



ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

19 лютага 2011 г.
СУБОТА
№ 33 (26897)

Кошт 650 рублёў

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА НАКІРАВАЎ ПРЫВІТАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАМ ФІНАЛЬНАГА ЭТАПУ КУБКА СВЕТУ ПА ФРЫСТАЙЛЕ

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам фінальнага этапу Кубка свету па фрыстайле, які прымае Беларусь.

«Правядзенне ў рэспубліцы турніру такога ўзроўню — гэта яшчэ адно сведчанне аўтарытэту айчынай школы фрыстайла, багатай на зорныя імёны і яркія перамогі, — гаворыцца ў прывітанні. — На зімовай Алімпіядзе ў Ванкуверы беларускі лыжны акрабат Аляксей Грышын узяўся на вышэйшую прыступку п'едэстала. Яшчэ адзін прадстаўнік нашай краіны — Антон Кушнір па выніках мінулага сезона заваяваў не толькі Малы Хрустальны глобус за перамогу ў розыгрышы Кубка свету, але і Вялікі трафей, стаўшы пераможцам агульнага заліку сярод фрыстайлістаў».

«У апошнія гады Беларусь як спартыўная дзяржава ўсё часцей прымае самыя прэстыжныя міжнародныя спаборніцтвы па многіх відах спорту. Пры гэтым удзельнікі маюць магчымасць пазнаёміцца з нашай краінай, набыць новых сяброў у асобе беларускіх прыхільнікаў спорту», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён выказаў упэўненасць, што фінальны этап Кубка свету падорыць шмат незабыўных момантаў філіграннага майстэрства і натхніць моладзь на пакарэнне спартыўных вяршынь.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛИНВЕСТБАНК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
«БЕЛИНВЕСТБАНК»

(Республика Беларусь,
220002, г. Минск, проспект Машерова, 29)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении очередного (годового)
общего Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк»

Очередное (годовое) общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (далее – Собрание) проводится в очной форме 24 марта 2011 года в 11.00 в помещении государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 116.

Повестка дня Собрания:

1. О процедурных вопросах.
2. Об отчете Наблюдательного совета банка.
3. Об отчете Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и утверждении Основных направлений развития ОАО «Белинвестбанк» на 2011 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии банка и аудиторском заключении по итогам работы ОАО «Белинвестбанк» за 2010 год.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств банка за 2010 год.
6. Об утверждении распределения прибыли банка и выплата дивидендов за 2010 год и об утверждении нормативов распределения прибыли на 2011 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.
9. О счетной комиссии банка.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2010 год, – 21 февраля 2011 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться с 9.30 по 10.45 по месту проведения Собрания при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителями акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в Собрании).

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня Собрания, формой, текстом бюллетеней для голосования по адресу: г. Минск, проспект Машерова, 29, комн. 706, а также в филиалах банка по месту учета акций с 14 марта 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Дополнительная информация по телефонам:
(8 017) 239 01 42, 239 02 87.

www.belinvestbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3,
выдана Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 2006 г.



РАЎБІЦКІЯ АКРАБАТЫ

У РАЎБІЧАХ ФРЫСТАЙЛІСТЫ ВЫЯЎЛЯЮЦЬ НАЙМАЦНЕЙШЫХ

Сёння ў Раўбічах завяршаецца фінальны ў гэтым сезоне этап Кубка свету па фрыстайле ў лыжнай акрабату. У ім возьмуць удзел наймацнейшыя спартсмены з Канады, Кітая, ЗША, Аўстраліі, Швейцарыі, Вялікабрытаніі, Украіны і Расіі. Усе лаўрэаты сезона пасля спаборніцтваў на ўрачыстай цырымоніі атрымаюць свае ўзнагароды. Ушанаваць лепшых фрыстайлістаў свету ў нашу краіну прыбылі кіраўнікі Міжнароднай федэрацыі лыжных відаў спорту (ФІС).

СТАР. 6

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЧЕРМЕТРЕМОНТ»!

30 марта 2011 года в 14.00 состоится общее собрание акционеров ОАО «Черметремонт», место проведения собрания — по месту нахождения Общества: 223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Об итогах деятельности Общества за 2010 год.
- 2). О работе Наблюдательного совета в 2010 году. Оценка деятельности дирекции за 2010 год.
- 3). О результатах аудиторской проверки. Отчет Ревизионной комиссии по результатам финансовой деятельности Общества за 2010 год.
- 4). Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2010 год.
- 5). Об утверждении фактических расходов чистой прибыли по направлениям за 2010 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2011 год и I-й квартал 2012 года.
- 6). Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
- 7). Об утверждении условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
- 8). О наделении Наблюдательного совета полномочиями принимать решения по вопросам, отнесенным в соответствии с Уставом Общества к компетенции собрания.
- 9). О внесении изменений в Устав Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 17.03.2011. Место и время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 12.00 до 13.50 по месту его проведения.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителей).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник — пятницу) с 8.30 до 17.00, начиная с 21.03.2011 в приемной ОАО «Черметремонт», а в день проведения собрания — с 12.00 до 13.50 по месту его проведения.

Дирекция

Наблюдательный совет

УНП 600068756

Курсы валют		Курсы валют			
установленные НБ РБ с 19.02.2011 г. (для б/н разлікаў)		для безналичных разлікаў Цэнтрабанк Рэ			
1 доллар ЗША.....	3 020,00	1 чэшская крона.....	168,61	USD.....	29,2585
1 еўра.....	4 102,07	1 польская злоты.....	1052,21	10 UAH.....	36,7777
1 латвійскі лат.....	5 827,30	1 расійскі рубель.....	103,22	1000 BYR.....	9,6850
1 літвійскі літ.....	1 189,16	1 украінская грыўня.....	379,59	EUR.....	39,7682

Сярэдняя зарплата работнікаў Беларусі за снежань 2010 года ўзрасла на 11,7 працэнта

Намінальная налічаная сярэднямесячная заработная плата работнікаў Беларусі (акрамя суб'ектаў малога прадпрыемства недзяржаўнай формы ўласнасці) у 2010 годзе склала Br1 млн 238 тыс., паведамліў БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Снежаньская сярэдняя зарплата работнікаў рэспублікі павялічылася ў параўнанні з лістападаўскай на 11,7 працэнта (на Br167,5 тыс.) і дасягнула Br1 млн 595,9 тыс.

Рэальная заработная плата (разлічаная з улікам росту спажывецкіх цэн на тавары і паслугі) у мінулым годзе ў параўнанні з 2009-м узрасла на 14,9 працэнта, у снежні ў параўнанні з лістападам — на 10,6 працэнта.

ЦЭНЫ НА ПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ Ў БЕЛАРУСІ Ў СТУДЗЕНІ ВЫРАСЛІ НА 1,2 ПРАЦЭНТА

Цэны на асноўныя прадукты харчавання ў Беларусі ў студзені гэтага года адносна снежня 2010 года ўзраслі на 1,2 працэнта, а адносна студзеня мінулага года — на 14,8 працэнта, паведамліў БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Рост цэн на харчавары даў 1,05 працэнта прыросту зводнага індэкса спажывецкіх цэн. У студзені ў параўнанні са снежнем выраслі цэны на ялавічыну першай катэгорыі, мясныя паўфабрыкаты з ялавічыны, сметанковае масла і алей, маянэз, сыр плаўлены, крупы грэцкія ў сярэднім на 2-2,6 працэнта, крупы прасяныя — на 4,4 працэнта, гарэлку — на 5 працэнтаў, цукар — на 10 працэнтаў.

Узраслі цэны на агародніну. Морква падаражэла на 4,9 працэнта, буракі — на 6,6 працэнта, цыбуля рэпчатая — на 7,5 працэнта. Найбольш падаражэлі бульба і свежая капуста — адпаведна на 10,2 працэнта і 12,7 працэнта. Агуркі свежыя павялічыліся ў цане на 7,6 працэнта. Фрукты падаражэлі на 5,1 працэнта, у тым ліку яблыкі — на 6,3 працэнта, бананы — на 5,1 працэнта. А цэны на цытрусавыя знізіліся на 0,8 працэнта.

Каўбасныя вырабы і вэнджаніна ўзраслі ў цане адносна снежня на 1,4 працэнта, адносна студзеня 2010 года — на 11,6 працэнта. Рыба і морапрадукты павялічыліся ў цане адпаведна на 0,7 працэнта і 6,2 працэнта. Рыбныя кансервы сталі даражэйшыя на 1,7 працэнта і 9,3 працэнта, малако і малочныя прадукты — на 1,7 працэнта і 16,4 працэнта, сыры — на 2,1 працэнта і 20,1 працэнта.

Хлеб і хлебабулачныя вырабы ў студзені гэтага года ў параўнанні са снежнем 2010 года ўзраслі на 1,4 працэнта, адносна студзеня 2010 года — на 4,5 працэнта. Найменш падаражэла пшанічная мука — на 0,4 працэнта і 1,7 працэнта адпаведна. Макаронныя вырабы ўзраслі ў цане ў студзені 2011 года ў параўнанні са снежнем мінулага года на 0,2 працэнта, адносна студзеня 2010 года — на 3,7 працэнта. Алкагольныя напіткі падаражэлі адпаведна на 3,3 працэнта і 13,3 працэнта, чай — на 0,4 працэнта і 8,7 працэнта, кандытарскія вырабы — на 1 працэнт і 17 працэнтаў. Найбольш у параўнанні са студзенем 2010 года падаражэла бульба — на 68,8 працэнта. Алей павялічыўся ў цане на 40,4 працэнта, сметанковае масла — на 36 працэнтаў, фрукты — на 26 працэнтаў.

Валерый МІЦКЕВІЧ:

«Чыноўнік не мае права фармальна ставіцца да зваротаў людзей»

Такое меркаванне выказаў журналістам намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Валерый Міцкевіч, які ўчора правёў прыём грамадзян у Дзятлаўскім райвыканкаме, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Чыноўнік — гэта прадастаўнік дзяржавы. Ён павінен унікаць у праблемы, з якімі звяртаюцца людзі, і прыкладаць усе намаганні, каб дапамагчы, — сказаў Валерый Міцкевіч. — На жаль, пакуль мы бачым, што на месцах так адбываецца далёка не заўсёды. Часта прымаюцца фармальна правільныя рашэнні».

«У час такіх прыёмаў мы правяраем, ці працуюць на практыцы прынятыя ў рэспубліцы дакументы, які канкрэтна ідзе работа па іх увасабленні ў жыццё, выяўляем, ці існуюць недагледжаныя», — адзначыў Валерый Міцкевіч. У прыватнасці, апошнім часам у краіне прыняты шэраг дакументаў па падтрымцы прадпрыемальніцтва, у тым ліку Дырэктыва № 4. Аднак нельга сказаць, што на практыцы маладым бізнесменам аказваюць усебаковую падтрымку. Так, учора на прыём прыйшоў малады прадпрыемальнік з Дзятлава, на прыкладзе якога аказалася, што пакуль ніводны механізм падтрымкі прадпрыемальніцтва не спрацаваў. Сёння палітыка дзяржавы накіравана на тое, каб даваць людзям магчымасць праўляць сябе, ствараць новыя рабочыя месцы, павышаць свой дабрабыт, і чыноўнікі, працуючы з прадпрыемальнікамі на месцах, павінны дапамагчы ў гэтым, адзначыў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта.

«Людзмі года» звацца

18 лютага ў Магілёве адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў спецыяльнай прэміі аблвыканкама «Чалавек года».

— Гэтых людзей вызначае імкненне да самарэалізацыі і нават дасканаласці, яны «захварэлі» на сваю прафесію і ўклалі ў працу ўсю сваю душу, — сказаў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік. — Мы разлічваем на іх і ў новай пяцігодцы, бо час ставіць перад намі вялікія задачы.

Лаўрэаты, якія летась дасягнулі значных поспехаў у сваёй працы, атрымалі не толькі грошы як прызнанне сваіх заслуг. Іх партрэты з'явіліся на Дошцы пашаны Магілёўскай вобласці.

Павелічэнне вытворчасці, нарошчванне экспарту, павышэнне прыбыткаў, адкрыццё новых сучасных падраздзяленняў. За гэта ўдасціліся прэміі кіраўнікі ў вытворчай сферы: дырэктар Бабруйскага гідролізнага завода Сяргей БАКУН, дырэктар Чавускага завода ЖБВ Уладзімір БУЦЯНКОЎ, дырэктар філіяла «Сервалюкс Агра» Магілёўскага раёна Васіль МАЗУРЫК, генеральны дырэктар прыватнага прадпрыемства «Прамтэй» у горадзе Горкі Анатоль ФЕДАРОВІЧ.

У невытворчай сферы лаўрэатамі прэміі «Чалавек года» сталі камандзір падраздзялення міліцыі спецыяльнага прызначэння УУС Магілёўскага аблвыканкама Сяргей ВОЛКАЎ, дырэктар камунальнага прадпрыемства «Бытпаслугі» з Чэрыкава Святлана КУЛІКОВА, галоўны ўрач Крычаўскай раённай бальніцы Аляксандр ПЛЯТНЕЎ і дырэктар гімназіі № 1 горада Магілёва Аляксандр ЦВІЛІК. Метадыст Магілёўскага абласнога цэнтру народнай творчасці і культурна-асветніцкай працы Наталля Дамнікава, на рахунку якой выраб больш за тысячу нацыянальных сувеніраў, падавала Пятру Рудніку прыгожага саламянага паўліна.

За грамадска-палітычную дзейнасць магілёўскія ўлады адзначылі рэктара Магілёўскага ўніверсітэта харчавання і лідара абласной арганізацыі «Белая Русь» Вячаслава ШАРШУНОВА, старшыню Бабруйскай гарадской арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане Валерыя ЛЕБЯДЗЕНКУ і рэдактара Бялыніцкай раённай газеты «Зара над Друццю» Міхася КАРПЕЧАНКУ.

Дарэчы, Міхась Карпечанка, як заўзятая краязнавец, неаднойчы станавіўся героем артыкулаў у «Звяздзе». Прэміяй «Чалавек года» прызнаны яго заслугі не толькі ў рэдагаванні раённай газеты, але і ў прапагандзе роднай мовы. Нездарма на ўрачыстай цырымоніі ўсхваляваны Міхась чытаў верш на беларускай мове і казаў, што такую ўзнагароду яму асабліва прыемна атрымаць напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы, які будзе адзначацца 21 лютага.

Ілона ІВАНОВА.

Сяргей РУМАС:

«НАША АСНОЎНАЯ ЗАДАЧА — СТВАРЭННЕ СПРЫЯЛЬНЫХ УМОЎ ВЯДЗЕННЯ БІЗНЭСУ...»

У праграме дзейнасці беларускага ўрада на 2011—2015 гады істотны ўпор зроблены на пэўныя мерапрыемствы па ўдасканаленні заканадаўства

Іх рэалізацыя, значна павялічыў намеснік прэм'ер-міністра Сяргей Румас на пашыраным пасяджэнні пастаяннага камітэта пры Кансультацыйным савеце па замежных інвестыцыях пры Савеце Міністраў Беларусі, дазваляць стварыць максімальна спрыяльныя ўмовы для ажыццяўлення прадпрыемальніцкай і інвестыцыйнай дзейнасці.

Паводле слоў віцэ-прэм'ера, прыцягненне інвестыцый у аб'ёмах, якіх будзе дастаткова для эфектыўнага руху айчынай эканомікі наперад, з'яўляецца адной з найбольш складаных задач, што стаяць сёння перад урадам. Ужо сёлета краіна павінна выйсці на тэмпы росту інвестыцый у асноўны капітал на ўзроўні 116-117 працэнтаў, з якіх не менш за 21 працэнт павінна быць забяспечана знешнімі крыніцамі. Для збалансаванага развіцця эканомікі аб'ём прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове павінен склаці 6,4 мільярда долараў ЗША. «У адносінах да 2010 года нам неабходна прырасці ў пяць разоў, — удакладніў Сяргей Румас.

Каб рэалізаваць задуманае, падкрэсліў намеснік прэм'ера, неабходныя новыя падыходы. Таму зараз у краіне распрацоўваецца стратэгія прыцягнення прамых замежных інвестыцый на аснове кластарнага падыходу. Новы падыход дазваляць выкарыстоўваць прадукцыю, якая выпускаецца прадпрыемствамі з замежным капіталам, для замацвання імпортных аналагаў, а пры неабходнасці кропкава запрашаць у Беларусь канкрэтных інвестараў для вытворчасці асобных відаў камплектных і сыравіны, загадзя ведаючы, на якіх айчынных прадпрыемствах яны будуць запатрабаваныя.

Сяргей Румас заявіў, што ўрад мае намер ужо ў першым паўгоддзі гэтага года забяспечыць прыняцце ўсіх нарматыўна-прававых актаў для рэалізацыі Дырэктывы №4. «Наступны крок — у максімальна сціслы тэрмін развіць іншыя палажэнні Дырэктывы праз адпаведныя змяненні ў заканадаўстве», — адзначыў ён. Учора ўрад разглядаў план мерапрыемстваў па рэалізацыі Дырэктывы. «План вялікі, у яго ўвайшлі практычна ўсе прапановы прадпрыемальніцкіх колаў, — паведаміў Сяргей Румас. — План прадугледжвае толькі некалькі мерапрыемстваў, якія будуць рэ-

лізаваны ў 2012 годзе, усе ж асноўныя мерапрыемствы будуць рэалізаваны сёлета». У прыватнасці, будзе адбывацца далейшае зніжэнне падатковага цяжару суб'ектаў прадпрыемальніцкай дзейнасці і завершыцца праца па спрашчэнні падатковага адміністравання. Таксама будзе рэзка актывізавана работа па ўдасканаленні бухгалтарскага ўліку, максімальным збліжэнні нацыянальнага заканадаўства з міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці. Ужо ў бліжэйшы час істотна скараціцца колькасць абавязковых першасных уліковых дакументаў. Адною з асноўных задач для ўрада з'яўляецца стварэнне ўмоў для фарміравання ў Беларусі канкурэнтназдольнага фінансавага рынку, здольнага задавальняць патрэбы эканомікі ў інвестыцыйных рэсурсах. У якасці задач па яго развіцці вызначаны істотны рост банкаўскага сектара, а таксама выхад з зародкавай формы развіцця страхавога сектара, рынку каштоўных папер, сектара вытворных фінансавых інструментаў, а таксама рынку лізінгавых паслуг.

«Сёння мы ставім перад сабой амбіцыйную задачу — стварыць неабходнае канкурэнтнае асяроддзе і высока матываванага ўласніка, — адзначыў віцэ-прэм'ер. — Гэта дазваляць павысіць эфектыўнасць вытворчасці не толькі ў канкрэтных арганізацыях, але і ў цэлым у Беларусі». Для гэтага прадугледжваецца выкарыстоўваць сучасныя інструментарый прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці. Урад падрыхтаваў трохгадовы план прыватызацыі 245 прадпрыемстваў і план пераўтварэння 134 дзяржпрадпрыемстваў у ААТ. Пры гэтым прапрацоўваецца магчымасць дыферэнцыяцыі падыходаў пры продажы акцый ААТ, якія належаць Беларусі. Паводле слоў Сяргея Румаса, мяркуецца, што рашэнні аб продажы акцый ААТ, якія ўключаны ў план прыватызацыі, будуць прымацца Дзяркаммаёмасцю самастойна, а на разгляд Прэзідэнта будуць выносіцца канкрэтныя прапановы аб продажы ААТ, якія забяспечваюць функцыянаванне значных галін эканомікі.

У сваю чаргу, намеснік міністра эканомікі Андрэй ТУР паведаміў, што падрыхтаваны праект указа аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн і тарыфаў узамен дзейнага Указа №285. Мяркуюцца, што ён будзе ўведзены ў сакавіку гэтага года. Гэтым дакумен-

там вызначана, што дзяржаўнае рэгуляванне цэн будзе ажыццяўляцца на вельмі абмежаваны пералік тавараў, работ і паслуг, у прыватнасці, на прадукцыю натуральных маналіі і невялікі пералік сацыяльна-значных тавараў. Што ж датычыцца тавараў, работ і паслуг, якія не ўвайшлі ў згаданы пералік, то цэны і тарыфы на іх будуць устанавлівацца суб'ектамі прадпрыемальніцкай дзейнасці з улікам канкурэнцыі, што склалася ў той ці іншай галіне. Андрэй Тур згадаў, што ў праекце ўказа прадугледжваецца адмена некаторых нормаў, у тым ліку права ўрада ўстанавліваць гранічныя індэксы змянення цэн і тарыфаў. Будзе таксама адменена абавязковая рэгістрацыя цэн і тарыфаў на новыя віды платных паслуг, у прыватнасці, медыцынскіх. «Іх адмена, — падкрэсліў намеснік міністра эканомікі, — дазваляць значна спрадэць працэдур у галіне цэнаўтварэння для суб'ектаў прадпрыемальніцкай дзейнасці і істотна скараціць дакументааборот».

Андрэй Тур таксама праінфармаваў, што міністэрства падрыхтавала і накіравала ва ўрад праект пастановы аб зацвярджэнні пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі арганізацыямі і іншымі арганізацыямі ў адносінах дзелавых колаў, дзе істотна скарачана колькасць такіх працэдур. Паводле яго слоў, калі міністэрства займалася гэтым пытаннем, высветлілася, што колькасць адміністрацыйных працэдур не паддаецца ўліку: згодна з інфармацыяй некаторых міністэрстваў, якія прадставілі звесткі, гэтых працэдур было больш за 8 тысяч. У якасці прыкладу Андрэй Тур згадаў, што ў адной вобласці працэдур па адной установе было 17, а ў другой па гэтай жа установе — 178. «Уяўляецца, якая разнастайнасць і магчымасць бязмежжа ў гэтых справах, — падкрэсліў ён. — Таму праца па скарачэнні працэдур працягваецца». Між іншым, у падрыхтаваным праекце ўніфікаваны адміністрацыйныя працэдурныя па ўсіх міністэрствах і абласцях, іх у пераліку 743. Разам з тым, Мінэканомікі пры рэалізацыі Дырэктывы даручана ў бліжэйшы час спрацаваць наступны дакумент, якім прадугледжваецца скарачэнне адміністрацыйных працэдур. Міністэрства, паведаміў Андрэй Тур, падрыхтавала шэраг прапаноў, якія прадугледжваюць скарачэнне яшчэ 114 адміністрацыйных працэдур.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі А. Фельцмана з 90-годдзем

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі Аскара Фельцмана з 90-годдзем.

«У Беларусі ведаюць і цэняць вас як выдатнага кампазітара, аўтара любімых мелодый, чалавека, чыя творчасць збліжае краіны і народы», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Руденск» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания склада, об. пл. 463,4 кв.м, расположенного по адресу: г.п. Руденск, ул. Железнодорожная, 3.

Начальная цена с НДС – 197 149 920 бел. руб.

Площадь земельного участка – 0,0723 га.

Задаток в сумме 19 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Объект обременен договором аренды (47,6 кв.м до 18 мая 2013 г.).

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 22.03.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.03.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Абзац

▲ Гаспадарчы суд Мінска прыняў рашэнне аб канфіскацыі ў даход дзяржавы партыі тэкстыльнай прадукцыі коштам больш за 3,6 млрд рублёў. Тавар быў выяўлены ў верасні 2010 года супрацоўнікамі мінскай транспартнай міліцыі і падатковымі работнікамі ў адным з прыватных магазінаў. На 547 рулонаў тавару не было дакументаў, якія пацвярджалі б яго якасць і легальнасць набыцця. Кіраўніцтва ўнітарнага прадпрыемства, якому належыць магазін, прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці.

▲ Мінская міліцыя затрымала групу зладзей, якая крапа вазы і лампады на могілках. Група з 7 чалавек, 5 з якіх — няпоўнагадовыя, ужо некалькі гадоў спецыялізаваліся на крадзяжы гэтых прадметаў на Кальварыйскіх могілках. Тры вазы былі скрадзеныя ўжо сёлета. Вазы, як правіла, вырабляюцца з каляровых металаў, іх кошт перавышае Вр1 млн. Зладзюжкі здавалі скрадзенае ў нарыхтоўчыя пункты другойскай сыравіны. Заведзена справа.

▲ Жыхар Драгічынскага раёна атрымаў моцную апёкі, спрабуючы разагрэць каністру дызпаліва паяльнай лямпай. Мужчына стаў грэць 20-літровую герметычна закрытую каністру на сваім прысядзібным участку. У выніку адбыўся выбух, і гарачае дызпаліва трапіла на адзенне. У цяжкім стане з апёкамі 36% цела чалавек быў дастаўлены ў бальніцу.

▲ Пянага таксіста ў Гродне спынілі толькі кулі. У ноч на 18 лютага на вуліцы Ліможа кіроўца таксі праігнараваў пробліскавыя маячкі на патрульнай машыне ДАІ. На вуліцы Таўляя парушальнік прыпыніўся, аднак, калі супрацоўнік міліцыі накіраваўся да яго, «Аўдзі-100» зноў кранулася з месца, і, павялічыўшы хуткасць, стала знікаць. Аўтамабіль узяў курс на вёску Путрышкі. Супрацоўнік міліцыі стрэліў у паветра, а потым зрабіў 5 прыцэльных стрэлаў. Праехаўшы каля кіламетра з прабітым колам, «сотка» спынілася. Кіроўца спрабаваў уцячы, але гэта ў яго не атрымалася. 24-гадовага гродзенца, які быў пазбаўлены праваў, затрымалі, у яго былі прыкметы алкагольнага ап'янення. Ад медыцынскага абследавання ён адмовіўся. На ліхача складзены 4 пратаколы.

Поўны абзац

На Ямале ўчастковы аформіў будынак апорнага пункта міліцыі ў асабістую ўласнасць. Участковы міліцыянер у горадзе Няярск Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі спрабаваў прыватызаваць міліцэйскі будынак. Як вынікае з дакументаў, ён прадаставіў ва ўпраўленне жыллёвай палітыкі адміністрацыі і горада шэраг несапраўдных дакументаў, дзе былі звесткі аб тым, што ён быццам бы пражывае ў памяшканні апорнага пункта, дзе насамрэч працаваў. У выніку ён дабіўся афармлення апорнага пункта ва ўласнасць, гораду былі прычыненыя страты ў суме 670 тыс. рублёў. Матэрыялы накіраваныя ў суд, міліцыянеру пагражае да 6 гадоў турмы.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, которое состоится 24 марта 2011 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 48 «а».

Регистрация участников с 14.30 до 14.55.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета о деятельности общества за 2010 год, бухгалтерского баланса за 2010 год, отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год.
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о деятельности общества за 2010 год.
3. Об использовании прибыли общества за 2010 год и направлении использования прибыли общества в 2011 году.
4. Об увеличении размера уставного фонда и внесении изменений в Устав ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
5. Избрание членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.
6. Избрание Председателя Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 10.02.2011 г.

Для регистрации участнику при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия на участие в собрании.

Телефон для справок 306 34 64. УНП 101541722

ВУЗКАЯ і крутая вітая лесвіца, як бы не джвагнуцца аб вяршнік... Вось дык сапраўды, «акуніцеся ў сярэдняявечча», як заклікае экскурсавод. «Чалавецтва вырасла на 10 см з тых часоў — па гэтых пераходах відаць». У Мірскім замку сапраўды можна адчуць сябе ў мінулым, ніякай машыны часу не трэба. Колькі ўсяго памятаюць гэтыя мury...

Адвечныя забавоны. Пра іх сёння нагадвае каменная выява барана ў кладцы паўднёвай сцяны. Паводле падання, барановую галаву трэба было замураваць у пачатку будаўніцтва — так бы моціць, на шчасце.

І разгул пасля ўдалага палявання, мусіць. Уяўленне пра трафеі, якія здабываліся тады, дае Паляўнічая зала, а пра тагачасныя традыцыі пачастуны — Сталовая зала, важніца (на фота) ды кладоўка. Дарэчы, гісторыкі кажуць, што Мірскі замак, у адрозненне ад Нясвіжскага, быў гэтай паляўнічай рэзідэнцыяй — пастаянна тут не жылі. Сама назва мястэчка быццам бы паходзіць ад гандлёвай плошчы, дзе збіраліся ўсім мірам і важныя пытанні вырашалі на міру.

І надзейнасць абароны. Замак — сапраўдная цытадель. На думкі пра абарончае ўмацаванне даследчыкаў навяла тая акалічнасць, што сюды ёсць толькі адзін уваход. А нам, абыяцелям, самым красамоўным доказам пададуцца сцены ў тры метры таўшчыні. Усё тут навявае роздум і павявае холадам — каменная сістэма засталася яшчэ з 16 ст., але ж хіба пралілі такія сцены?..

І захапленні гаспадароў, відаць. Рамансы ў выкананні колішняй уладальніцы можна паслухаць і сёння. Яна прадбачліва запісала іх на пласцінку, а захавальнікі каштоўнасцяў паклапаціліся яе алічбаваць і прадставіць у экспазіцыі. Ацаніць, як выглядалі ўладальнікі замка, можна ў Партрэтнай зале. Але ёсць шанец сустрэць і іх жывых нашчадкаў. Зусім нядаўна, напрыклад, у замак гасціла спадчынніца роду Святаполк-Мірскіх (апошніх уладальнікаў) Алівія Фуртвенглер. Яна прыехала з Германіі, даведаўшыся па інтэрнеце, што Мірскі замак адкрыўся пасля рэканструкцыі.

У атмасферы адноўленай даўніны ўсё набывае непаўторны дух і каларыт. А калі гэта яшчэ і музыка беларускіх замкаў ды палацаў... Сведкам пачатку новага асветніцкага праекта пад такой назвай сталі парламентарыі. Ну каго пакінуць абыякавымі багатэль Станіслава Манюшкі і паланэз Агінскага? Гэта цудоўная ідэя — напоўніць музыку застылым, якой з'яўляецца адметная беларуская архітэктура, музыкай жывой. Нездарма Беларусь называлі калісьці краінай замкаў. І як было б цудоўна выправіцца ў падарожжа па беларускіх замках і палацах! У Мінкульце не сумняваюцца: у самы блізкі час такая адмысловае вандроўка стане магчымай.

Хапае ў Мірскім замку і сучаснасці. Усходні корпус аддадзены пад апартаментную частку. Падсілкавацца можна ў рэстаране з адмысловай кухней. А канферэнц-зала з магчымасямі для сінхроннага перакладу чакае ўдзельнікаў міжнародных сімпозіумаў.

Амаль 40 новых экспазіцый ёсць у Мірскім замку цяпер, пасля рэканструкцыі. І гэта толькі першы пускавы комплекс. На чарзе яшчэ італьянскі сад (Радзівіл Сіротка, кажуць, надта любіў Італію) і англійскі пейзажны парк, флігель кіраўніка... Чакаецца, што цяпер замак будзе наведваць 300—400 тыс. турыстаў за год — амаль удвая больш, чым раней. За ўваход на тэрыторыю замка з турыста сёння бяруць

23 тыс. рублёў (школьнікаў і студэнтаў пускаюць на агляд экспазіцыі за паўцаны). Мірскі замак у перспектыве стане нацыянальным музеем, пакуль жа з'яўляецца філіялам Мастоцкага музея. На рэканструкцыю пушчаны мільярды рублёў. Прадметы магнацкага побыту закупаюцца за мяжой. Першыя каштоўныя экспанаты, набытыя на дзяржаўныя грошы, — шпалеры 17 ст. (аўтэнтычнасць «заважыла» на 300 млн). Ці акупяцца сторыцай усе ўкладанні? Ці пойдзе следам аднаўленне іншых замкаў? На гэтую ды іншыя музейныя тэмы пагутарылі нядаўна ў сценах замка парламентарыі профільных камісій абедзвюх палат парламента. Яны якраз працуюць над папраўкамі ў закон аб музеях і Музейным фондзе.

«У нейкім сэнсе ў Беларусі зараз адбываецца музейны бум», — мяркуе **намеснік міністра культуры Тадэвуш Стружэцкі**. З'яўляюцца новыя музеі, у тым ліку ў рэгіёнах. Іх профіль, паводле меркавання спадара Стружэцкага, павінны вызначаць тэматычныя адметнасці. Скажам, у Калінкавіцкім раёне гэта мог бы быць музей гумару, а ў Старых Дарогах — музей (чаго б вы думалі?) дарог!

— Будзем выпрацоўваць прапановы супольна з даследчыкамі, каб музей быў унікальным для канкрэтнага раёна, — кажа намеснік міністра. — Гэта прыцягне яшчэ больш турыстаў: людзі будуць мэтанакіравана ехаць, каб наведаць менавіта гэты музей. Наша краіна асацыюецца з бульбай, дык чаму б у нас не быць такому музею? Ці, скажам, музею льну, рыбалоўства...

Наогул у краіне павінны з'явіцца археопарк, музей народнай творчасці, дзіцячы музей, мяркуюць у Мінкульце. Удалай лічаць айчынным спецыялістамі замежную практыку прыцягнення турыстаў. «Напрыклад, музейны квартал у Вене, дзе ўсё ў комплексе», — расказвае Тадэвуш Стружэцкі. «Там можна наведаць адразу дзясяткаў музеяў і атрымаць поўнае ўражанне». А пачаць, натуральна, і належная інфраструктура — крамы, кавярні.

Эксперыментавалі вярта і з формамі работы ўстаноў культуры. Хто б мог падумаць, што такі анішлаг выкліча правядзенне Ночы музейў? Кажуць, некаторыя з іх за дзень, ці калі дакладней, за ноч заробілі столькі, колькі звычайна атрымліваюць за месяц. Не вярта забывацца і на выкарыстанне новых інфармацыйных тэхналогій. Аўдыягіды і музейныя інфакіескі ў нас толькі пачынаюць укараняцца, у той час як увесь прагрэсіўны свет ужо даўно імі карыстаецца. Нагадаў спадар Стружэцкі таксама пра неабходнасць пашырэння асартыменту сувенірнай прадукцыі.

Нестая айчынным музейам і фондасховішчаў.

— Сёння толькі 5—7% ад усіх музейных збораў могуць дэманстравацца наведнікам, — канстатуе намеснік міністра культуры. — Абсалютная большасць музейных каштоўнасцяў ніводнага разу не выносілася на суд глядачоў.

Імкненне аднавіць багатую культурную спадчыну не ідзе далей за ідэю пры адсутнасці грошай і... спецыялістаў. Дзяржаўнае фінансаванне галіны пакрысе набірае абароты, а вось знаўцаў тонкай справы ў Беларусі пакуль не хапае. Таму запланавана стварэнне рэспубліканскага рэстаўрацыйнага цэнтру на базе Нацыянальнага мастацкага музея, які і зоймецца падрыхтоўкай спецыялістаў.

Ці вярта чакаць хвалі аднаўлення іншых беларускіх замкаў? На тое ёсць усе падставы. Міністэрства культуры, адзначае Т. Стружэцкі, прыступіла да распрацоўкі дзяржаўнай праграмы «Замкі Беларусі» на 2012 — 2018

гады. Дзякуючы ёй можна будзе аднавіць абсалютную большасць замкаў (якія можна аднавіць), а таксама закансерваваць, прывесці ў парадак астатнія, надаць належны выгляд для наведнікаў.

І вось тут на першы план выходзіць іншае пытанне: што рабіць, каб акупілася рэстаўрацыя? Зразумела, неабходная інфраструктура: атэлі, рэстараны, сувенірныя крамы.

— Сёння мы гаворым пра дзяржаўна-прыватнае партнёрства, адпаведная заканадаўчая база павінна быць сфарміравана, каб крыніца прыбытку была шырэйшая, — падкрэслівае намеснік міністра культуры.

З самага прыкметнага ў новых заканадаўчых папраўках, над якімі працуюць парламентарыі, — дзяржаўныя гарантыі для міжнародных выставачных праектаў. Такая прававая норма заспакоіць замежнікаў адносна захаванасці іх музейных рэдкасцяў і, натуральна, зробіць Беларусь больш прывабнай для экспанавання краінай.

Дакумент таксама канкрэтна прапісвае, чым займаецца музей. У прыватнасці, гэта выяўленне прадметаў музейнай каштоўнасці, іх камплектаванне, улік, захаванне і папулярызацыя. Адпаведна забараняецца ўжываць словы «музей» і «музейны» ў назвах устаноў, якія займаюцца не тым, што прадпісвае закон. Народныя выбраннікі падчас разгляду ў першым чытанні нават пачалі турбавацца за лёс школьных музеяў. Над тым, каб урэгуляваць гэты калізійны момант, працуюць. Пра знікненне школьных музеяў і размовы няма.

Але самае галоўнае новаўвядзенне — і самае доўгачаканае для многіх працаўнікоў культуры — забарона на ўстанаўленне нарматываў па прыбытках. **Дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір ПРАКАПЦОЎ** заявіў, што супраць бясплатных музеяў. Маўляў, не дараслі мы яшчэ да такіх — у нас гэта спараджае ўтрыманства, а так школьнік за той бацькоўскі рубель адчувае адказнасць. Аднак пры ўсім тым не лічыць магчымым і «задзіраць кошт», інакш хто тады ў музей пойдзе?

— Кожны павінен займацца сваёй справай, — перакананы спадар Пракапцоў. — Музей мае дзяржаўную місію, гэта ідэалагічная ўстанова культуры. Мы выходзім пакаленне, якое падрастае.

А ўсімі гэтымі нарматывамі ўстановы культуры, паводле яго ўражання, «прыраўнялі да бытоўкі». Аднак тое, што дазволена замкаваму комплексу «Мір» з яго тэрыторыяй у 26 гектараў, не дазволена нейкаму малому літаратурнаму музею. Дзе яму ўгнацца за захмарнымі паказчыкамі...

— На жаль, сфера культуры ў нас на апошнім месцы, а ў Міністэрстве культуры музейная дзейнасць — на самым апошнім месцы, — упэўнены дырэктар Мастоцкага музея. — Артысты, якая спявае пад «фанеру», — ордэны і званні... Статус музейнага супрацоўніка трэба падымаць. Ён павінен атрымліваць больш, чым артысты, якія спяваюць пад «фанеру». Яму трэба не памыліцца, купляючы дарагі прадмет, працаваць з наведнікамі. Сёння задача сферы культуры — вяртаць укладзеныя дзяржавай грошы. Але вяртаць прыгожа, культурна. Гэта ж імідж Беларусі.

Нейкае замкнёнае кола вымалёўваецца. Каб павысіць заробкі, трэба прыцягваць больш наведнікаў, але, каб прыцягваць больш наведнікаў, патрэбныя нейкія новыя «фішкі», а на іх, як ні круці, зноў-такі патрэбныя грошы... Дзе іх узяць? Сваімі развагамі падзялілася падчас абмеркавання **старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы,**



культуры і сацыяльным развіцці Антаніна МОРВА:

— Так, трэба падымаць заробкі супрацоўнікам культуры. Але пытанне — як? Калі падняць кошт наведвання — не пойдзе народ у музей. Але і калі не будзеце развіваць платныя паслугі, то наўрад ці зможаце падняць і заробкі...

Яе калега, **кіраўнік Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір ЗДАНОВІЧ**, нагадаў удзельнікам дыскусіі, што краінай узяты курс на інавацыйнае развіццё. У дачыненні да музеяў маецца на ўвазе інавацыйнае забеспячэнне экспазіцый. Неабходна павышаць канкурэнтаздольнасць нашай культуры, прывабнасць нашых музеяў для інвестараў.

— Музеі сталі інтэграваныя ў палітыку сучаснага грамадства. Тут засяроджаны і навуковы, і культурны, і адукацыйны, і гістарычны патэнцыял. Музей перастаў быць проста зборам экспанатаў — гэта сучасны культурны цэнтр, у яго вялікая асветніцкая роля, — падкрэслівае дэпутат.

У пытанні з платнымі паслугамі, на яго думку, трэба дакладна размяжоўваць. «І мы гэта правялі ў законе, выразна вызначылі, што такое музей і яго віды дзейнасці», акцэнтую парламентарыі. А імкненне за прыбыткамі — гэта ўжо справа прадпрыемальнікаў, якія робяць бізнэс на музейнай тэрыторыі і кліентаў для якіх прываблівае, па сутнасці, установа культуры. Скажам, рэстаран на тэрыторыі замкавага комплексу ці сувенірныя крамы ў музеі. На жаль толькі, не так лёгка ў жыцці размежаваць духоўнае і матэрыяльнае. Яны неяк заўжды поруч адно з адным. Як ніводзін мастак не можа сілкавацца выключна натхненнем — яму ўсё роўна трэба яшчэ нешта есці, так і мастацтва не пазбегнуць камерцыялізацыі. Трэба толькі, каб гэта было ў межах разумнага.

Ала МАЧАЛАВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СААЗ НАЗВАЛА САМУЮ ПІТУШЧУЮ НАЦЫЮ Ў СВЕЦЕ

Грамадзяне Малдовы выпіваюць больш алкагольных напояў, чым жыхары іншых краін, гаворыцца ў апублікаванай справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя.

Жыхар гэтай краіны на паўднёвым усходзе Еўропы выпівае ў сярэднім 18,22 літра алкагольнай прадукцыі ў год, што амаль у тры разы больш, чым сярэдні глабальны паказчык — 6,1 літра алкаголю, якія чалавек ужывае штогод.

У рэйтынг «самых пітушчых» таксама фігуруе Чэхія з паказчыкам 16,45 літра алкаголю на чалавека ў год, Румынія — 16,27 літра, Расія — 15,76 літра, Украіна — 15,6 літра, Эстонія — 15,57 літра, Андора — 15,48 літра, Румынія — 15,3 літра, Славенія — 15,19 літра. Паводле інфармацыі СААЗ, у Беларусі гэты паказчык складае 15,13 літра алкаголю ў год. Не на шмат адстала Вялікабрытанія — 13,37 літра.

У сусветным маштабе арганізацыя зарэгістравала 6,2% смерцяў ад алкаголю сярод мужчынскага насельніцтва супраць 1,1% сярод жаночага. Пры гэтым, паводле звестак СААЗ, кожны пяты чалавек у Расіі і ў краінах Садружнасці незалежных дзяржаў памірае ад ужывання алкаголю.

ААН ПРАПАНАВАЛА ПЕРАГЛЕДЗЕЦЬ ВІЗНАЧЭННЕ БАЦЬКОЎСТВА

Вызначэнне бацькоўства ў сучасным грамадстве мае патрэбу ў пераглядзе. Як піша The Guardian, такая выснова ўтрымліваецца ў справаздачы пра ролю мужчын у сям'і і сямейнай палітыцы ў зменлівым свеце (Men in Families and Family Policy in a Changing World), падрыхтаваным ААН.

У даследаванні падкрэсліваецца, што так званае сацыяльнае бацькоўства набывае большае значэнне, чым бацькоўства

біялагічнае. У сучасным свеце мужчыны больш схільныя пражываць асобна ад уласных дзяцей і абзаводзіцца дзецьмі па-за шлюбам.

Суаўтар справаздачы прафесар Маргарэт О'Браен заявіла журналістам, што бацькоўства для мужчын цяпер з'яўляецца сістэмай узаемаадносін з дзецьмі, як тымі, біялагічнымі бацькамі якіх яны з'яўляюцца, так і з дзецьмі сваіх жонак і сябровак ад іншых партнёраў.

Даследніца лічыць, што роля бацькі фактычна кладзецца на плечы розных сталых мужчын, якія атачаюць дзіцяці: дзядуляў, прыёмных бацькоў, старэйшых братоў, кузэнаў і іншых людзей. Любы са сваякоў ці старэйшых мужчын з найбліжэйшага асяроддзя можа быць асноўнай крыніцай мужчынскай «бацькоўскай» падтрымкі для дзіцяці. «За рамкамі апладнення бацькоўства з'яўляецца сацыяльным фармаваннем», — сказала О'Браен.

БЕРЛУСКОНІ АДПРАВІЛІ ПАД СУД ЗА СУВЯЗЬ З НЯПОЎНАГАДОВАЙ

Суд у Мілане паставіць пачаць разгляд у дачыненні прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлусконі. Пра гэта паведамляе агенцтва Associated Press.

Палітык паўстане перад судом па абвінавачванні ў сэксуальнай сувязі з непаўналетняй танцоркай з Марока і спробе схавання гэты факт. Першае пасяджэнне суда па справе 74-гадовага прэм'ера прызначана на 6 красавіка 2011 года. Судовая калегія будзе складацца з трох суддзяў, усе яны — жанчыны. У выпадку прызнання віны прэм'ер-міністра пагражае турэмнае зняволенне тэрмінам да трох гадоў.



Запашальнік

САЛІСТ З АРКЕСТРАМ

Валерый Скаражонак спеўся з Прэзідэнцкім аркестрам

Вынік можна пачуць на асобным канцэрте ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі 19 лютага. Субота, вечар, які можна правесці па-рознаму — сталічнае жыццё прапануе шмат варыянтаў. Але адзін з іх — песенны.

Ён цікавы тым, што саліст беларускага дзяржаўнага ансамбля «Песняры» Валерый Скаражонак будзе спяваць пад жывы аркестр. Сярод песень, якія спявае гэты артыст, шмат такіх, якія ведае хіба не кожны жыхар краіны блакітны азёр і Беларускай пушчы. Такія песні шмат хто ведае на памяць і, напэўна, заўсёды захоча падпяваць.

Прэзідэнцкі аркестр і яго кіраўнік Віктар Бабарыкін таксама паважаюць беларускую песенную спадчыну і любяць выбіраць у якасці салістаў артыстаў яркіх і заўважных — як замежных, так і айчынных. А тут жа не хто-небудзь, а сам Валерый Скаражонак, адзін з тых людзей, якія сёння вызначаюць твар легендарных мулявінскіх «Песняроў». Артыст, які нарадзіўся ў Вілейцы, паездзіў па розных эстрадных конкурсах, нават паўдзельнічаў у канцэртных арганізацыях і калектывах іншых краін, аднак вярнуўся на радзіму ў родны горад, дзе арганізаваў тэатр песні «Землякі». Магчыма, пачуццё роднай зямлі і адчуванне яе мелодыі патрэбна было для таго, каб трапіць у легендарны ансамбль «Песняры». Але ў Валерыя Скаражонака яшчэ быў прыкметны высокі голас. І вельмі характэрныя доўгія валасы і вусы, падобныя на мулявінскія. Некалі ў 1998 годзе менавіта Уладзімір Мулявін запрасіў Валерыя Скаражонака ў «Песняры», дзе ў яго выкананні гучалі і «Белавежская пушча», і «Белоруссия»... Аднак калі ёсць магчымасць выйсці на вялікую сцэну самай прэстыжнай канцэртнай залы краіны з Прэзідэнцкім аркестрам, то яе хутчэй за ўсё захоча скарыстаць беларускі эстрадны выканаўца. А песні — усё адно загуцаць любімыя...

Ул. інф.

ЦАНА ЎРАЧЭБНАЙ ПАМЫЛКІ...

...страхаванне адказнасці медработніка перад пацыентам павінна стаць нормай

НЕАБХОДНАСЦЬ укаранення ў Беларусі сістэмы абавязковага страхавання прафесійнай адказнасці ўрачоў і стварэння ў краіне Нацыянальнай медыцынскай палаты аказаліся ў цэнтры ўвагі дэлегатаў IV з'езда Беларускай асацыяцыі ўрачоў.

Запуск сістэмы страхавання прафесійных рызык дазволіць абараніць эканамічныя і прафесійныя інтарэсы беларускіх медыкаў, інтарэсы пацыента і яго сваякоў. На жаль, на дадзены момант урач у нашай краіне абсалютна неабаронены: яго можна прыцягнуць да адказнасці як па адміністрацыйным, так і па крымінальным заканадаўстве, — падкрэсліў у сваім выступленні на з'ездзе **Валерый ЛЕКТАРАЎ**, які апошнія пяць гадоў узначальваў Беларускаю асацыяцыю ўрачоў. — У Крымінальным кодэксе ёсць 7 артыкулаў, згодна з якімі ўрач можа быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Тэрміны пакарання па гэтых артыкулах вагаюцца ад года да сямі. Напрыклад, у 2010 годзе чатыры медыцынскія работнікі былі прыцягнуты да адказнасці па 162-м артыкуле Крымінальнага кодэкса «Неналежнае выкананне прафесійных абавязкаў медыцынскіх работнікаў».

Прымаючы пад увагу такія важныя «нюансы», як шматгадовае навучанне ўрача, яго невысокую зарплату і гранічную ступень псіхаэмацыйнальнага знясцяжэння, няцяжка прадказаць, што калі над ім будзе вісець яшчэ і «дамоклаў меч» у выглядзе неабходнасці выплаты пацыенту матэрыяльнай шкоды ў асабліва

буйным памеры пры здзяйсненні ўрачэбнай памылкі, то гэта будзе толькі ўзмацняць дыскамфорту і няўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Будзе і далей падаць прэстыж прафесіі ўрача ў нашым грамадстве і павялічвацца адток кваліфікаваных урачэбных кадраў з сістэмы аховы здароўя ў іншыя сферы дзейнасці, нярэдка ўвогуле ніяк не звязаныя з медыцынай. Існуе таксама парэза выезду беларускіх урачоў за мяжу ў пошуках больш надзейнай сацыяльнай абароны, як гэта сёння адбываецца ў краінах Балтыі.

На жаль, але падчас прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ахове здароўя» нашы прапановы аб увядзенні абавязковага страхавання прафесійнай адказнасці ўрачоў не былі падтрыманы ўрадам і не

медыкі ў іншых краінах. Нядаўна ўлады Еўрасаюза раскрытыкавалі медыцынскае абслугоўванне ў Еўропе, дзе кожны дзясяты пацыент становіцца ахвярай медыцынскіх памылак, а бальнічныя інфекцыі нярэдка цягнуць за сабой смерць чалавека. У вядомым брытанскім часопісе British Medical Journal быў апублікаваны артыкул, аўтар якога прафесар Гардон Калдвел, раскрытыкаваў метады дыягностыкі, прынятыя ў сучасных урачоў. Прафесар Калдвел сцвярджае, што большасць медыкаў пры першай сустрэчы з пацыентам ставяць «рабочы дыягназ», у адпаведнасці з якім хвораму і прызначаецца лячэнне. Але гэты дыягназ нярэдка бывае памылковым. У медыка проста не хапае часу на старанны збор інфармацыі для пастаноўкі правільнага дыягназу. Як правіла, такія памылкі робяцца ва ўмовах, калі запісы аб стане здароўя пацыентаў адсутнічаюць ці знаходзяцца ў беспарадкавым стане, вынікі аналізаў і даследаванняў не ўдаецца паглядзець, ці ўрачы імкнуцца хутчэй

вызваліць бальнічныя ложка, выпісваючы пацыентаў дамоў. Прафесар Калдвел упэўнены, што алгарытм прыёму і агляду хворых трэба пераглядаць: «Правільны дыягназ — гэта галоўнае, што вызначае шанцы пацыента на выжыванне. Таму ўрачоў абавязкова трэба забяспечыць і часам, і прасторай, і інфармацыяй».

У Аўстраліі падчас апытання трох тысяч урачоў нечакана высветлілася, што трэцяя іх частка задумваюцца аб зыходзе з прафесіі з-за частых іскаў з боку пацыентаў. І 40 працэнтаў задумваюцца аб заўчасным выхадзе на пенсію. Боязь судовага пакарання (а амаль 40 працэнтаў рэспандэнтаў бачаць у кожным пацыенте патэнцыяльнага скаргніка) прымуша спецыялістаў займацца «абарончай медыцынай». У прыватнасці, 55 працэнтаў апытаных урачоў заявілі, што сталі часцей заказваць аналізы, 43 працэнты — часцей адпраўляць пацыентаў на кансультацыю да «вузкага» спецыяліста і 11 працэнтаў — выпісваць больш лекаў.

У Брытаніі колькасць скаргаў на медыцынскае абслугоўванне дасягнула рэкорднага ўзроўню: за 2009 — першае паўгоддзе 2010 года ва ўстаноў аховы здароўя былі накіраваныя 101,7 тысячы пісьмовых скаргаў ад незадаволеных пацыентаў. Магчыма, пацыенты

становяцца больш патрабавальнымі, але не выключана, што ёсць над чым працаваць і сістэме аховы здароўя...

У Злучаных Штатах Амерыкі разборы па ісках, звязаных з медыцынскімі памылкамі і халатнасцю медработнікаў, абходзяцца сістэме аховы здароўя ў 55,6 мільярдаў долараў у год. Большую частку выдаткаў складае аплата так званых «абарончых дзеянняў» медыцынскіх устаноў, у тым ліку аплата экспертызы спрэчных выпадкаў і дадатковыя даследаванні, прызначаныя дацярпелым пацыентам. Значныя сродкі выдаткоўваюцца таксама на аплату адміністрацыйных і судовых выдаткаў, а выплаты па ісках супраць урачоў, наадварот, складаюць самую меншую частку: у 2008 годзе — 5,72 мільярда долараў. Самая вялікая сума кампенсацыі здароўя пацыента склала ў ЗША 12 мільянаў долараў — яе выплацілі ў 2006 годзе сям'і, у якой дзіця стала інвалідам у выніку накладання шчыпцоў падчас родаў. Дзіцячы цэрэбральны параліч — вельмі сур'ёзны дыягназ. Судом было ўлічана, што і бацькі, і дзіця будуць цягнуць усё жыццё, дзіця не зможа атрымаць прафесію, калі вырасце, не зможа ўтрымліваць у старасці ні сябе, ні сваіх бацькоў.

Добраахотнае страхаванне — толькі паўмера

Расце колькасць незадаволеных пацыентаў і ў Беларусі: за апошнія чатыры гады колькасць скаргаў, якія паступаюць у галоўнае медыцынскае ведамства краіны, вырасла больш чым на тысячу. Пацыенты незадаволеныя

ДЛЯ ДАВЕДКІ:

паводле звестак расійскай Лігі правоў пацыентаў, штогод ад урачэбных памылак у Расіі гінуць 50 тысяч чалавек. Афіцыйную статыстыку ўрачэбных памылак, якія прыводзяць да смерці пацыентаў, ніхто не вядзе, але паводле неафіцыйнай інфармацыі, халтура і пралікі ў рабоце медыкаў забіваюць больш расіян, чым гіне людзей у дарожна-транспартных здарэннях.

ўрачы пастаянна парушаюць правы адно аднаго: няведанне сваіх правоў зусім не спрыяе наладжванню дыялогу. Частка прэтэнзій пацыентаў даходзіць да суда, але часцей за ўсё пацыенты не ведаюць, што можна патрабаваць, у якім памеры, куды трэба звяртацца і колькі часу гэта можа заняць. Асабліва калі размова ідзе не пра платныя медыцынскія паслугі, а пра дзяржаўную медыцыну. Не сакрэт, што разлічваць на вялікія сумы кампенсацыі беларускім пацыентам не даводзіцца...

— На Захадзе памеры кампенсацыі шкоды здароўя, якія ўзніклі ў выніку ўрачэбнай памылкі ці халатнасці медперсоналу, вызначаюцца, зыходзячы з рэальных патрэб чалавека, што пацярпеў, а не з фінансавых магчымасцяў таго боку, што нанёс шкоду здароўю — як гэта адбываецца ў нас, хоць у нашай краіне здароўе і жыццё чалавека аб'яўлены галоўнымі каштоўнасцямі, — падкрэсліў Валерый Лектараў.

У суседняй Літве ўсе медыцынскія ўстановы абавязаны страхавач сваю грамадзянскую адказнасць за шкоду, нанесеную здароўю пацыентаў. Мінімальная сума страхоўкі складае 50 000 літаў, але ўстановы аховы здароўя могуць дадаткова страхавач сваю адказнасць. Да высновы, што без страхавання ўрачэбных памылак абсіцылі, што сталі часцей заказваць аналізы, 43 працэнты — часцей адпраўляць пацыентаў на кансультацыю да «вузкага» спецыяліста і 11 працэнтаў — выпісваць больш лекаў.

У Брытаніі колькасць скаргаў на медыцынскае абслугоўванне дасягнула рэкорднага ўзроўню: за 2009 — першае паўгоддзе 2010 года ва ўстаноў аховы здароўя былі накіраваныя 101,7 тысячы пісьмовых скаргаў ад незадаволеных пацыентаў. Магчыма, пацыенты і парушэннем этыкі і дэанталогіі, няўважлівым доглядам хворых, скаргдзяцца на недаступнасць медыцынскай дапамогі і адказ у ёй, шмат незадаволеных чэргамі, адсутнасцю абсталявання ў бальніцах і стацыянарах. Колькасць судовых экспертыз, што прызначаюцца праваахоўнымі органамі па справах аб неналежным аказанні медыцынскай дапамогі, таксама штогод узрастае на 15—20 працэнтаў. Ёсць меркаванне, што пацыенты і ся немагчыма, у Літве прыйшлі пасля жудаснай трагедыі, якая здарылася ў адной з абласных бальніц. Наванароджаная блізняты атрымалі моцныя апёкі па віне медыцынскай сястры — тая паклала іх на грэлку, хоць у бальніцы мелася сучасная апаратура для нованароджаных. Немаўлятам давалося праводзіць перасадку скуры. Яны выжылі, але ніхто не можа сказаць, як перажыты болевы шок можа паўплываць на развіццё гэтых дзяцей у будучыні. Згодна з вердыктам Вярхоўнага суда, бальніцу прымуслі выплаціць кампенсацыю сям'і пацярпелых немаўлят у памеры паўмільёна літаў (ці 175 тысяч еўра). Бацькі патрабавалі ад бальніцы матэрыяльную кампенсацыю шкоды здароўю дзяцей у памеры 3 мільянаў літаў — гэта прыкладна 1 мільён долараў ЗША. На судзе быў складзены графік выплаты гэтай сумы, бо ў супрацьлеглым выпадку бальніца проста мусліла б зачыніцца. Таму цяпер у Літве страхуюцца ўсе бальніцы, паліклінікі, кабінеты сямейнага ўрача, незалежна ад таго, дзяржаўная гэта ўстанова ці прыватная, і менавіта яны кампенсуюць пацыентам шкоду, калі, вядома, урач не дапусціў злачынную халатнасць.

Страхаванне ва ўсім свеце з'яўляецца асновай ажыццяўлення любой дзейнасці, тым больш урачэбнай. У Беларусі прафесійны рызык медперсоналу таксама страхуюцца, але ў добраахотным парадку. Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі страхавальшчыкоў, у 2010 годзе было заключана больш як 200 дагавораў аб супрацоўніцтве паміж страхавымі кампаніямі і ўстановамі аховы здароўя. Зразумела, што гэта толькі кропля ў моры...

— Пакуль адпаведны артыкул не з'явіцца ў Законе Рэспублікі Беларусь «Аб ахове здароўя», — упэўнены Валерый Лектараў, — страхаванне ўрачэбнай дзейнасці не стане ў нашай краіне нормай.

Валерый Лектараў паведаміў, што Беларуска асацыяцыя ўрачоў гатова выйсці з прапановай да кіраўніка нашай дзяржавы аб стварэнні ў краіне Нацыянальнай медыцынскай палаты, якая стала бы дзейсным памочнікам Прэзідэнта, ураду і Міністэрству аховы здароўя ў вырашэнні стратэгіі забеспячэння здароўя нацыі. У краінах Балтыі, Расійскай Федэрацыі, Казахстане грамадскія ўрачэбныя суполкі шчыльна працуюць з уладамі, і да меркавання медыцынскай грамадскай там вымушаны прыслухоўвацца.

Па словах Валерыя Лектарава, ні ў Заходняй Еўропе, ні ў ЗША ўрачы ніколі не сутыкаліся з сістэмай татальнага кіравання ўрачэбнай дзейнасцю з боку дзяржаўных органаў:

— Нашы замежныя калегі дрэнна разумеюць, як дзяржаўныя чыноўнікі без актыўнага ўдзелу ўрачэбных асацыяцый могуць прымаць эфектыўныя рашэнні, напрыклад, па допуску да прафесійнай і ўрачэбнай дзейнасці, ці вызначаць ступень кваліфікацыі спецыяліста, займацца стандартызацыяй і сертыфікацыяй медыцынскіх паслуг, устаўляюцца нарматывы па штатах, ложках у стацыянарах, заробатнай плаце і гэтак далей. Самае цяжкае — пераканаць кіраўнікоў сістэмы аховы здароўя перайсці ад прамога адміністрування ўрачэбнай дзейнасці да знешняга кантролю, а таксама даказаць ім на практыцы, наколькі ім самім было б выгадна перадаць частку неэфектыўных паўнамоцтваў сістэме ўрачэбнага самакіравання. Але перадача часткі паўнамоцтваў можа адбыцца толькі ў выпадку падрыхтоўкі новых нарматыўна-прававых дакументаў і ўнясення адпаведных паправак у Закон «Аб ахове здароўя».

Надзея НІКАЛАЕВА. (на з'ездзе быў абраны новы старшыня Беларускай асацыяцыі ўрачоў. Ім стаў галоўны ўрач 34-й цэнтральнай раённай паліклінікі горада Мінска Дзмітрый Шаўцоў).



«У Беларусі не развіта не толькі сістэма абароны інтарэсаў урачоў, але і сістэма абароны правоў пацыентаў, бо ў процілеглым выпадку колькасць іскаў да ўрачоў вымяралася бы тысячамі...»

ўвайшлі ў закон. Хоць у заканадаўчым парадку застрахаваныя ў Беларусі многія спецыялісты, уключаючы ветэрынарных урачоў.

Пры гэтым Валерый Лектараў канстатаваў, што ў Беларусі не развіта не толькі сістэма абароны інтарэсаў урачоў, але і сістэма абароны правоў пацыентаў, бо ў процілеглым выпадку колькасць іскаў да ўрачоў вымяралася бы тысячамі — таксама, як у Еўропе або ЗША.

Расплата за «рабочы дыягназ»

Дазволім зрабіць невялікае адхіленне, каб паглядзець, з якім праблемамі сутыкаюцца

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОАО «БЭМЗ» извещает своих акционеров о проведении **23 марта 2011 года в 14 часов в клубе завода по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202** очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределения прибыли и убытков Общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков за 2010 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
7. Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций, утверждение решений о выпуске акций Общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Брестской области.
8. О принятии новой редакции Устава ОАО «БЭМЗ».
9. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
10. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания с 13 часов. Акционерам иметь при себе удостоверение личности, представителя доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2011 года.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник — пятница) начиная с 14 марта 2011 года в отделе кадров ОАО «БЭМЗ», 23 марта по месту проведения собрания.

Справки по телефону: (80162) 42 16 83.

Наблюдательный совет ОАО «БЭМЗ»



«Калі над урачом будзе вісець «дамоклаў меч» у выглядзе неабходнасці выплаты пацыенту матэрыяльнай шкоды ў асабліва буйным памеры пры здзяйсненні ўрачэбнай памылкі, гэта будзе толькі ўзмацняць ва ўрача пачуццё сацыяльнага дыскамфорту...»

Отчет об использовании имущества Местного культурного фонда «Традиция»

Местный культурный фонд «Традиция», зарегистрированный Главным Управлением юстиции Мингорисполкома 13 января 2010 года, создан одним учредителем.

Фонду учредителем при создании было передано имущество на сумму 3545000 (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) белорусских рублей. Других поступлений за отчетный период фонду не поступало. Предпринимательская деятельность фондом не осуществлялась.

За отчетный период с привлечением волонтеров и силами учредителя был создан портал об исторической реконструкции в Беларуси. Также указанными силами был осуществлен ряд культурных мероприятий совместно с кружком «Гивойт» при ЦТДиМ «Эврика». Учредителем фонда уплачивается арендная плата в размере 105 (сто пять) тысяч белорусских рублей. Иных расходов за отчетный период фонд не имел.

Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось, также фонд не участвует в таких юридических лицах.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Минского райпо (продавец) проводит очередной открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества:

Лот № 1: здание магазина, об. пл. 128,5 кв.м. Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Закружка. Начальная цена с НДС – 87 408 500 бел. рублей.

Лот № 2: здание магазина, об. пл. 94,2 кв.м. Минский р-н, Самохваловичский с/с, д. Углы. Начальная цена с НДС – 40 320 000 бел. руб. (снижена на 40 %).

Лот № 3: здание магазина, об. пл. 94,1 кв.м. Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Дубинки. Начальная цена с НДС – 38 160 000 бел. рублей (снижена на 40 %).

Лот № 4: здание магазина «Хозтовары», об. пл. 187,0 кв.м. Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Ждановичи. Начальная цена с НДС – 191 520 000 бел. руб. (снижена на 30 %).

Задаток 10 % от начальной цены.

Подробное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 07.10.2010.

Аукцион состоится **01.03.2011** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **28.02.2011** до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «140 ремонтный завод» (продавец)

проводит открытый аукцион по продаже одноэтажного кирпичного, панельного здания хранилища запасных частей с рампой, об. пл. 725,6 кв.м, в т.ч. комплект трансформаторной подстанции наружной установки КТПН-160, железнодорожный путь нормальной колеи, расположенных по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Л. Чаловской 19.

Начальная цена с НДС – 1 420 751 937 бел. руб.

Площадь земельного участка – 1,5335 га.

Задаток – 50 000 000 бел. руб.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 18.01.2011.

Аукцион состоится **28.02.2011** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **25.02.2011** до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ЧПТУП «Несвиж коопзаготпром» (продавец)

проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 126, в составе: здания свинарника, об. пл. 1028,7 кв.м; здания летнего лагеря для свиней, об. пл. 720,6 кв.м; здания летнего лагеря для свиней, об. пл. 254,8 кв.м.

Начальная цена с НДС (снижена на 50 %) – 222 359 400 бел. руб.

Площадь земельного участка 1,6667 га.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Первое извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звезда» от 15.10.2009.

Аукцион состоится **28.02.2011** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **25.02.2011** до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Падрабязнасці

ДЗЯРЖАВА
ПАДТРЫМАЕ ЯШЧЭ РАЗ?

Як паведамлялася, Баранавіцкае баваўнянае аб'яднанне наведваў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч і на месцы пазнаёміўся са станам спраў на гэтым прадпрыемстве. Тут прайшла і нарада кіраўнікоў арганізацый, якія ўваходзяць у канцэрн «Беллегпрам».

Сітуацыя на баваўняным складаная. Лёгасць аб'ём вытворчасці прадукцыі ў параўнанні з 2009 годам упаў на 35%, а экспарт знізіўся на 47%.

Звязана гэта з тым, што цана на сыравіну вырасла ў 2,5 раза, а адпускныя цэны прадпрыемствам стрымліваліся і выраслі толькі на 22%.

На думку прэм'ера, адной з прычын, па якой прадпрыемства аказалася ў такім становішчы, з'яўляецца тое, што на аб'яднанні не была праведзена своєчасвая мадэрнізацыя вытворчасці.

Абсталяванне на прадпрыемстве абнаўлялася. Напрыклад, у мінулым годзе больш за 18 млрд рублёў інвестыцый было ўкладзена ў баваўнянае аб'яднанне. На гэтыя грошы ў асноўным закупілі прадзільнае і апрацоўчае абсталяванне. Але каб утрымацца на рынку, гэтага мала. Акрамя ўсяго, трэба нешта рабіць з вялікімі запасамі гатовай прадукцыі, якія знаходзяцца на складах. Генеральны дырэктар прадпрыемства Іван Турчак настроены пэсімістычна і наракае на недахоп сыравіны і абаротных сродкаў. Пакуль што замежныя інвестары на аб'яднанне не ідуць і ўся надзея — на дзяржаву.

Прадукцыя баранавіцкіх тэкстыльшчыкаў якасная, але мастацкае афармленне тканін — пазаўчарнае дзень. Гэта да таго, што на мастацкай майстэрні нельга эканоміць. Пакупнік найперш глядзіць на знешняе аздабленне тканіны, а затым на яе кошт. Але калі сярэдні заробак на прадпрыемстве 500 тысяч (самы нізкі на Брэстчыне), то за такія грошы спецыяліст (мастак), які сябе паважае, працаваць не будзе.

Сёлета на прадпрыемстве плануецца павялічыць аб'ём экспарту на 20 працэнтаў, але для гэтага неабходна падтрымка дзяржавы.

На працягу ўжо многіх гадоў дзяржава такую падтрымку аб'яднанню аказвала. Мільярды і мільярды рублёў былі ў яго ўкладзены, але прадпрыемства моцна загрузла ў эканамічных праблемах. Фактычна ўся сацыяльная сфера апынулася ў цяжкім становішчы. Давялося распрадаваць маёмасць — усё прыйшло ў заняпад. Але ж на аб'яднанні ўсё яшчэ працягвае працаваць больш за 3 тысячы чалавек.

Прэм'ер-міністр лічыць, што неабходна калектыў падтрымаць і даць магчымасць прадпрыемству эфектыўна працаваць і развівацца. Каб нармалізаваць сітуацыю, для баваўнянага аб'яднання неабходна выдаткаваць прыкладна 300 мільярдаў. Вялікія грошы.

Дзяржава, хутчэй за ўсё, і на гэты раз падтрымае прадпрыемства, але хацелася б ведаць, чаму не спрацавалі мільярды, якія ўкладзены ў мінулыя гады? Куды яны падзеліся? Прайшлі, як пясок скрозь пальцы?

І тут узнікае пытанне. А ці будзе аддача ад чарговага фінансаванага ўлвання? Вось, напрыклад, на аб'яднанні неабходна рамантаваць дах, які займае не адзін гектар плошчы, ды і яшчэ хапае шмат дзірач, якія неабходна тэрмінова затыкаць. На гэта пойдуць грошы з мільярдаў, якія будуць выдаткаваны на мадэрнізацыю і перааснашчэнне прадпрыемства? А калі зноў распыляцца сродкі?

На нарадзе, якая прайшла на баваўняным, выпрацоўваліся прапановы, якія павінны стабілізаваць работу прадпрыемства, даць штуршок да доўгатэрміновага развіцця аб'яднання. Свае меркаванні выказалі кіраўніцтва баваўнянага і канцэрна «Беллегпрам»...

Хацелася б, каб прапановы былі эфектыўнымі і далі, нарэшце, станоўчы вынік.

Сымон СІСТУНОВІЧ.

Унікальнае прадпрыемства
энергазберагальных
матэрыялаў

Усвабоднай эканамічнай зоне «Магілёў» днямі адбылося афіцыйнае адкрыццё завода па выпуску якасна новых матэрыялаў для хуткага ўзвядзення будынкаў рознай функцыянальнасці. З гэтай нагоды ў Магілёў прыехалі журналісты беларускіх і расійскіх СМІ.

Адкуль такая ўвага? А ўсё таму, што завод у поўным сэнсе слова ўнікальна для нашай краіны вытворчасць, аналагаў якой няма ні ў нашай краіне, ні ў Расійскай Федэрацыі, ні ва Украіне. Магілёўскія сэндвіч-панэлі з пенаполіізацыянурата (PIR) і цеплаізаляцыйныя пліты з пенаполіурэтан (PUR) — гэта і новае слова ў выпуску сучасных будаўнічых высокатэхналагічных матэрыялаў, і рэалізацыя новых падыходаў у энергазберажэнні, і важны фактар уплыву на рынак цеплаізаляцый ўсходне-еўрапейскага рэгіёна, і адчувальны ўнёсак у зніжэнне імпарту гэтага тыпу панэляў у Беларусь.

«Ізабуд» ужо не першы год мэтанакіравана працуе з рэгіёнамі Расіі. Пачыналі з адкрыцця офіса ў Маскве. Потым паступова адкрылі прадстаўніцтвы ў Санкт-Пецярбургу, Краснадары, Пскове, Арле, Валгаградзе. Яно і зразумела: амаль палова прадукцыі «Ізабуд», у прыватнасці, і новыя сэндвіч-панэлі, экспартуюцца ў Расію. Усё большую цікавасць да вырабаў «Ізабуд» праяўляюць іншыя краіны.

Старшыня савета дырэктараў групы кампаній «Ізабуд» Ігар Чорны гаворыць, што новае прадпрыемства ў Магілёве магло б з'явіцца значна раней, але ўсе карты збытаў сусветны эканамічны крызіс. Таму будоўля завода замест аднаго года расцягнулася на два. Тым не менш, наглядзячы на цяжкасці і праблемы, якія ўзніклі ў час крызісу, «Ізабуд» усё ж набыў першакласнае і вельмі нятаннае абсталяванне найноўшага пакалення італьянскай фірмы Рі.Ма. — сусветнага лідара па выпуску станкоў для вытворчасці гэтых сэндвіч-панэляў. Іх выпуск ажыццяўляецца пад кантролем аўтаматыкі, чалавечы фактар негатыўнага ўплыву на якасць прадукцыі зведзены да мінімуму. Тэхнічны патэнцыял завода дазваляе выпускаць звыш 15 мадыфікацый прадукцыі. Не будзем падрабязна спыняцца на канструктыўных асаблівасцях, тэхнічных характарыстыках сценавых і дахавых сэндвіч-панэляў, толькі адзначым, што яны становяцца ўсё больш запатрабаванымі за мяжой і ў нас.



Зразумела, гэта не можа не падабацца кіраўніцтву свабоднай эканамічнай зоны «Магілёў». Яе дырэктар Аляксей Якаўлеў лічыць, што новая вытворчасць была ўдала размешчана ў Магілёве. Тут ёсць эканамічны і географічны разлік гаспадароў «Ізабуд»: горад высокай індустрыяльнай культуры і кваліфікаваных кадраў, блізкасць да Расіі як асноўнага спажывацтва стварае спрыяльныя ўмовы для арганізацыі туды таварных паставак.

Па словах начальніка аддзела маркетынгу «Ізабуд» Юліі Арабей, з сэндвіч-панэляў можна хутка ўзводзіць адміністрацыйныя будынкі і спартыўныя збудаванні, аб'екты гандлю, прыдарожная сэрвісу. Апошнім часам сэндвіч-панэлі актыўна выкарыстоўваюцца для рэканструкцыі розных збудаванняў, у тым ліку і ў традыцыйнай індустрыяльнай вытворчасці. Дзякуючы экалагічнай і гігіенічнай бяспецы сэндвіч-панэлі з пенаполіізацыянурата (PIR) шырока запатрабаваны пры ўзвядзенні буйных аб'ектаў аграпрамысловага комплексу, харчовай галіны (халадзільных і маразільных складоў, сховішчаў агародніны і садавіны), якія спецыялізуецца на сельскагаспадарчым экспарце, асабліва малочным. Вось некаторыя прыклады: у Магілёўскай вобласці гэта малочна-таварныя фермы вядомай «Бабулінай крыніцы», птушкафабрыкі і свінафермы ААТ «Александрыя», у Віцебскай вобласці — малочна-таварныя фермы і энергаэфектыўная цяпляца ў СВК «Айчына», у Брэсцкай вобласці — бульбасховішча ў СВК «Ружаны-Агара». Адзін з

\$9,1 млрд у рэальны сектар эканомікі

нашай краіны (акрамя банкаў) уклалі летась замежныя інвестары. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта Беларусі, гэта на 2,3 працэнта менш, чым за 2009 год.

Асноўнымі інвестарамі арганізацый рэспублікі былі суб'екты гаспадарання Расіі (72,1 працэнта ад усіх інвестыцый, што паступілі), Аўстрыі (10 працэнтаў), Нідэрландаў і Кіпра (па 3,5), Вялікабрытаніі (3,1 працэнта). Найбольшыя сумы замежных інвестыцый паступілі ў такія галіны эканомікі, як транспарт (53,2 працэнта ад усіх інвестыцый), прамысловасць (22,8 працэнта), гандаль і грамадскае харчаванне (14,6 працэнта), агульная камерцыйная дзейнасць па забеспячэнні функцыянавання рынку (3,6 працэнта).

Ігар ГРЫШЫН.

Ледаколы і іншая тэхніка да паводкі гатовыя

Як ужо паведамлялася, зараз складаная паводкавая сітуацыя склалася на Прыпяці, Піне, Гарыні, дзе ўзроўні вады перавысілі небяспечныя высокія адзнакі.

Як паведамлілі ў прэс-службе Мінтранса, у гэтай сувязі прыведзены ў гатоўнасць ледаколы ў партах Гомеля і Мазыра, а таксама буксірныя судны ў іншых месцах адстою. Таксама спецыялістамі арганізацый унутранага воднага транспарту праведзена рэвізія гідратэхнічных збудаванняў і іх рамонт. Створаны запасы аварыйных матэрыялаў (камень, шчэбень, пясок, мякі, пілаватэрыялы). Падрыхтавана тэхніка для вядзення аварыйных работ (бульдозеры, аўтакраны, самазвалы і іншая), арганізавана кругласутачнае дзяжурства дыспетчарскіх службаў і рамонтных брыгад. Абноўлены саставы проціпаводкавых камісій, праца па спуску вады каардынуецца з мясцовымі органамі па надзвычайных сітуацыях.

Сяргей РАСОЛЬКА.

г. Магілёў.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

У Раўбічах фрыстайлісты выяўляюць наймацнейшых



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Нягледзячы на тое, што паўтарыць леташні поспех і ўзяць Хрустальны глобус сёлета ў Антона Кушніра наўрад ці атрымаецца (ён пакуль займае другое месца і адстае ад лідара кітайца Ці Гуаню на 93 балы), усё роўна мы будзем хварэць за нашых спартсменаў. Акрамя Антона, свае скачкі прадэманструюць Дзяніс Восіпаў і Максім Гусцік. У жаночых спаборніцтвах нашу краіну прадставіць дэбютантка зборнай Ганна Гуськова.

Да спаборніцтваў рыхтавалася не толькі наша нацыянальная каманда на чале з Мікалаем Казекам, але і спарткомплекс «Раўбічы». Схіл мае цяпер усе характарыстыкі, каб прымаць міжнародныя спаборніцтвы самага высокага ўзроўню.

Сёння жаночыя кваліфікацыйныя спаборніцтвы запланаваны на 9.20, мужчынскія — на 11.45. Затым пройдуць трэніроўкі лыжных акрабатаў, якія адабраліся ў фінал (13.00), і паказальныя выступленні (13.50). Фінальныя скачкі пачнуцца ў 14 гадзін, а ўжо на 14.50 запланаваны цырымонія ўзнагароджання пераможцаў. Кошт білетаў на спаборніцтвы — 20 тысяч рублёў. Іх можна набыць на сайце кампаніі Ticketpro ці ў любым аддзяленні сотавай сувязі.

Алена КРАВЕЦ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



«ПАЛЯВАННЕ» НА ТАННЫЯ КВАТЭРЫ ПРАЦЯГВАЕЦЦА

Рынак жылля

Прапанова скарацілася амаль удвая

Паводле інфармацыі Мікалая Паўлавіча, сёлета на жыллёвым рынку сталіцы назіраецца зусім іншая і нечаканая тэндэнцыя, калі пакупнікі толькі крыху знізілі снежаньскі ахвятаж, аднак і ў студзені, і ў лютым актыўна праглядалі і набылі кватэры. Разам з тым, менавіта сёлета на рынку істотна зменшылася колькасць прадаўцоў. Так, па стане на пачатак мінулага года, у рэкламных праспектах на продаж існавала каля 10 тысяч розных варыянтаў кватэр. У лютым у інфармацыйным каталогу засталася ўжо каля 6,5 тысячы кватэр. Больш за тое, у гэтым спісе сёння прысутнічае каля 3 тысяч кватэр, якія прапануюцца кліентам па заведомо завышаным кошце. Рэальна такое жыллё на другасным рынку ніякага надвор'я не робіць, бо гэтымі варыянтамі кліенты нават не цікавяцца. Куды так рэзка знікла вялікая колькасць прадаўцоў? Што стала з іх кватэрамі?

На самай справе на жыллёвым рынку сталіцы каля 80 працэнтаў прадаўцоў з'яўляюцца і патэнцыяльнымі пакупнікамі кватэр. Нехта спрабуе пераехаць у лепшы мікрараён горада, іншыя вырашаюць набыць сабе большую па плошчы кватэру. Каб здзейсніць такі абмен, неабходна прадаць сваю старую кватэру і адшукаць добрыя грошы для даплаты. У апошнія месяцы менавіта такая катэгорыя прадаўцоў — пакупнікоў сыходзіць з рынку, бо разумее, што палепшыць свае жыллёвыя ўмовы ім сёння не па кішэні. Жыццё даражэе, былыя даходы пад пытаннем, а камуналку пачынаюць адпускаць...

ТРАДЫЦЫЙНА на другасным рынку жыллёвай нерухомасці Беларусі першыя два месяцы новага года лічыліся мёртвым сезонам, калі масавы патэнцыяльны пакупнік пачынаў сапраўды «варушыцца» толькі бліжэй да сакавіка. Так было раней. Пра сітуацыю, якая сёння назіраецца ў жыллёвай сферы сталіцы, карэспандэнт «Звязды» паведаміў кіраўніку агенцтва «БелЦН», старшыня савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалаю ПРАСТАЛУПАУ.

Новыя пакупнікі скупляюць таннае жыллё

Летась штомесцяц у сярэднім у Мінску прадавалася 400—500 кватэр. Сёлета ў студзені было зарэгістравана каля 600 здзелак, у лютым — ужо 480. Наш эксперт адзначае, што цяпер на рынку актыўнічаюць так званыя новыя пакупнікі, якія «палююць» выключна на кампактныя і танныя кватэры. А вось апошніх цяпер стала значна менш. Мабыць, таму сёння сталі больш прапаноўвацца на продаж асобныя пакоі ў звычайных шматпакаёвых кватэрах. Мінімальны кошт такога жылля складае ад 14 да 20 тысяч долараў. Большыя па плошчы і лепшыя па якасці пакоі каштуюць часам ад 25 да 40 тысяч долараў.

На сталічным рынку цяпер засталася ўсяго каля дзесяці кватэр па мінімальным кошце да 39—43 тысяч долараў. Гэта зусім «слабенькія» па якасці «хрушчоўкі» на крайніх паверхах старых пяціпавярховых дамоў, агульная плошча якіх складае да 33 квадратных метраў.

Нягледзячы на тое, што сярэдні кошт прапановы квадратнага метра цяпер нават павялічваецца, што звязана з вымываннем таннага кватэр, аднак рэальныя пакупнікі разглядаюць толькі тыя варыянты аднапакаёвых кватэр, якія

каштуюць да 50—55 тысяч долараў. Даражэйшыя аднапакаёўкі рызыкуюць трапіць увогуле ў ранг «непатрэбнага» жылля.

Пачалі знікаць «слабыя» двухпакаёўкі

Сапраўды таннага двухпакаёвых кватэр на другасным рынку сталіцы крыху больш. Аднак сёння доўжкі коштам да 50 тысяч долараў таксама сталі экзотыкай. Цяпер маленькія двухпакаёвыя «хрушчоўкі» агульнай плошчай да 46 квадратных метраў каштуюць ад 48 да 53 тысяч долараў. Крыху большыя па плошчы двухпакаёвыя кватэры (46—53 кв. м) у дзевяціпавярховых дамах ці ў ліквідным мікрараёне каштуюць ад 55 да 65 тысяч долараў. Двухпакаёўкі коштам ад 70 да 80 тысяч долараў павінны мець агульную плошчу мінімум 64—67 «квадратаў» і прапіску ў сучасным доме «смачнага» мікрараёна.

Мацней за ўсё таннеюць вялікія шматпакаёўкі

Сёння аднапакаёвая кватэра можа быць сапраўды прададзена толькі ў тым выпадку, калі квадратны метр у ёй каштуе да 1300—1350 долараў. Рэальны кошт продажу двухпакаёвых кватэр складае ў межах 1200—1250 долараў за квадратны метр. Акрамя гэтага, на кватэрах у далёкіх

раёнах пакупнік будзе патрабаваць дадатковую зніжку ў межах не менш як 5—10 працэнтаў. Кошт «квадрата» трохпакаёвых кватэр часам падае да 1100—1150 долараў. Мацней за ўсё сёлета патаннелі чатырохпакаёвыя кватэры ў старых дамах. Тут падчас таргоў уласнікі такога экзатычнага жылля (маленькая кухня, сумежныя пакоі) могуць прапанаваць зніжку ў памеры да 6—8 тысяч долараў. У выніку часам кошт квадратнага метра агульнай плошчы шматпакаёвых кватэр падае да тысячы долараў і нават ніжэй. Цяпер мінімальны кошт прапановы трохпакаёвых кватэр складае ад 53 да 60 тысяч долараў, гэта пры тым, што агульная плошча такіх кватэр вагаецца ад 57 да 66 квадратных метраў. Мінімальны кошт чатырохпакаёвых кватэр упэўнена трымаецца на ўзроўні ад 60 да 75 тысяч долараў нават па такім жыллі, агульная плошча якога дасягае 73—80 квадратных метраў.

У сакавіку — маі — традыцыйнае ажыўленне, а летам — мёртвы сезон і патанненне

Мікалаю Прасталупаў спадзеецца, што ўжо ў сакавіку — красавіку сталічным рынкам жыллёвай нерухомасці пачнуць цікавіцца стратэгічныя пакупнікі, якія будуць купляць больш прасторнае жыллё сярэдняга цанавога дыяпазону. У гэты час цэны на рынку канчаткова стабілізуюцца. Аднак ужо з другой паловы лета попыт на мінскія кватэры можа дасягнуць абсалютнага мінімуму. Менавіта ў гэты час «слабенькія» па якасці кватэры будуць зноў істотна таннець.

Сяргей КУРКАЧ.

ПАД ДЫКТОЎКУ БАГДАНОВІЧА

З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы можна правесці сваю беларускую.

Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны аднойчы паспрабавала і зразумела: дыктоўка — гэта добра! Гэта яшчэ адна магчымасць далучыцца

да беларускай мовы і правесці, наколькі добра мы ведаем яе. Сёлета падчас Усебеларускай дыктоўкі ў юбілейны год Максіма Багдановіча мы далучаемся яшчэ і да яго творчасці — яна стала крыніцай тэкстаў для дыктоўкі.

21 лютага чацвёртая Усебеларуская

дыктоўка пачнецца а 18-й гадзіне ў зале Літаратурнага музея імя Максіма Багдановіча, што ў Траецкім прадмесці. Абмежаванняў ніякіх няма: прыйсці і паўдзельнічаць можа кожны. А самыя актыўныя атрымаюць прызы.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Акцёрка і спявачка Ганна ХІТРЫК:

«НЕ МАГЛА ПАВЕРЫЦЬ, ШТО Я НАРАДЗІЛА ГЭТАГА ЧАРВЯЧКА, І ЁН ЦЯПЕР НАМІ КАМАНДУЕ!»

Адна з вядучых акцёраў Купалаўскага тэатра за пару гадзін да нараджэння дзіцяці ўратавала дарослага сабаку з прытулка

«Аднойчы захацелася кавуна, але вырашыла не есці гэтую гадасць!»

— Ганна, вы моцна капрызілі падчас цяжарнасці?

— Ведаеце, абсаютна не. Адзін раз гэтай зімой мне захацелася кавуна. Я проста пабачыла па тэлевізары кавун і ўзвыла! Але я не настолькі ідыётка, каб есці гэтую гадасць, каб шкодзіць дзіцёнку. Я нават памятаю, што Сярожа (муж Ганны акцёр Сяргей Рудэня. — Аўт.) прынес мне трускалкі. Я спытала: «А навошта?... Гэта ж дорага!» У мяне нейкія кліны былі з серыі «салодкая гарбата і бутэрброд з селядцом». Але так, каб я кудысьці ганяла мужа і крычала «вой, хачу, паміраю!» — такога не бывала. Была, праўда, такая асаблівасць: звычайна я спакойна стаўлюся да цукерак, а тут вось апошнія колькі месяцаў моцна захацелася салодкага.

— Ганна, літаральна за пару дзён да нараджэння Сцяпана вы прымалі ўдзел у здымках кліпа, а за пару тыдняў да гэтага давалі паўнавартасны канцэрт са сваім гуртом «Сундук». Як думаеце, Сцяпан адчуваў гэта?

— Я ўпэўнена, што ён адчуваў усё! Не ведаю, наколькі яму было утульна, але паводле свайго стану мяркую, што моцна не пакутаваў.

— Такі актыўны характар мамы перадаўся дзіцяці?

— Характар у яго адназначна мой, ён вельмі неспакойны. Я таксама такі неспакойны чалавек. Але знешнасць у яго выключна татава!

«Ужо ўвосень планую выйсці на сцэну тэатра»

— За колькі часу да нараджэння Сцяпана вы апошні раз выходзілі на сцэну ў тэатры?

— Вось літаральна ў снежны яшчэ выходзіла ў «Пінскай шляхце» на гастролях у Варшаве. І ўсё, пасля гэтага папрасіла спакою. Бо так наскакалася, што адчувала сябе кепска. Але на сёмым месяцы яшчэ іграла.

— Рыхтаваліся маральна, што цяпер пэўны час дзядзёцка не выходзіць на сцэну?

— Канешне. Складана гэта, і складана даецца адарванне ад «Сундука», ад музыкі. Бо мы толькі-толькі пачалі граць у складзе «Сундука», задумваем дыск. А цяпер трэба рабіць такі вымушаны перапынак.

— Чаму вы змянілі назву гурта з «Дзедзіцяцей» на «Сундук», калі там збольшага тыя ж удзельнікі?

— Два чалавекі сышлі, і я палічыла, што гэта няшчыра ў дачыненні да іх — граць далей пад старой назвай. Бо яны таксама былі саўтарами песень. Хоць многія мне казалі, што «Дзедзіцяцей» удала назва, што не трэба яе змяняць... Цяпер праца працягваецца. Пакуль я не магу ў ёй актыўна ўдзельнічаць, музыкі запісваюць інструменты, голас будзем запісваць пазней.

— Ганна, мне здаецца, што такі актыўны чалавек, як вы, не будзе тры гады глуха сядзець у дэкрэце... Паводле вашых падлікаў, хутка вас пабачаць глядачы?

— Думаю, што ў тэатр вярнуся ўжо ў новым сезоне, а з гуртом, магчыма, і раней на сцэну выйдзі! Бо тэатр выма-

гае больш напругі, рэпетыцыі, трэба туды рэгулярна хадзіць. А з «Сундуком» можна і дома парэпетаваць.

З'явіліся

амаль адначасова

— Я ведаю, што літаральна перад нараджэннем дзіцёнка, у вас у сям'і з'явіўся яшчэ адзін хвастаты персанаж...

— Вой, адкуль вы ведаеце!.. Я, здаецца, нікому не казала асабліва... Сапраўды, гэта было неверагодна! У мяне была даўняя мара ўзяць сабаку. І Сярожа даўно хацеў сабаку. Нас, відаць, спыняла, што мы ўвесь час у працы... Але я чалавек-заскок, я хадзіла і ныла, што хачу сабаку. Я абавязкова хацела, каб мы ўзялі сабаку з прытулка на Гурскага. Дарослага сабаку, якога ніхто не возьме, якога патрымаюць 10 дзён і ўсыпяць. Я вельмі хацела ўратаваць такога сабачкіну. Дагэтуль у нас было два каты. Мой кот Масік у лістападзе памёр — старэнькі быў, хварэў... Застаўся васьмь кот Кешка. І 29 студзеня мы ехалі з мужам па горадзе (мне здаецца, гэта Сцяпан нешта ўжо наваражыў у жываце), абмяркоўвалі, як будзем учары глядзець казкі, якія Сярожа напампаваў з інтэрнэту. І я ў васьмісоты раз кажу: «Яшчэ б сабаку абдымаць пры гэтым...» І раптам ён кажа: «Усё, паехалі браць». Я ад нечаканасці кажу: «Паехалі!» Мы прыезджаем на Гурскага і кажам, што нам трэба сабачка невялікага памеру, прыкладна з котку, каб гэта была дзясучынка. Ідем глядзець. Усе сабакі павылазілі з будак, сталі брахаць — сэрца сціснулася, хочацца ўсіх забраць... Яны глядзяць на цябе такімі вачыма... І

раптам бачым аднаго сабаку, які не брэша, а проста глядзіць так, нібыта кажа: «Усё адно вы мяне не возьмеце...» Скажам так, зусім не растам з котачку, а гэтак котачак пяць прыкладна!.. Я кажу: «Сяргей, мне падабаецца васьмь гэты!» Ён кажа: «Мне таксама». Мы шкапілі васьмь гэтае чорнае чуждзішча, якое, вядома, апінулася хлопчыкам!

— Гэта нешта пародзістае?

— Нешта дварняжыстае!.. Сярожа быў у ветэрынара, дык казалі, што нешта там ад залётнага лабрадора ёсць. Хоць я ніякага лабрадора там не бачу!.. Але вахыць 15 кілаграмаў!

— Я так разумее, што вы ўзялі сабаку, а літаральна назаўтра нарадзілі?

— Было нават горш! Мы прыехалі дадому, і Сярожа пайшоў яго мыць. І пакуль Сярожа мыў, я падумала, што нешта мне нядроба. Думала, проста знервалася з гэтымі сабачкамі... Але прыкметы ўзмацніліся, я стала крычаць... Бедны сабака быў у шоку, нічога не мог зразумець: забралі, памылі, пасля пачаліся крыкі, і ўсё з'ехалі... У выніку Сярожа а палове на першую завес мяне ў лякарню, а ў 7.43 раніцы я нарадзіла.

— Ганна, сабака і дзіця з'явіліся ў вас адначасова. Не было адчування, што гэта двойнятыкі, якія абое патрабуюць увагі?

— Сабака патрабуе значна меншага догляду. Ён, відаць, настолькі ўдзячны, што яго ўратавалі, што яго не чуваць увогуле. Ён нават ката баіцца нашага! Ходзіць за Сярожам і моцна любіць яго. А Сцяпан — ён сапраўдны гаспадар, такі сабе капрызюха! Вяроўкі з нас круціць! Калі



Наўпрост

дзіця крычыць, сабака перажывае, хоча яго супакоіць, аблізае, а яму не даюць. Таму ён аблізае Сярожу. Мы збіраемся разам у пакоі, у мяне на жываце ляжыць Сцяпан, побач Сяргей, пад нагамі кот і побач пёс сядзіць. Сапраўдная ідылія! Я не шкадую, што ўзялі сабаку.

— Зараз такія моцныя маразы пачаліся. Ходзіце з дзіцёнкам на двор?

— Учора не гулялі, а сёння не было ветру, дык выходзілі. Паветрам, хоць троху, а дыхаць трэба. Як будзе зусім халодна, канешне, будзем дома сядзець. Але для мяне невыносна — з хаты не выходзіць!

— Ганна, што самае галоўнае змянілася ў вашым жыцці?

— Самае нерэальнае — што я сяджу дома. Адыбалася нейкая штука... Мы яшчэ больш згуртаваліся ў сям'і. Я стала яшчэ мацней залежаць ад Сяргея. І гэта цудоўна, бо я — фанат сям'і, лічу, што гэта галоўнае. Я гляджу на малага і думаю: «Божачкі! Я нарадзіла васьмь гэтага маленькага чарвячка, і ён цяпер намі камандуе!..» Я ў шоку ад гэтага!..

— Вы шмат каму паказвалі дзіцёнка?

— Практычна нікому. Сярожавы бацькі бачылі, будучая хросная заходзіла... Наша выланчалістка Юля прыйдзе на выхадных. Мая сям'я яшчэ не бачыла, бо ўсе хварэюць. Я сказала: «Нават са смаркачамі на парог не пушчу!»

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

Вы заўважлі, як хутка наша гаворка папаўняецца новымі словамі, прычым тымі, што нарадзіліся за межамі Беларусі? Яны ўжо прыжыліся ў прафесійнай сферы, мы рэгулярна з імі сустракаемся ў інтэрнэце, чуюм па тэлебачанні. Ці ўплываюць запазычаныя на беларускую мову? — з такім пытаннем я звярнулася да супрацоўніка аддзела дыялекталогі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Веранікі КУРЦОВАЙ.

— Тыповай адметнасцю ў беларускай мове былі цвёрдыя **д, т** у запазычаных. Напрыклад, мы кажам «медыкаменты, тэраса, дыктар, тэлевізар». Але глядзіце, што адбываецца зараз: засваенне слоў ідзе ў нетыповым для сістэмы беларускай мовы афармленні. Чаму ў нас з'яўляюцца такія формы слоў як **дзіджэй** альбо **бодзі-білдын**? Гэта сведчыць, што адбываецца засваенне запазычаных не па тыповым узору, характэрным для беларускага літаратурнага маўлення і мовы. Гэта абумоўлена аб'ектыўнымі прычынамі. Мы знаходзімся ў новых цывілізацыйных умовах. Раней, перш, чым чужое слова ўвайдзе ва ўжытак, праходзіў даволі працяглы час. Напрыклад, словы прывозіла эліта, купцы. Калі словы распаўсюджваліся, беларусы прыстасоўвалі іх да сваёй фанетычнай моўнай сістэмы. А сёння засвойваюць новыя сродкі людзі, якія жывуць пераважна не ў сельскай мясцовасці, а ў гарадскім асяроддзі, і гэта вельмі адукаваныя асобы, якія валодаюць замежнай мовай. Таму і арыентуюцца яны і на свой англамоўны досвед. Дзе прамое запазычванне. Словы ўжываюцца нібы на ўзр чужой мовы. І як вы думаеце, якія будуць гаварыць, **менеджар** ці **мэнэджар**?

Засваенне новых чужамоўных запазычаных як бы не зусім адпавядае папярэдняму этапу ў развіцці беларускай мовы, беларускага маўлення.

— **Але ці ёсць такая небяспека, што ранейшыя законы, па якіх раней засвойваліся словы, перастаюць дзейнічаць, і наогул усё замежныя словы мы будзем вымаўляць на замежны капыл?**

Запрашаем на свята ЗІМОВЫЯ ЗАБАВЫ Ў ПЫШКАХ

У суботу, 19 лютага, у гродзенскім лясным масіве «Пышкі» адбудзецца культурна-спартыўнае свята «Зімовыя забавы».

Усіх ахвотных чакаюць «Гродзенская лыжня-2011», конкурсы па хадзьбе «5000 крокаў да здароўя» і на самую арыгінальную снежную скульптуру, спарторніцтва па спартыўным арыентаванні «Пошук скарбу» і іншыя імпрэзы. Зразумела, з ужо традыцыйнымі для такога свята канцэртамі, творчымі выставамі, «Горадам майстроў» і салдацкай кашай.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ТЫДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ Ў БДУ

Міжнародны ДЗЕНЬ роднай мовы, які па ініцыятыве ЮНЕСКА адзначаецца на планеце 21 лютага, будзе святкавацца на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэта амаль цэлы ТЫДЗЕНЬ.

Старт акцыі ў падтрымку роднай мовы дасць літаратурна-музычная кампазіцыя «Табе складаю шчыры свой санет, прапрадзедаў маіх жывая мова...». 21 лютага гасцямі студэнтаў і выкладчыкаў філфака стануць рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка і дырэктар Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, старшыня Міжнароднага камітэта славістаў, прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук Аляксандр Лукашанец.

Наступны дзень (22 лютага) будзе прысвечаны беларускаму правапісу: Аляксандр Лукашанец ужо як аўтар новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» выступіць перад студэнтамі філфака разам са сваімі калегамі, складальнікамі «Беларускага арфаграфічнага слоўніка» кандыдатам філалагічных навук Любоўю Кунцэвіч і кандыдатам філалагічных навук Ірынай Кандрацэвай. Акрамя таго, студэнты змогуць асабіста пазнаёміцца са складальнікамі слоўніка «Сучасная беларуская мова» доктарам філалагічных навук, прафесарам Мікалаем Прыгодзічам і Валянцінай Раманцэвіч, а таксама з аўтарам вучэбна-метадычных выданняў да новай рэакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» кандыдатам філалагічных навук Уладзімірам Куліковічам.

23 лютага на факультэце арганізуюць пазнавальна-забаўляльную гульню «Філалогія і Я», у якой возьмуць удзел студэнты-першакурснікі. А наступны дзень пройдзе на філфаку пад дэвізам «Беларуская мова за мяжой». Да студэнтаў у госці запрошаны старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, акадэмік НАН Беларусі і Цэнтральнай Еўрапейскай Акадэміі навук і мастацтва, доктар гістарычных навук Міхаіл Касцюк і вядомы літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук, прафесар Адам Мальдзіс.

А завершыцца Тыдзень роднай мовы Днём беларускага перакладу. Гасцямі філалагічнага факультэта стануць лаўрэат Міжнароднай літаратурнай прэміі імя Івана Франка і літаратурнай прэміі імя Кандрата Крапівы Валерыя Стралко, а таксама паэт і перакладчык Анатоль Эзкаў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

— Так нельга гаварыць пра слова. Словам карыстаюцца людзі, і невядома, якая з формаў з цягам часу будзе больш пашыраная. І тыя формы слоў, якія пашыраныя сёння, у слоўніку ўвайдуць толькі заўтра. І трэба ўлічваць усё: як распаўсюджваецца слова, хто ім карыстаецца. Тыя самыя словы з **д, т** на захадзе Беларусі, дзе ёсць непасрэднае сумежжа з Польшчай, засвойваліся раней з цвёрдым вымаўленнем. Цяпер, паколькі камунікатыўныя крыніцы засваення розныя, то і тут пачуеце рознае вымаўленне.

— **У большасці сваёй замежныя словы прыносяцца ў нашу мову людзьмі, якія, пераважна карыстаюцца рускай мовай.**

— Гэта, бясспрэчна, уплывае на характар запазычанняў. Калі чалавек валодае мовай, для яго мова шырокаўжывальная, ён заўсёды адаптуе, прыстасоўвае чужое слова да свайго. А калі валоданне дастаткова неглыбокае, то ніякага глыбіннага дастасавання да фанетычнай структуры мовы, калі меркаваць па гэтых прыкладах, не адбываецца.

Гэта адна з частак праблемы. Руская мова аказвае ўздзеянне на карыстальнікаў гэтымі моўнымі сродкамі.

У гісторыі нашай мовы былі вельмі працяглы перыяд, калі многія запазычаныя словы прыходзілі да нас праз пасрэдняга рускай мовы, што пэўным чынам спрашчала ўважэнне ў літаратурны ўжытак слоў у адпаведнасці з законам беларускай мовы. Калі мы едзем па тэрыторыі Беларусі, заўважаем агульную тэндэнцыю: усюды, незалежна ад рэгіёна Беларусі, моладзь, людзі сярэдняга пакалення арыентуюцца на рускамоўныя сродкі. Натуральна, новыя словы засвойваюцца ў форме, адпаведнай гэтому часу, і такое маўленне будзе не на карысць беларускай літаратурнай мовы, а з рэалізацыяй на ўзоры слоў у рускай мове.

— **А можа, варта пачаць барацьбу з такім вымаўленнем, катэгорычна заяўляць, што так гаварыць няправільна?**

— Відавочна, выпрацаваць формулу, дзе ўсе запазычаныя словы гучалі б па аднолькавым узору, немагчыма. Так, слова **лямпа** ў нас засвоілася менавіта ў такой форме, але разам з тым мы маем і слова **Галандыя**. Словы з аднаго і таго ж рэгіёна, але розныя спосабы засваення. І невыпадкова, што гэтыя сло-

вы адаптаваліся ў нашай мясцовасці гэтак. У кожнай мове ёсць свае гукавая сістэма, якая не лаўраецца іншай моўнай сістэмай. Слова, якое ёсць у англійскай мове — далёка не тое, што ёсць у беларускай мове. Мы павінны надаць яму беларускае аблічча. Чужое слова, каб стаць нашым, павінна прайсці шлях фанетычнай трансфармацыі, прыстасавання да законаў нашай мовы.

На пісьме іншамоўныя словы з зыходным спалученнем двух аднолькавых зычных у мове-крыніцы перадаюцца па-рознаму. Тыповымі, адпаведнымі нормам беларускай арфаграфіі з'яўляюцца напісанні **акардэон, аляя, каласальні, клас, калектыў, карэспандэнт, аташэ, група, асацыяцыя і г.д.**, аднак да ліку выключэнняў належыць: **панна, бонна, мадонна, ванна** і інш.

Прыкладу яшчэ прыклад. Мы маем словы **флора і флэкс**. Чаму пры наяўнасці аднолькавых умоў гэтыя словы прыжыліся ў розным гучанні? Таму, што так гэтыя словы засвоілі людзі і ў такім выглядзе яны засталіся ў літаратурным ужытку.

Зноў вяртаюся да «д, т». У беларускай мове адлюстраваны формы з цвёрдым зычным: **дыета, дызайн, дызель, ардыатура, радыё, тыраж, акліматызацыя, мітынгаваць, фактычны, фанатык, штаты** і інш. Але чаму тады з'явілася форма «дзі»? Колькасць такіх слоў у мове пакуль невялікая, мы можам гаварыць і **дзі, і дыджэй**. Якая форма пераможа, вырашыць час. Любы слоўнік — гэта крыху ўчарашні дзень нашага маўлення, ён фіксуе тое, што ўжо абралі людзі. Нельга гаварыць, што пэўнае вымаўленне як бы некультурнае, уся справа ў тэндэнцыі, якая ёсць у мове. Ёсць адпаведны нашаму часу сродкі і ўмовы камунікацыі. Раней словы ў параўнанні з нашым часам праходзілі больш працяглы шлях прыжывання, прыстасоўваліся да асаблівасцяў дадзенай моўнай сістэмы. Цяпер стады вельмі доўгай папярэдняй апрацоўкі няма, адразу праз невялікі прамежак часу словы трапляюць у літаратурны ўжытак.

Мы, вядома, не былі гатовы да таго, калі лінгвістычнага абвалу. На нас хлынула такая неверагодная колькасць запазычаных слоў, што мы не паспяваем іх належным чынам «абсмакаваць», адабраць нешта больш прыдатнае і запатрабаванае. Мы не шукаем для гэтых слоў сваёй назвы.

Прычым гэта характэрна і для рускай мовы. Напрыклад, у рускай мове назіраецца тэндэнцыя да цвёрдага вымаўлення вялікай колькасці гукаў, напрыклад, **сэрвіс, мэнэджмент**.

— **Ці магчыма паўплываць на гэтыя працэсы, скажам, пісьменнікам, дыктарам, настаўнікам?**

— Людзей нельга прымусяць засвоіць запазычанае слова ў той форме, якая нам здаецца правільнай, нарматыўнай. Іншая справа, што дыктары сапраўды павінны быць кампетэнтнымі, падрыхтаванымі, несці культуру маўлення. Калі б узровень падрыхтоўкі такіх спецыялістаў заўсёды быў вельмі высокі, і каб праз дыктара ішло ў шырокі ўжытак слова, гэта была б ідэальная умова. Гэта толькі здаецца, што можна перавучыцца, усяляк за запазычаныя жывуць пэўным жыццём, у якой форме замацуецца слова, залежыць далёка не ад волі дыктара. Спачатку ідзе маўленне, а пасля замацоўваецца норма, і мы павінны зважыцца на гэты аспект. У наш час, калі ўсе карыстаюцца інтэрнэтам, людзі могуць куды хутчэй засвоіць пэўнае слова і выкарыстаць у сваім маўленні, пашырыць у пэўным асяроддзі, чым гэтае слова трапіць да дыктара.

— **Можа, трэба дзейнічаць праз чыноўнікаў, выпраўляць іх на нейкі курсы, дзе вучыць гаварыць па-беларуску? Ці рабіць стаўку на настаўнікаў?**

— Наўрад ці магчыма, каб мы так проста з наскоку, па-кавалерыйску, выратавалі сітуацыю. Адна справа беларускамоўнае навучанне ў школах, беларускае радыё, тэлебачанне. Але ўсіх за лавы не пасадзіш, акрамя таго, чалавек мае права выбраць карыстацца той моўнай сістэмай, якую абраў сабе ў якасці зносін, і яго не прымусяць гаварыць па-беларуску.

Ці можа асоба ўплываць на моўную сітуацыю, на тое, якое слова стане ва ўжытку? Напэўна, лідары вызначаюць часам паводзіны грамадства. І калі ў нас будуць з'яўляцца такія асобы, гэта можна толькі вітаць.

— **Ці неабходна шукаць запазычанням беларускія адпаведнікі?**

— Абсалютна трэба. Гэта толькі на карысць беларускай мовы. Так, слова «сеціва» па сваіх магчымасцях, па значэнні, дастаткова багатае і ёмістае. Калі мы ўбачылі нейкую асаблівасць прадмета і паводле асаблівасці яму надалі трапную назву, слова прыма-

еца людзьмі без усялякага недаверу. А калі мы не шукаем адпаведнікаў, не карыстаемся імі, тады і з'яўляюцца ў некаторых людзей уяўленні кштату «беларуская мова бедная і нязграбная». Так гаворыць толькі той, хто, відаць, не вельмі глыбока яе ведае і не мае лінгвістычных здольнасцяў. Любая мова ў свеце заўсёды знойдзе той рэпертуар, тую колькасць мовастваральных сродкаў, каб чужому слову даць свой адпаведнік. Проста ж мы (не толькі беларусы, а, мабыць, і прадстаўнікі іншых нацый) лайдакі: на што шукаць новае, калі ёсць гатовае.

— **Але калі палазіць па сеціве, можна заўважыць, што беларускамоўная моладзь пачынае шукаць свае словы-адпаведнікі, гэта добра ці не?**

— Дай Бог, няхай працуюць. Прыжывецца толькі тое, што на слых кладзецца, што з'яўляецца агульнаразумным. Я езджу па вёсках і сустракаюся з людзьмі сталага веку, якія гавораць на беларускай мове, таму што я атрымаў ад бацькоў і дзядоў. Там моватворчы працэс натуральны, словы нараджаюцца на хаду. У сучаснай моладзі, якая вучыла мову па кніжках, уяўленне пра моватворчы працэс можа быць абмежаваным. Некаторыя іх спробы выглядаюць як выштукіраванне слоў.

— **Апошнім часам замежных слоў становіцца ўсё больш, ці будзе гэта негатыўна ўплываць на беларускую мову?**

— Словы запазычаныя заўсёды. Але ўся справа ў тым, што мы ўступілі ў стадыю глабалізацыі на дастаткова познім этапе. І сёння мы перажываем перыяд таго росту, калі ўздзеянне англамоўных сродкаў вельмі інтэнсіўнае. Запазычанае слова — гэта адлюстраванне вынікаў тэхнічнага прагрэсу. Мы запазычваем слова з нейкімі прадметамі, аб'ектамі.

Гаварыць, што мова развіваецца за кошт запазычанняў, няправільна. Мо ва бярэ толькі тое, што адсутнічае, як прадмет, нейкая з'ява, рэаліі ў нашым побыце. Паколькі тэхнічны ўзровень за мяжой вышэйшы, чым у нас, мы запазычваем і замацоўваем чужыя словы за адпаведнымі прадметамі. Але ў нас і сітуацыя асаблівая. Каб было масавае шырокае выкарыстанне беларускай мовы, то ішла б і праца над запазычанымі словам, адбывалася б яго прыстасаванне да нашай моўнай сістэмы.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

ОАО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» (г. Минск, ул. Кижеватова, 8)

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 25.03.2011 в 15.00 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Минск, ул. Кижеватова, 8, зал заседаний (каб. 222). Форма проведения собрания: очная.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах деятельности Общества за 2010 год и Бизнес-плана развития ОАО «Автомагистраль» на 2011 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Автомагистраль» в 2010 году.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибыли и убытков в 2011 году.
5. О размерах начисления дивидендов за 2010 год, их утверждение, сроках вплаты.
6. Установление вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении новой (пятой) редакции Устава ОАО «Автомагистраль».
9. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания: г. Минск, ул. Кижеватова, 8, каб. 211, 212 — в период с 16.03.2011 по 24.03.2011 с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья), а в день проведения собрания — в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.00 в день по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера — доверенность). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Список акционеров ОАО «Автомагистраль», имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 01.03.2011 на основании данных реестра акционеров.

УНП 100120075

«СВІНЯЧА» АФЭРА

Жыхар г. Чэрыкаў (Магілёўская вобласць) працаваў на прыватным прадпрыемстве на меснікам дырэктара і, выкарыстаўшы сваё службовае становішча, правярнуў афэру. У кошт узаемаразлікаў ён атрымаў на ААТ «Драгічынскі камбікормавы завод» 25 свіней і па фальшывых дакументах прадаў іх. Частку грошай (4 300 000 рублёў) паклаў у сваю кішэню.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

КАШАЛЁК, КАШАЛЁК, ЯКІ КАШАЛЁК?

У Віцебску ў маршрутным аўтобусе ў 53-гадовай мясцовай жыхаркі з сумачкі скралі кашалёк, у якім былі 280 тысяч рублёў. Жанчына заявіла ў міліцыю, кішэнічка затрымані. На злычынства пайшла 30-гадовая беспрацоўная жыхарка райцэнтра Талачын.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Уважаемые акционеры ОАО «Лидсельмаш» 04 марта 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лидсельмаш», расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Лидсельмаш».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Начало работы собрания в 16.00.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.50.

Наблюдательный совет ОАО «Лидсельмаш» УНП 500021638

ОАО «Минскторгавтотранс»

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 24 марта 2011 г. ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, которое состоится по адресу: г. Минск, пер. Солтыса, 5, Грузовой автомобильный парк № 3 ОАО «Минскторгавтотранс» (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и о задачах на 2011 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2010 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли, полученной в 2010 году и на 2011 г.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Начало собрания в 16.00. Регистрация участников с 15.20 до 15.50 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 30 в рабочие дни с 9.00 до 16.30, начиная с 16 по 23 марта 2011 г., либо 24 марта 2011 г. по месту проведения собрания.

УНП 100217272

ЗВЯЗДА 19 лютага 2011 г.

14 медалёў заваявалі беларусы на этапе Кубка свету па самба

17 лютага ў сталічным Палацы спорту прайшоў XV Адкрыты чэмпіят Рэспублікі Беларусь па самба на прызы Прэзідэнта. З 2008 года турнір праходзіць у статусе этапу Кубка свету. Сёлета, акрамя краіны-гаспадыні, у ім удзельнічалі спартсмены з 18 краін: Арменіі, Азербайджана, Балгарыі, Германіі, Грэцыі, Грузіі, Італіі, Казахстана, Латвіі, Літвы, Марока, Малдовы, Расіі, Румыніі, Таджыкістана, Туркменістана, Украіны і Паўднёвай Карэі.

Турнір прынес беларусам 14 медалёў (па пяць залатых і сярэбраных і чатыры бронзавыя) і першае месца ў камандным заліку. Наша каманда фінішавала з 53 баламі, абышоўшы сваіх традыцыйных супернікаў: Расію (45 ачкоў) і Казахстан (16). У медальным заліку ўслед за Беларуссю размясціліся каманды Грузіі (2 залатыя медалі), Расіі (1 залаты, 3 сярэбраныя, 10 бронзавых медалёў), Украіна (1, 0, 0), Балгарыя (0, 1, 0), Казахстан (0, 0, 3) і Грэцыя (0, 0, 1). У нашай камандзе залатыя медалі заваявалі Андрэй Курлыпа (катэгорыя да 52 кг), Ігар Сядой (да 62 кг), Сцяпан Папоў (да 74 кг), Магамед Абдулганілаў (да 82 кг), Аляксандр Вахавяк (звыш 100 кг). Спецыяльныя прызы ад аднаго з арганізатараў турніру — Прэзідэнтскага спартыўнага клуба — атрымалі наш суайчыннік Юрый Рыбак (ён заваяваў другое месца ў катэгорыі звыш 100 кг) у намінацыі «За волю да перамогі» і балгарын Марцін Іванаў («За лепшую тэхніку»).

Алена КРАВЕЦ.



Паядынак паміж беларускімі барцамі Аляксандрам Вахавяком (у чырвоным) і Юрыем Рыбаком (катэгорыя звыш 100 кг).

Фота БЕЛТА.

Беларусы выйшлі ў паўфінал парнага разраду на тэнісных турнірах у Дубаі і Мэмфісе

На турніры па тэнісе ў Дубаі, прызавы фонд якога складае \$2 млн, беларуска Вікторыя Азаранка і расіянка Марыя Кірыленка выйшлі ў паўфінал парнага разраду, паведамляе БЕЛТА.

Учора ў чвэрцьфінальным матчы беларуска-расійская пара, пасеяная пад 4-м нумарам, абгуляла расіянку Алену Весніну і Саню Мірзу з Індыі ў двух сэтах 6:4, 6:2. Беларус Масім Мірны і канадзец Даніэл Нестар прабіліся ў паўфінал тэніснага турніру ў амерыканскім Мэмфісе (прызавы фонд — \$1 млн 220 тыс.). У чвэрцьфінале парнага разраду яны абгулялі амерыканскі дуэт Эндзі Родзік — Раян Харысан у двух сэтах — 7:5, 7:6. Цяпер беларуска-канадскі тандэм, пасеяны на гэтым турніры пад першым нумарам, у гульні за выхад у фінал сустрэнецца з інтэрнацыянальнай парай Марк Ноўлз (Багамы) — Міхал Мерцінак (Славакія), у якой трэці нумар пасеву. У другім паўфінале амерыканец Эрык Бутарак і Жан-Жульен Ражэ з Антыльскіх астравоў (4-ы нумар пасеву) згуляюць з паўднёваафрыканцам Кевінам Андэрсанам і аўстралійцам Эшлі Фішэрам. У спаборніцтвах жаночых пар беларуска Вольга Гаварцова і расіянка Ала Кудраўцава (2) у паўфінале сустрэнуцца з тандэмам Ваня Кінг (ЗША) — Міхаэл Крайчэк (Галандыя), пасеяным пад 3-м нумарам. У другой сустрэчы за выхад у фінал расійска-турэцкі дуэт Ксенія Пярвак — Іпек Сенаглу згуляе з чэшскай парай Андрэа Хлавачкава — Люсі Храдзецка, у якой 4-ы нумар пасеву.



Пустыя трыбуны на гістарычным матчы. Сталічны патрыятызм у дзеянні

Адна з найвялікшых мараў майго дзяцінства здарылася ў чацвер 17 лютага. Беларускі футбольны клуб згуляў у плей-оф еўрапейскага клубнага турніра. Упершыню за два дзесяці гадоў, як наша краіна стала незалежнай.

Мяркую, што сотні тысяч беларускіх хлапчукоў, якія ганялі мяч у дварах і на школьных стадыёнах, таксама калісьці шчыра марылі пра гэта.

І вось здарылася. Матч адбыўся ў марознае надвор'е. Але што такое 10, 15 ці 20 градусаў марозу для дзіцячай мары? Сантыметры бар'ера на беговой дарожцы.

За паўгадзіны да гульні БАТЭ (Барысаў) — «Пары Сен-Жэрмен» (Парыж) я лёгка паркуюся ля стадыёна. Падзвона.

Калі майё машыны — у асноўным бусікі і легкавікі з абласнымі нумарамі (хлопцы з Барысава, якія прыехалі падтрымаць сваю каманду). Прыезджыя заўзятары апранутыя, як рыбакі: цёплыя камуфляжы, бахілы. Я таксама, як той саспелы качан, нацягнуў на сябе двое кальсонаў і цёплыя буцалы. Карцей, і мінус 20 мы ўсе вытрымалі б без пытанняў.

Лёгка трапляю на сталічны стадыён «Дынама» акурат за дзесяць хвілін да матча. Арэна — паўпустая.

І на гэтым моманце я хачу спыніцца. Па афіцыйных звестках на гістарычны матч прыйшло аж... 6080 прыхільнікаў — амаль у сям разоў менш, чым можа змясціць стадыён «Дынама» (арэ-

на можа прыняць больш за 40 тысяч гледачоў).

І дзе ўсе гэтыя былыя падлеткі, што ганялі футбольны мяч у дварах? Дзе нармальныя мужыкі, якія па сваёй прыродзе, здавалася б, павінны любіць футбол? Тым больш калі каманда з тваёй краіны гуляе ў плей-оф Лігі Еўропы. Дзе вы былі? Спужаліся марозу, абстрыкаліся і глядзелі футбол дома? Ці футбол для мужыка зрабіўся неактуальны, і вы замест гэтага прымяралі каля люстэрка жаночыя панчохі?... Вось вам і сталічны патрыятызм: у горадзе жыве пад два мільёны чалавек, а на гістарычны футбольны матч прыйшло ўсяго каля шасці тысяч.

Пам'ятаю, калі каманда БАТЭ феерычна прабілася ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў, то на матчах з такімі футбольнымі грандамі, як «Рэал» (Мадрыд) і «Ювентус» (Турын) стадыён «Дынама» быў забіты бітком. Людзі ішлі паглядзець на «Рэал» і «Ювентус», жыўцом пабачыць легендарных футбалістаў. І тады трэнер БАТЭ Віктар Ганчарэнка на адной з прэс-канферэнцый раскрытыкаваў гэтых «заўзятараў»: лепш падтрымлівайце сваю каманду, а не цалуіце пяці замежнікаў.

Гэта, на маю думку, і ёсць галоўны сэнс спорту — падтрымліваць свае каманды, а не поўзаць перад разнастайнымі грандамі. Тым больш што барысаўскі БАТЭ даў дыху і здолеў годна пабіцца з хвалёнымі камандамі. Калісьці пра такое мы толькі марылі, а

сёння наша каманда здолела ажыццявіць гэтыя дзіцячыя сненні.

Няўжо за гэта БАТЭ не заслужыла гуляць пры поўных трыбунах галоўнага стадыёна краіны? Тым больш паказваючы такую самаадданую гульню?

Футбол ілюструе два хібы беларускага менталітэту: трымценне перад грандамі і абьякаваць. Клуб БАТЭ здолеў пераадолець першы стэрэатып — некаторыя гранды былі сенсачыйна бітыя.

А вось многія заўзятары (асабліва сталічныя) як былі ў сваёй большасці аморфнымі, такімі і засталіся. Мне здаецца, што гэта сумна, калі людзі адмаўляюцца ад сваіх дзіцячых мараў, дажываюць шэрай будзённасцю і пераўтвараюцца ў бярвенне.

Большая частка гледачоў, якія прысутнічалі на «Дынама», — гэта хлопцы-рыбакі з Барысава. Трэба сказаць, што ў гэтым невялікім горадзе мясцовыя пяцітысячны стадыён амаль заўсёды цалкам забіты. Гэта, безумоўна, зусім іншая падтрымка. На жаль, жыццёвы ўклад сталіцы, куды ўсе прагнуць і імкнуцца, часта знішчае ў людзях рамантыку і інтарэс.

P.S. Хоць свой першы матч плей-оф Лігі Еўропы БАТЭ згуляў унічыю і гульня ў адказ у Парыжы будзе цяжкай, я буду шчыра падтрымліваць нашу каманду. Нават калі яна праіграе. Людзі, якія здольныя руйнаваць стэрэатыпы і могуць здзяйсняць дзіцячыя мары, вартыя безапеляцыйнай падтрымкі, што б ні здарылася.

Яўген ВАЛОШЫН.

БАТЭ НЕ УТРЫМАЎ ПЕРАМОГУ Ў МАТЧЫ З «ПСЖ»

Французы вытравалі і на апошніх хвілінах вырвалі нічыю

Апошнія два дні людзі, нават далёкія ад футбола, сваім абавязкам лічылі спытаць, ці пайду я на матч БАТЭ з «Пары Сен-Жэрмен». Я сваім абавязкам лічыла пайсці, і рашуча адказвала «Вядома!» Паглядзеўшы перад матчам на тэрмометр, які паказваў мінус 12, майё рашучасці паменшала, але вялікі футбол у экстрэмальных умовах у нас здарэцца раз на год (ну, магчыма, два, калі ўзгадаць снежаньскі паядынак барысаўчан супраць кіеўскага «Дынама») — як такое прапусціць?

На матч я крыху спазняюся, і не заўважыўшы чаргі, накіроўваюся да найбліжэйшага ўвахода.

— Уваход для прэсы іншы, — не прапускае мяне па акрэдытацыі міліцыя.

— У вас чарга ці я камусьці перашкаджаю? Чаму вы не можаце мяне прапусціць? — пытаю я, разумеючы, што да ўвахода прэсы мне трэба абыйсці паўстадыёна.

— Не, вы нікому не перашкаджаеце. У нас інструкцыі такія. Прайсці тут вы можаце толькі па білеце.

Мяне выратаўвае бальшчык, які прапануе білет: «Трымайце, мне самому знаёмая пааддавалі, мне столькі не патрэбна». І сапраўды, многія нават з тых, хто нягледзячы на надвор'е, набылі білеты, увечары ў чацвер вырашылі застацца дома перад тэлевізарам. На стадыёне апынуліся толькі самыя адчайныя заўзятары.

Палявыя кухні са сваім спецыфічным пахам дыму і ежы, нягледзячы на тое, што прапанавалі толькі гарбату, — так сюррэалістычны пейзаж сустракае заўзятараў на «Дынама». Захутаныя людзі ў валёнках, якія гатавалі гарбату, увогуле стваралі атмасферу здымак якога-небудзь ваеннага фільма айчыннай кінастудыі. Заўзятары ў жоўта-сініх шаліках ахвотна падыходзілі і саргаваліся бесплатнай гарбатай, але мы ведаем, што ніякі напой не сагрэе сапраўднага фаната так, як гарачы футбол.

БАТЭ на гэты раз сыграў так, што прымуся заўзятараў звярнуцца да іх любімага прыёму — «па тору». Ад выгляду аголеных фанаў станаўлілася яшчэ халадней. Горш рабілася хіба што ад французскіх тэлевізійшчыкаў з захутанымі па самыя вочы тварамі, якія

сядзелі побач у ложы прэсы.

І што ж? Мы так чакалі, што французскія футбалісты, дэмаралізаваныя адмоваў УЕФА пераносіць матч і нашым марозам здадуцца адразу. Не здарыся! Горш за тое — павезлі ў Парыж «баявую нічыю». Якая, дарэчы, куды больш зручная для іх перад матчам у адказ — на чужым полі яны забілі два мячы. БАТЭ двойчы забіваў першым, французы двойчы знайшлі, як адыграцца. На 16-й хвіліне Валадзько аддаў пас на лінію штрафной Радзівонаву, апошні прымусяў узгадаць сваю мянушку «Прафесар», пятак адпасавашы Брэсану — 1:0. Рэнан сваю лепту ў гэтым эпізодзе пасля матча не перабыльшваў:

— Вялікую ролю сыграла перадача Радзівонава. Як ён мяне ўбачыў — быццам бы ў Вітала вочы на патыліцы. Я прабіў, шчыра кажучы, так сабе, калупнуў зямлю нагой, але выйшла ўдала...

15 хвілін мы маглі ганарыцца: наш чэмпіён у парадку пасля зімовага перапынку і страты правэранных штыкоў. На 30-й хвіліне французы нас пакаралі. Калі навічок БАТЭ Міхаіл Гардзейчук забіў на 81-й хвіліне, мы зноў верылі, што перамогу барысаўчане не аддадуць. Тым больш што, паверыўшы ў свае сілы пасля гэтага гола, БАТЭ панеслася забіваць яшчэ. 85-я хвіліна стала, бадай, самым ключавым ці пераломным момантам. Скавыш, які атрымаў перадачу ад Няхайчыка, умудрыўся з сямі метраў не пацэліць у вароты. За развагамі і шкадаваннямі, што лік можа быць 3:1, а цяпер яшчэ можа стаць і 2:2, нас і заспеў на 89-й хвіліне дру-



Лік у матчы адкрывае Рэнан Брэсан.

17 лютага прайшлі і астатнія матчы 1/16 фіналу Лігі Еўропы. Расійскі «Рубін» дома саступіў галандскаму «Твентэ» 0:2, практычна пазбавіўшыся шанцаў на выхад у наступную стадыю. Украінскі «Металіст» быў увогуле разгромлены нямецкім «Баерам» — 0:4. Польскі «Лех» перамог партугальскую «Брагу» — 1:0. Сваю ролю ў адзіным забітым мячы сыграў беларускі легіянер Сяргей Крывец — на яго рахунку выніковая перадача. Тры расійскія клубы сыгралі на выездзе: «Зеніт» саступіў швейцарскаму «Янг Бойз» 1:2, а вось «Спартак» у гасця адолеў швейцарскі «Базэль» — 3:2. ЦСКА мінімальна перайграў грэчаскі ПАОК — 1:0. Кіеўскае «Дынама» таксама згуляла на выездзе і разграміла турэцкі «Бешыкташ» — 4:1. Вынікі астатніх матчаў: «Арыс» (Грэцыя) — «Манчэстэр Сіці» (Англія) — 0:0, «Андэрлехт» (Бельгія) — «Аякс» (Нідэрланды) — 0:3, «Бенфіка» (Партугалія) — «Штутгарт» (Германія) — 2:1, «Напалі» (Італія) — «Вільярэал» (Іспанія) — 0:0, «Рэйнджарс» (Шатландыя) — «Спортынг» (Партугалія) — 1:1, «Ліль» (Францыя) — ПСВ (Нідэрланды) — 2:2, «Севілья» (Іспанія) — «Порту» (Партугалія) — 1:2, «Спарта» Прага (Чэхія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:0.

гі мяч французам.

Віктар Ганчарэнка, які перад матчам казаў, што яго не расчаруе толькі перамога, расчараваным пасля матча, нягледзячы на нічыю, не выглядаў:

— Не магу сказаць, што ў мяне заслона перад вачыма і ўсё дрэнна. Мне спадабалася, што мы дадалі ў другім тайме. Я лічу, мы добра згулялі, і веру, што ў гульні ў адказ ёсць шанцы. Я задаволены навічкамі каманды. Рудзік, Сіміч, Гардзейчук — разнапланавыя гульцы. Мне спадабалася і гульня Гардзейчука, які забіў, і дэбют Сіміча і Рудзіка, хоць яны згулялі не без памылкаў. Эпізод, калі не забіў Скавыш, мне складана каментавачы. Трэба паглядзець запіс, пасля рабіць высновы.

Напрыканцы французскі журналіст спытаў у Ганчарэнкі, ці ў сілах БАТЭ паўтарыць подзвігі нацыянальнай каманды і на выездзе згуляць з лікам 1:0.

— Няма нічога немагчымага. У тым ліку, так згуляць і прайсці далей.

А вось трэнеру гасцей Антуану Камбуарэ, які з-за дыскваліфікацыі вымушаны быў назіраць за паядынкам з трыбуны, здаецца, што яго каманда мае выдатныя шанцы прайсці далей:

— Я лічу заканамернай нашу нічыю. БАТЭ першым адкрыў лік, а нам двойчы ўдалося адыграцца. Гэта вельмі сур'ёзны вынік. Як я і казаў перад матчам, каб мець шанцы прайсці далей, нам трэба забіваць гол на выездзе. Два галы — гэта вельмі добра для ўпэўненасці гульцоў у сабе. Але праз тыдзень нас чакае складаны матч. БАТЭ — моцная каманда. З гульцоў БАТЭ я вызначыў № 13 (Павел Няхайчык. — Аўт.). Хачу павіншаваць абедзве каманды — яны правялі добры матч у цяжкіх умовах надвор'я на цяжкім полі.

Паядынак у адказ БАТЭ правядзе ў Парыжы 24 лютага. Будзем спадзявацца, што эйфелева вышыня перад намі яшчэ скорыцца.

Алена АЎЧЫННІКАВА.

Павел НЯХАЙЧЫК:

«КАЛІ ПРАПУСКАЕШ ТАКУЮ БЯЗГЛУЗДЗІЦУ, КРЫЎДНА ЁДВАЯ»

Гулец, які так уразіў галоўнага трэнера «Пары Сен-Жэрмен» Антуана Камбуарэ, пракаментавалі паядынак.

— Што скажа пра вынік матча?

— Ён нездавальняючы. Мы маглі выйграць 3:1, а прыйшлося задаволіцца нічыёй.

— Французскі клуб чым-небудзь уразіў?

— Не. Хутчэй мы не паказалі сваёй гульні, чым французы штосці прадэманстравалі на полі. Мы разбіралі іх гульню напярэдадні сустрэчы. У прынцыпе, яны так і дзейнічалі.

— Чаму БАТЭ не паказала сваёй гульні?

— Складана сказаць. Магчыма, таму, што мы трэніруемся ўсяго месяц.

— Але БАТЭ прыбавіў у другім тайме...

— Трэнер у перапынку зрабіў пэўныя карэкціроўкі, і падказкі, як гуляць, і гэта нам дапамагло.

— Чаму Скавыш не забіў пасля твайго паса ў канцы сустрэчы?

— Мабыць, я аддаў дрэнную перадачу...Калі аддаеш такі пас і партнёр не забівае, узнікае думка, што лепш было прабіць самому.

— А пасля гэтага вы прапусцілі...

— Заўсёды непрыемна прапускаць. Але калі прапускаеш такую бязглуздыцу, то крыўдна ўдвай.

— Персанальна ў нічыёй трэба кагосьці вінаваціць?

— Вінаваціць трэба ўсіх, хто быў на полі.

— Як гулялася ў такое надвор'е?

— Нармальна. Было нават цяплей, чым з кіеўскім «Дынама».

— Падтрымка трыбун адчувалася?

— Вялікі дзякуй тым бальшчыкам, якія не пашкадавалі сябе і прыйшлі на стадыён. Яны ў парадку, а мы, мабыць, не.

— Які будзе настрой на гульню ў адказ?

— Пажывём — пабачым. Хоць, безумоўна, паездзем у Парыж па перамогу.

— Калі б да матча ты сказаў, што будзе нічыя...

— ...далі б наганяй.



Павел Няхайчык быў на полі адным з лепшых.

Фота БЕЛТА.

Алена АЎЧЫННІКАВА.

ПАПЛЫЦЬ АД ГРЫПУ

Грып паступова адступае: узровень захваральнасці ў Магілёўскай вобласці апошнімі днямі стабільна памяншаецца. У чацвер аднавіліся заняткі ў 4-х школах, яшчэ 14 пакуль зачынены на каранцін.

Медыкі раяць не забывацца пра аздараўленне. Напрыклад, у Крычаўскім раёне ніводная школа ці дзіцячы садок у гэтым сезоне не зачыніліся на каранцін па грыпе, і не апошняю ролю, лічаць у раённым цэнтры, тут адыгралі новы басейн і рэгулярныя заняткі па плаванні для дзяцей.

Басейн у Крычаве запрацаваў амаль 1,5 года таму. Першыя наведнікі з'яўляюцца тут а 8-й раніцы, потым прыходзяць вучыцца плаваць і аздараўляцца школьнікі. Штодзень тут плавае каля сотні вучняў са школ усяго раёна, увогуле ў басейне летася налічылі 8,5 тысячы такіх бясплатных наведванняў. У Крычаў прыязджаюць і школьнікі з суседняга райцэнтра Чэрыкава.

— У нас ніхто ў класе не захварэў на прастуду і грып, мы ўсе здаровыя і актыўныя! — горда паведамілі 11-класнікі крычаўскай гімназіі, аматары плавання і здаровага ладу жыцця.

Пасля абеду ў басейне займаюцца «платнікі». Плаваць можна да 22 гадзін, у басейне працуюць аздараўленчыя групы і для пенсіянераў.

— Я пайшла на пенсію і стала хадзіць у басейн 3 разы на тыдзень, — сказала 55-гадовае Вольга Пятроўна Рудэнка. — Я схудла на некалькі кілаграмаў — гэта добрае дасягненне, а яшчэ большае — што я не хварэла гэтай зімой. Басейн лічу лепшым спосабам загартоўвання.

Крычаўскія прадпрыемствы набылі для сваіх работнікаў аб'екты ў басейн для аздараўлення. Тут праходзяць і спаборніцтвы: бліжэйшае — чэмпіянат раёна па плаванні — адбудзецца ў сакавіку. Плаванне, фізкультура і здаровы лад жыцця лічаць у Крычаве лепшай прафілактыкай любых захворванняў.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. г. Крычаў.



Аўстралійская дыягностыка — беларускай глыбінцы

Сучасны лабараторны комплекс аўстралійскай вытворчасці для дыягностыкі захворванняў, якія перадаюцца палавым шляхам, з'явіўся ў Віцебскім абласным скурна-венерычным дыспансэры. Кошт апарата, які дазваляе за секунды вызначыць наяўнасць захворванняў і падказаць метады лячэння, каля 196 мільёнаў рублёў.

Як раскажаў карэспандэнту «Звязды» галоўны ўрач медыцынскай установы Віктар СПІРЫДОНАЎ, такіх лабараторый у рэспубліцы адзіны. Апарат спраўна працуе пры даследаванні стану людзей і дазваляе медыкам больш плённа выяўляць і ў далейшым лячыць самыя розныя захворванні.

У планах дыспансэра ў ліку іншага — аб'яднанне ў адзіную сетку баз звестак усіх дыспансэрных устаноў вобласці, што дазволіць больш прадуктыўна весці лячэнне незалежна ад месца пражывання пацыентаў. Вялікай папулярнасцю сярод жыхароў вобласці, і не толькі, карыстаецца сайт дыспансэра: штодня яго наведваюць да 40 чалавек. Дарчы, тут размешчана інфармацыя і для замежных гасцей сайта — на англійскай і арабскай мовах. Пры дапамозе медыкаў, якія абслугоўваюць сайт, можна, не выходзячы з дому, атрымаць кансультацыі па самых розных пытаннях. Але ж, безумоўна, рэкамендуецца, калі ёсць сапраўд-ная нагода, абследавацца, у тым ліку і ананімна. Калі ў цэлым сітуацыя ў вобласці з захворваннем на «хваробы каханя» не выклікае ў венеролагаў заклапочанасці, то, як адзначыў Віктар Спірыдонаў, ёсць праблемныя раёны. Сярод іх — Талачынскі, Лепельскі, Верхнядзвінскі, Шаркоўшчынскі. На параўнальна вялікую колькасць захворванняў уплывае і тое, што праз раёны пралягаюць міжнародныя трасы; тут нямала «жрыц каханя», якія з'яўляюцца распаўсюджвальнікамі інфекцый.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Фільм... для тых, хто не курыць!

Тым, хто хоча кінуць курыць, лепш не глядзець кінафільмы, героі якіх кураць. Да такой высновы прыйшлі навукоўцы з Дартмуцкага каледжа, што ў Вялікабрытаніі. У ходзе эксперымента ім удалося даказаць, што выгляд курцоў актывізуе ў людзей, якія самі пакутуюць ад гэтай шкоднай звычкі, тую вобласць мозгу, што адказвае за рухі закурвання.

У даследаванні ўзялі ўдзел 17 курцоў і 17 чалавек, якія не кураць. Яны паглядзелі паўгадзінны адрывак з вядомага фільма, героі якога смалілі на экране. Затым добраахвотнікі прайшлі даследаванне з дапамогай функцыянальнай магнітна-рэзананснай тамаграфіі.

Высветлілася, што падчас прагляду сцэн курэння вялікая актыўнасць назіралася ў тых участках мозгу, якія ўдзельнічаюць ва ўспрыманні рухаў і іх каардынацыі менавіта ў курцоў. Разам з тым у мозгу людзей, якія не смяроўваюць з цыгарэтай, падобнай актыўнасці даследчыкі не заўважылі.

«Тым, хто спрабуе курыць, часта рэкамендуецца пазбягаць кампаній, дзе кураць, але ім таксама трэба пазбягаць і прагляду фільмаў з героямі-курцамі», — раяць аўтары навуковага даследавання.

Надзея НІКАЛАЕВА.



Гарачы чай пасля гонкі ў мароз

Жыхары вёскі Вялікія Круговічы Ганцавіцкага раёна Галіна і Аляксандр Радзюкі — лепшая спартыўная сям'я Брэстчыны.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Доктар адказа

Ёсць пытанні? Тэлефануйце... На будучым тыдні дзяжурцы на «гарачай лініі» Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануюць

21 лютага — галоўны ўрач мінскага гарадскога псіханеўралогічнага дыспансэра Аляксандр Іванавіч СТАРЦАЎ.

22 лютага — галоўны ўрач Рэспубліканскага клінічнага шпітала інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны Інэса Браніславаўна МАСЛА.

23 лютага — дырэктар РНПЦ «Маці і дзіця» Канстанцін Усцінавіч ВІЛЬЧУК.

24 лютага — галоўны ўрач Мінскага абласнога псіханеўралогічнага дыспансэра Таццяна Фёдаруна МАРТЫНАВА.

25 лютага — галоўны ўрач Рэспубліканскай дзіцячай бальніцы медыцынскай рэабілітацыі Галіна Мікалаеўна РАДЫЁНАВА.

«Гарачая» лінія ўпраўлення аховы здароўя Мінскага абласнога цэнтра Мінскай абласной клінічнай бальніцы Генадзь Іванавіч КАСЦЕВІЧ.

21 лютага — загадчык кардыялагічнага цэнтра Мінскай абласной клінічнай бальніцы Генадзь Іванавіч КАСЦЕВІЧ.

22 лютага — урач арганізацыяна-метадычнага аддзялення Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы Дзмітрый Мікалаевіч ЛАЗАР.

23 лютага — урач аддзялення функцыянальнай дыягностыкі Мінскай абласной клінічнай бальніцы, галоўны пазаштатны спецыяліст ўпраўлення аховы здароўя па функцыянальнай дыягностыцы Тамара МУСТАФІНА.

24 лютага — намеснік галоўнага ўрача Мінскага абласнога клінічнага цэнтра «Псіхіятрыя — наркалогія» Вячаслаў Уладзіміравіч САЛАДУХА.

25 лютага — загадчык гінекалагічнага аддзялення № 2 Мінскага абласнога радзільнага дома Ганна Мікалаеўна ФОКІНА.

Прафілактыка

«Я ПРОСТА ЗАМЕРЗ АБО ЦЯЖКА ЗАХВАРЭЎ?»

ПАВОДЛЕ звестак розных даследаванняў, у 20-30% людзей, варта ім выйсці ў халоднае надвор'е на двор, на адкрытых участках скуры з'яўляюцца чырвоныя плямы, якія суправаджаюцца смывальным свербам (у некаторых гэтыя змены ўзнікаюць не тады, калі чалавек мерзне, а калі ён ужо адаграваецца). Усё гэта сімптомы алергічнага захворвання, якое атрымала назву «халадовая крапіўніца».

Мароз — гэта толькі малая частка таго, што прыносіць пакуты тым, да каго прычэпілася халадовая крапіўніца. У схілых да гэтага захворвання людзей алергічная рэакцыя можа праяўляцца падчас кантакту з халаднаватай вадой, пры пераходзе з халаднага памяшкання ў цёплае, прычым не толькі ў марознае, але і ў сырое надвор'е. Нават лёгкае ўздзеянне холаду, напрыклад праветрыраванне пакоя, можа справакаваць прыступ. Больш за тое, чалавек у летні дзень нейкі час правёў пад прамянямі спякотнага сонца, потым прысеў на лавачку ў цені — і праз пару хвілін пакрыўся чырвонымі пухірамі, якія свярабляць.

Халадовая крапіўніца нярэдка пачынаецца як ступеня інфекцыйных захворванняў або пры наяўнасці ў арганізме хранічных ачагоў інфекцыі (карыёзныя зубы і да т.п.), паразітарнай інвазіі, вірусных гепатытаў, пры непаладках страўнікава-кішачнага тракта.

Цяжкасць клінічных праяў захворвання залежыць ад плошчы ахаладжэння і ахаладжальнага фактару. Агульнае ахаладжэнне значнай паверхні цела можа выклікаць слабасць, млоснасць, ваніты, галаўны боль, галавакружэнне, задышку, тахікардыю, зніжэнне артырыяльнага ціску, шок.

У чым прычына гэтага захворвання? Большасць спецыялістаў мяркуюць, што ў спецыфічнай рэакцыі арганізма на холад вінаватыя бялкі. Пры паніжэнні тэмпературы некаторыя з іх зліпаюцца, аб'ядноўваючыся ў комплексы. Імунная сістэма ўспрымае іх як штосьці чужароднае і пачынае актыўныя бавыя дзеянні. У выніку гэтай нябачнай вайны чалавек атрымлівае цэлы букет непрыемнасцяў. Але пад уздзеяннем цяпла групы бялкоў вяртаюцца ў зыходны стан, імуннай сістэме няма з кім змагацца, і адбываецца чароўнае выздараўленне.

Як не зблытаць халадовую крапіўніцу з натуральнай рэакцыяй арганізма на рэзкую змену тэмпературы? Звычайна, каб сагрэцца, нам патрэбна 10—15, максімум 20 хвілін. Пры халадовай крапіўніцы непрыемныя адчуванні захоўваюцца на працягу некалькіх гадзін, а ў шэрагу выпадкаў і даўжэй. Аднак, калі вы хочаце дакладна даведацца, што насамрэч хаваецца за пачырваненнем і свербам, зрабіць гэта вельмі проста: працяжце так званы Дункан-тэст. Для гэтага вазьміце кавалачак лёду, абгарніце яго марляй або бінтам і прыкладзіце да перадплечча на 10—15 хвілін. Калі на скуры з'явіцца вадыр або пачырваненне акруглай формы, то можна гаварыць пра індывідуальную рэакцыю арганізма на паніжэнне тэмпературы. Праўда, бываюць выключ-

чэнні. У гэтай сітуацыі скара не рэагуе на халадную прадеметы, а адгукваецца толькі на агульнае зніжэнне тэмпературы. Пры гэтым сып з'яўляецца на целе толькі тады, калі чалавек працяглы час знаходзіцца на вуліцы або ў халадным памяшканні.

ЯК ЗМАГАЦЦА?

Па-першае, не спрабуйце «прывучыць» арганізм да холаду, не трэба цярдла праветрыраваць пакоя, не купайцеся сабой. Пры з'яўленні сімптомаў халадовай крапіўніцы звярніцеся да ўрача.

Пры выражэных праявах гэтай немачы лячэнне абавязкова ўключае антыгістамінныя прэпараты, якія не толькі блакіруюць алергічную рэакцыю ў арганізме, але і змяншаюць непрыемныя адчуванні (сверб, ацёк скуры). У комплекснай тэрапіі выкарыстоўваюцца таксама сродкі, якія паляпшаюць стан сасудзістай сценкі, зніжаючы яе пранікальнасць.

Адзін з асноўных метадаў барацьбы з халадовай крапіўніцай — устараненне кантакту з правакуючым фактарам. У нашым выпадку — гэта холад.

Хворым неабходна пазбягаць пераахладжэння: насіце цёплае адзенне і абавязкова галаўны ўбор, не купайцеся ў халаднай вадзе, нават летам, не ўжывайце халадную ежу і пітво, не прымайце халаднаваты душ. Аднак гэта не значыць, што варта адмовіцца ад загартоўвання. Наадварот: у летнюю пару вазьміце на ўзбраенне абціранні і абліванні вадой з паступовым зніжэннем тэмпературы з 20—25 °C да 10—15 °C.

Зімой старайцеся менш знаходзіцца на вуліцы. Паназірайце за сабой: хутчэй за ўсё, ваша скара бязбольна пераносіць зніжэнне тэмпературы да пэўнага градуса. Запомніце сваю мяжу і выбірайце для прагулкі адпаведныя дні, а астатні час пастарайцеся праводзіць у памяшканні.

У халадную пару года ваша вопратка павінна быць воданепранікальнай, абараняць ад ветру, мець глыбокі капюшон, быць дастаткова доўгай. Людзям з халадовай крапіўніцай неабходна насіць абутак, які закрывае галённаступнёвыя суставы, пальчаткі павінны быць вода- і паветранепранікальнымі (пажадана з натуральнага матэрыялу). Шарсцяныя і сінтэтычныя тканіны ўзмацняюць праявы алергічнай рэакцыі на холад, таму ў якасці ніжняй бялізны непрыдатныя. Адзенне, якое непасрэдна прылягае да скуры, у ідэале павінна быць з баваўны або лёну.

Але вельмі ўцяпляцца таксама не варта: прэчыты пад цяжкім футрам, вы ўзмацняеце тэмпературны кантраст. Апрагнуўшыся, перад выходам на вуліцу пастойце

3 хвіліны ля фортакі, прывыкаючы да халаднага паветра. Спусціўшыся на першы паверх, не выходзьце адразу на вуліцу, пабудзьце крыху ў пад'ездзе.

Падчас абвастраення асаблівую ўвагу ўдзяліце свайму харчаванню. Звядзіце да мінімуму ўжыванне кавы, какавы, алкаголю, воцату, вострых прыпраў, вэндліны, цытрусавых, ананасаў, шакаладу, арэхаў, грыбоў. Усе гэтыя прадукты адносяцца да ліку вельмі моцных алергенаў, якія могуць узмацніць праявы хваробы. Выключыце з рацыёну стравы з харчовымі фарбавальнікамі і кансервантамі.

У марознае надвор'е за паўгадзіны да выхаду з дома выпіце шклянку цёплай гарбаты.

Знаходзячыся на вуліцы, час ад часу масіруюць нос і шчокі.

Штодзень умывайцеся настоем ваўчкаў і працірайце ім пашкоджаныя участкі скуры твару, рук. Змазвайце адкрытыя участкі цела пажыўнымі крэмамі з утрыманнем вітамінаў А, Е. Калі крэму па якіх-небудзь прычынах пад рукой няма, а вам трэба тэрмінова ісці кудысьці па справах, скарыстайцеся сметанковым маслам або раслінным, лепш аліўкавым, алеем.

Паколькі самым нясцерпным сімптомам халадовай крапіўніцы з'яўляецца скурны сверб, народная медыцына рэкамендуе хворым прымаць у якасці заспакаляльнага сродку, калі няма алергіі на мёд, мядовую вадку (1 ст. ложка мёду на шклянку цёплай вады) на ноч або настой з бруснічніку (1 ст. ложка сухога лісця заліць шклянкай кіпеню, настойваць 1 гадзіну, працадзіць і піць па 1/2 шклянкі ў дзень незалежна ад яды).

Часта працяглае цяжэнне крапіўніцы суправаджаецца парушэннем сну. У такіх выпадках можна прымаць настой з каранёў півоні (1 ч. ложку здробненай сыравіны заліць 0,5 л кіпеню, ухутчаць, праз 2 гадзіны працадзіць і піць па 1 ст. ложку 3—5 разоў на дзень пасля яды на працягу 30 дзён).

ТАКСАМА ПРЫ ЛЯЧЭННІ ХАЛАДАВАЙ КРАПІЎНІЦЫ ДЗЕЙСНЫЯ НАСТУПНЫЯ НАРОДНЫЯ РЭЦЭПТЫ:

- 50 г здробненай крапівы заліць 0,5 л гарэлка або спірту, настойваць у цёмным месцы 7—10 дзён і прымаць па 1 ст. ложку 3 разы на дзень пасля яды.

- 1 ст. ложку здробненых сухіх кветак крапівы заліць шклянкай кіпеню, настойваць, папярэдне ўхутаўшы, 30 хвілін, працадзіць і прымаць па 1 шклянцы 3 разы на дзень у цёплым выглядзе праз 20 хвілін пасля яды.

- Пры моцным свербі рабіце прычэпкі на пачырванелыя участкі скуры: намачыце марлевую сурвэтку ў содавым раствору (1 ч. ложка харчовай соды на шклянку вады) або ў слабым (крыху кіслым на смак) раствору воцату з дабаўленнем мятных кветкаў.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Ад самоты ^{Захваленні} лечыць песня

Даўно хачу расказаць пра тое, якім чынам мы, немаладыя ўжо жыхары невялікага і вельмі прыгожага гарадка Слаўгарад, навучыліся ствараць сабе і блізім добры настрой, бачыць у жыцці больш светлага — гэта так патрэбна...

Год таму раптоўна пайшоў з жыцця мой муж. Я засталася адна, бо сыны жывуць у іншых месцах. Не трэба нікому расказваць пра стан чалавека, у якога нечакана змяніўся ўвесь жыццёвы расклад — разгубленасць, адзінота, роспач, часам адчай. Суседка мая Марыя Нікіфараўна настойліва раіла пабываць на сустрэчах удзельнікаў клуба «Ветэран», дзе нямала такіх жа адзінокіх людзей, як і я. Пры клубе працуе вакальны ансамбль «Ліся, песня». Запрашалі мяне туды і раней, але пры жыцці мужа ўсё не знаходзілася часу. Між тым песні люблю з маладосці. Паспявалі раз, другі... Розныя песні — і ранейшыя, ды і цяпер нямала цудоўных мелодый. І душа пачала паступова адагравіцца, адтайваць, захацелася зноў жыць цікава, змястоўна.

Узначальвае наш клуб і ансамбль цудоўны чалавек — Валянціна Антонаўна Свірыдзенка, якая раней працавала сакратаром гарадскога Савета дэпутатаў. Людзі любілі да яе хадзіць — заўсёды давала талковыя парады, дапамагала. За гэта Валянціну Антонаўну і цяпер вельмі паважаюць, а яна, як і раней, стараецца і ўмее дапамагчы тым, каму дапамога патрэбная. А музычны кіраўнік у нас — Мікалай Паўлавіч Белавусаў — добразычлівы, чулы, далікатны чалавек. І таленавіты — піша прыгожыя вершы і музыку. У рэпертуары нашага ансамбля ёсць песні пра наш цудоўны Слаўгарад. Ёсць і «Гімн ветэранаў», які напісаў Мікалай Паўлавіч на словы мясцовага паэта, ветэрана вайны Фелікса Уладзіміравіча Шкірманкова. Белавусаў — прафесійны музычны работнік, і як толькі яго пальцы краюць гузічкі баяна — ліецца такая музыка, што нашы жанчынкі маладзёўчю душой, святлююць і прыгажэюць іх твары, блішчаць вочы. І заспяваць можа Мікалай Паўлавіч — як мы жартуем, салаўі тады адпачываюць.

Удзельнікі ансамбля ў мінулым — людзі розных, часам вельмі адказных, прафесій і пасадаў. Усе мы любім свой горад, сваю краіну, сваіх блізіх і каханых. Знаходзім падтрымку ў кіраўніку аддзела культуры райвыканкома Марыі Васільеўны Баранавай, дырэктара гарадскога цэнтру культуры і народнай творчасці Марыі Генадзеўны Жураўлёвай. З іх дапамогай выязджалі ў вёскі і проста на палі падчас жніва, дарылі людзям радасць.

Хачу ўсім, хто аказаўся ў няпростай сітуацыі, параіць: не замыкайцеся ў сваіх перажываннях, шукайце аднадумцаў, кантактуйце, спявайце — атрымаеце там зарад энергіі, бадзёрнасці, дабрыві, што не трэба будзе ісці ў аптэку па лекі. Захоцацца жыць і жыць — і спяваць, вядома.

Валянціна БУТНЯКОВА. г. Слаўгарад.

Открытое акционерное общество «РАДИОТЕХНИКА»

ПРОВОДИТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за 2010 год.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2010 год.
5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
6. Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций, утверждение решения о выпуске акций Общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики Беларусь.
7. Об утверждении Устава Общества.
8. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
10. Об увеличении доли государства в уставном фонде Общества на сумму выделенных средств инновационного фонда Министерства промышленности в 2011 г.
11. Об утверждении органа печати Общества.

Собрание состоится 25 марта 2011 года в 14.00 по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Коласа, 1.

УНП 500227068

Першая серыйная партыя айчынных беспілотных лятальных апаратаў выпушчана ў Мінску

Іх вытворчасць наладжана на базе Фізіка-тэхнічнага інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Як паведаміў загадчык лабараторыі мадэлявання складаных сістэм і матэрыялаў названага

інстытута Юрый Яцына, гэта апараты звышлёгкага класа «Бусел», «Стрыж», «Скат». Важаць яны ад 2,5 да 10 кг, падымаюцца да 3 тыс. метраў, развіваючы хуткасць ад 50 да 100 км/г. Працягласць іх палёту

Открытое акционерное общество «Строительный трест № 4»

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Собрание состоится 24 марта 2011 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и задачи по выполнению прогнозных показателей на 2011 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2010 году.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. Утверждение дивидендов за 2010 год.
5. Утверждение плана распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2011 год и первый квартал 2012 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2011 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Регистрация участников собрания проводится с 14.00 до 14.45 по предъявлении паспорта, а представителей акционеров — по доверенности.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра на 21 февраля 2011 года.

С материалами собрания можно ознакомиться с 17 февраля 2011 г. с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 203.

Справки по тел. в г. Минске: 334 11 65, 334 14 67.

УНП 100055368

Наблюдательный совет

і метэаназіранняў экалагічнага маніторынгу, прадухілення несанкцыянаваных высечак лесу і браканьерства. Цяпер вучоныя вывучаюць попыт на апараты, вядуць перамовы з патэнцыйнымі спажыўцамі з Беларусі і іншых краін.

Ірына ЮДЗІНА, «Мінск—Навіны».



УП «Минский городской центр недвижимости» (организатор аукциона) 23 марта 2011 года проводит открытый аукцион по продаже зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в собственности ОАО «Белпромтара» (продавец). НА АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:

Номер лота	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
Наименование и характеристики имущества, входящего в состав лота	- здание конторы, инв. номер 630/С-42877, площадь — 278,8 кв.м; - здание котельной с сушилкой, инв. номер 630/С-42872, площадь — 170,0 кв.м; - здание цеха новой тары, инв. номер 630/С-42874, площадь — 476,4 кв.м; - здание склада хранения тары, инв. номер 630/С-42875, площадь — 993,0 кв.м; - здание гаража, инв. номер 630/С-42876, площадь — 318,9 кв.м; - здание склада хранения тары, инв. номер 630/С-42879, площадь — 655,9 кв.м; - здание лесопильного цеха, инв. номер 630/С-42855, площадь — 481,7 кв.м; - здание производственного цеха тары, инв. номер 630/С-42869, площадь — 597,7 кв.м; - асфальтовое покрытие, инв. номер 630/С-50723, площадь — 6199,8 кв.м; - водоем пожарный, инв. номер 630/С-50720; объем — 158,4 куб. м, диаметр — 7,0 м, глубина — 3,6 м; - участок водопроводной сети, инв. номер 630/С-50721, протяженность — 159,5 м; - линия электропередач, инв. номер 630/С-50726, протяженность — 656 м; - насаждения производственных площадей инв. номер 051/09.	- административное здание (в том числе: уборная, ограждение, ворота металлические, ворота металлические, забор деревянный, колодец ж/б), инв. номер 443/С-1626, площадь 82,0 кв. м; - склад тары № 1, инв. номер 443/С-1627, площадь — 99,6 кв. м; - склад тары № 2, инв. номер 443/С-1628, площадь 98,6 кв.м; - склад прочей тары, инв. номер 443/С-1629, площадь — 973,4 кв.м; - навес для хранения тары, инв. номер 443/С-1630, площадь — 412,6 кв.м; - насаждения производственных площадей, инв. номер 052/09.	- здание специализированное иного назначения (здание административно-хозяйственное с пристройкой — 8 кв. м, дворовым покрытием — 3200 кв.м, забором, воротами, калиткой), инв. номер 640/С-26358, площадь — 91,0 кв. м; - здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (склад с котельной с пристройкой), инв. номер 640/С-26363, площадь — 831,0 кв. м; - здание специализированное иного назначения (цех ремонта возвратной тары со складом и навесом), инв. номер 640/С-26356, площадь — 233 кв. м; - здание специализированное иного назначения (цех новой тары с механической мастерской и пристройкой), инв. номер 640/С-26361, площадь — 708,0 кв. м; - сооружение специализированное энергетики (кабельная линия электропередач), инв. номер 640/С-50116; - сооружение специализированное коммунального хозяйства (водопровод), инв. номер 640/С-50117; - зеленые насаждения производственной территории, инв. номер 070/09.	- здание конторы (с холодной пристройкой), инв. номер 622/С-20476, площадь 52,1 кв. м; - здание слесарной мастерской, инв. номер 622/С-20473, площадь — 38,4 кв. м; - здание цеха ширпотреба, инв. номер 622/С-20474, площадь — 345,6 кв. м; - здание цеха ширпотреба, инв. номер 622/С-20475, площадь — 71,7 кв. м; - здание специализированное энергетики, инв. номер 622/С-33647, площадь — 37,4 кв. м; - насаждения производственных площадей, инв. номер 077/09.
Местонахождение имущества	Минская область, г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, д. 54	Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, д. 7	Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, пер. Пролетарский, 2-й, д. 12	Минская область, Столбцовский район, Новосверженский с/с, д. Новый Свержень, ул. Железнодорожная, 12
Сведения о земельном участке	Площадь — 2,6213 га, кадастровый номер 642000000003001231; площадь — 0,1816 га, кадастровый номер 642000000003001230, назначение — содержание и обслуживание зданий и сооружений	Площадь — 0,9336 га, кадастровый номер 425650100001000935, назначение — размещение производственной базы	Площадь — 1,0180 га, кадастровый номер 624650100001005929, назначение — содержание и обслуживание зданий и сооружений	Площадь — 1,9276 га, кадастровый номер 625484503101000700, назначение — эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений
Начальная цена с учетом НДС	673 342 357 белорусских рублей	158 472 644 белорусских рубля	378 244 200 белорусских рублей	43 279 204 белорусских рубля
Сумма задатка	67 000 000 белорусских рублей	15 000 000 белорусских рублей	37 000 000 белорусских рублей	4 000 000 белорусских рублей
Обременение договорами аренды: номер, дата (срок действия)				Договор № 45 от 16.06.2010 по 15.06.2013 (контора - 10,3 кв. м, произв. — 20,5 кв. м, произв. — 71,7 кв. м)

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для индивидуальных предпринимателей); соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную

банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012037450010, в филиале ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 153001334, УНП 190398583. Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый

объект (лот). Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона заключается в течение 20 календарных дней с даты проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Аукцион состоится 23 марта 2011 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам

участия в аукционе осуществляются с 21.02.2011 по 21.03.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости» (ул. К. Маркса, 39, 220030, г. Минск); (017) 294 67 13, (029) 636 15 22 — ОАО «Белпромтара» (1-ый Твердый пер., 7, 220037, г. Минск). Интернет: www.mgcn.by.

СКАЖЫ МНЕ, ЦІ ЛЮБІШ СВАЮ МОВУ, І Я СКАЖУ, ХТО ТЫ

21 лютага ўвесь свет адзначае Дзень абароны роднай мовы. Беларуская мова ў мінулым годзе занесена ЮНЕСКА ў спіс моў, якія знікаюць. Але разам з тым нашая мова, паводле падлікаў замежных мовазнаўцаў, уваходзіць у сотню найбольш ужывальных і высокаразвітых пісьмовых літаратурных моў. Напярэдадні Дня абароны роднай мовы па ўсёй Беларусі праходзяць адмысловыя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму святу. У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа ў Мінску адбылася імпрэза з удзелам Міхася Канстанцінавіча Міцкевіча, малодшага сына вялікага беларускага пісьменніка.

— Нацыя — гэта суккупнасць людзей, якія звязаны пэўнымі звычаямі, мовай, спосабам здабывання ежы і агульнай тэрыторыяй, — распавядае сын Якуба Коласа. — Калі аднаго з гэтых элементаў няма, то і нацыі няма. Няма мовы — і няма нацыі. Упершыню гэта заўважыў рускі філосаф і багаслоў Ільям. Ён адзначыў, што калі народ страчвае сваю мову, ён пераўтвараецца ў гістарычнае смецце. Яго няма. Так загінулі вельмі многія народы. Чаму такая ўвага да мовы? Бо ў ёй занатавана ўся сутнасць супольнасці людзей, якой гэтая мова належыць. Людзі занатоўваюць у сваёй мове свой характар, свае зносіны. Мэнатальнасць захоўваецца менавіта ў мове. Мова — гэта вельмі важная аснова грамадства. Тым не менш не столькі ўвагі трэба звяртаць на самую беларускую мову, як на літаратуру, напісаную на гэтай мове. А ў школьнай праграме выключваюцца многія найцудоўнейшыя творы найбагацейшай беларускай літаратуры. Амаль кожны вялікі пісьменнік зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё сваёй мовы, бо разумей, што мова — важная для кожнага народа рэч. Якуб Колас у апошні дзень свайго жыцця аднёс у бюро ЦК КП(б) свой ліст аб стане беларускай мовы. Але тады яго не прынялі. Потым яго старэйшы сын аднёс гэты ліст, старшыня па прапагандзе прачытаў, падзякаваў. І ліст адклалі ўбок... Мы спадзяваліся, што будзе рэакцыя Цэнтральнага камітэта. Але усё засталася глуха, бо ўжо быў узят курс на ўтварэнне саветаў чалавека.

Калі сёння беларускай Канстытуцыяй усё-ткі зацверджана двухмоўе, то для таго, каб падтрымліваць беларускую мову ў нармальным стане, лічу, ніводны чалавек, які не ведае дзвюх канстытуцыйных моў, не павінен быць прыняты ў апарат дзяржаўнага кіравання. Ён не мае права займаць важных пасадаў, калі не ведае беларускай і рускай моў. Інакш я не бачу сэнсу ў гэтым законе.

Вось што пісаў Якуб Колас пра нашу мову: «Беларуская мова параўнаўча маладая. Хоць і даўно ўжо гаворыць на ёй народ, але як мова навука, палітыка, літаратура яна знаходзіцца ў перыядзе станаўлення. Таму інтэлігенцыя павінна берагчы мову, вывучаць, распрацоўваць і пашыраць яе. Гэта дасягаецца штодзённым ужываннем мовы ў побыце, на працы, у дзяржаўных, грамадскіх і культурных установах. Ці ўсё добра ў нас у гэтых адносінах? Далёка не ўсё. На мой погляд, далейшае развіццё культуры рэспублікі вельмі прайграе менавіта ад недастатковай увагі да роднай мовы. Установы сталіцы вывелі з абиходу беларускую мову. На ёй не вядзецца перапісак, на ёй не гавораць з наведвальнікамі, у гарадах няма беларускіх шыльдаў і надпісаў, мала беларускіх афіш і плакатаў. Смешна сказаць, але праехаўшы Мінск, па Слуцкай шашы на працягу 30 км, я не ўбачыў ніводнага беларускага слова. Толькі ў Русінаве на даследчай бульбяной станцыі знайшліся два пачарнелыя ад часу надпісы «Кузьня» і «Свіран». Дый то, відаць, яны былі зроблены ў 1930-х гг. да рэформы правапісу, усё роўна спажывец патрабуе «Ленінградскія». Свіслач — рака незаыздрасная, але калі папіросы з такой назвай будуць самымі лепшымі, дык яны знойдуць попыт ва ўсім свеце. Чаго ж мы дапускаем, каб беларускія этыкеткі з'яўляліся толькі на дрэнным гуталіне і не на вельмі смачных водах. А гэта ж мала і проста крыўдна».

Сапраўды, крыўдна ўсведамляць, што хоць з часоў, калі Якуб Колас напісаў свой ліст і прайшло больш за 50 гадоў, у нашым грамадстве не так ужо і шмат чаго змянілася ў дачыненні да беларускай мовы. Беларускаямоўныя школы і дзіцячыя садкі можна пералічыць на пальцах, хоць Беларусь востра ўжо 20 гадоў як незалежная дзяржава; беларускіх плакатаў, надпісаў і шыльдаў у беларускіх гарадах бадай не знайсці; прадуктаў харчавання з беларускамоўнымі надпісамі таксама не дашукацца... А калі ў транспарце альбо, напрыклад, у аптэцы нехта загаворыць па-беларуску, на яго азіраюцца, як на нейкі рэдкі экзэмпляр, ледзь не музейны экспанат. Дык мы нацыя?..

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Рэверс з сеціва

Таяцяна ДЗЯМ'ЯНАВА

Мова цеплая... Дзеля песні, што у сэрцы
Мова матчына... Гучыць.
Ў кожным слове —
свая прыгажосць...
Мы павінны быць
лёсу ўдзячнымі
І за тое, што мова
ў нас ёсць,
І за тое, што *роснаю раницай*
Запаліўшы святлом *далягляд*,
Промні сонейка
нам усміхаюцца
І пшчотаю ламчыць зямля...

На якіх бы «языцах» размовы
Пры сустрэчы сябры ні вялі,
Мне мілей беларуская мова —
Дзіўны скарб маёй
роднай зямлі.
Каб не ляснуцца
тварам аб глебу,
Буду іншыя мовы вучыць,
Але ж наша не меней
мне трэба

«Смачна есці!»
І як весела «Дзякуй!» у адказ!
Вялікі дзякуй Яўгену Валопшыну за «біццё ў набат» на тэму мовы! Пра гэта трэба пісаць і размаўляць, пакуль не пачнецца адраджэнне ўсяго згубленага.

ДАМОВЫ ЗАМЕСТ АДМОЎ

Мова — душа народа

11

19 лютага 2011 г. **ЗВЯЗДА**

БОЛЬШ за дзясятка гадоў — з 1999-га — увесь свет мае гэты дзень, каб зразумець: спачатку было слова. І слова пра кожны народ упісваецца ў летапіс Сусвету на яго мове.

Дзень родных моў 21 лютага ўсталяваны не выпадкова, а як памяць пра падзеі, якія адбыліся ў далёкім 52-м годзе ў сённяшняй краіне Бангладэш, якая ў той час уваходзіла ў склад Пакістана. У гэты дзень адбылося выступленне студэнтаў, якія выступалі за наданне роднай мове бенгалі статусу дзяржаўнай мовы. Людзі былі гатовыя ахвяраваць жыццём за мову, якая была іх часткай...

Мова існуе, каб людзі маглі дамаўляцца. Свята існуе, каб не дапусціць таго, каб зніклі ці вынішчаліся мовы розных народаў. Гэта галоўная яго мэта — скіраваць увагу на захаванне нацыянальных моў, на права кожнага народа карыстацца сваёй мовай, атрымліваць адукацыю на роднай мове. Гэта актуальна ва ўсім свеце, у якім велізарная колькасць моў, але многія знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Чалавецтва глядзіць далёка, таму што насамрэч захаванне моў — гэта захаванне агульнай чалавечай культуры, якая стваралася тысячагоддзямі. Страта любой мовы — гэта пэўная страта для сусветнай культуры.

А як жа яна без беларускай мовы? Гэта ж усё адно, што без нас, без беларусаў... Не, са статусам у беларускай мовы ўсё ў парадку — яна ДЗЯРЖАЎНАЯ. Адна з дзвюх дзяржаўных у нас. І вось тут узнікае момант выбару. Таму што насамрэч выбар кожнага канкрэтнага чалавека, якой мовай карыстацца ў жыцці, вызначае яе сённяшні дзень і будучыню.

Адна справа, калі выбар робяць асобныя людзі. Іншая, калі яны бачаць рэальны прыклад карыстання беларускай мовай ад тых, каго добра ведаюць і паважаюць. Пра гэта ішла гаворка на «круглым stole».

Вось хоць бы прыклад Міністэрства культуры. Намеснік міністра Тадэвуш Стружэцкі гаворыць:

— Беларуская мова мае сваю гісторыю, у розныя вякі яна была даволі шырока за-патрабаваная. Але мы сёння больш павінны весці гаворку аб асаблівасцях функцыянавання беларускай мовы ў нашым грамадстве. Адно з апошніх даследаванняў паказала: пры тым, што каля 80 працэнтаў жыхароў краіны называюць сябе беларусамі, але карыстаюцца беларускай мовай з іх усяго ад 10 да 20 працэнтаў. Гэта той сігнал, на які мы абавязкова павінны звяртаць увагу. Таму што мы разумеем: з аднаго боку, мова — адзін з важнейшых сімвалаў дзяржаўнасці, без роднай мовы не можа паўнацэнна існаваць беларускі народ. З другога боку, разумеем, якая рэальна яе запатрабаванасць. Трэба вывучаць прычыны і шукаць шляхі, як вырашаць праблему. Сфера культуры была і застаецца натуральным і абавязковым асяроддзем для функцыянавання беларускай мовы. На сённяшні дзень уся заканадаўчая і нарматыўная база ў сферы культуры сфарміравана на беларускай мове. У бліжэйшай перспектыве мы плануем падтрымаць кодэкс аб культуры, які будзе беларускамоўным — звод усіх законаў і важнейшых нарматыўных дакументаў. Дзяржаўная праграма «Культура» прадугледжвае асобныя мерапрыемствы папулярызацыі беларускай мовы. Нас можна папракнуць, што не ўсе ўстановы культуры сёння шырока звяртаюцца да беларускай мовы пры правядзенні мерапрыемстваў, рэкламнай дзейнасці. Сапраўды, гэта праблема існуе. Яна мае ў тым ліку

і рэгіянальны характар. Але мы заўсёды паўтаралі і паўтараем, што беларуская мова павінна жыць у рэпертуары нашых творчых калектываў, беларуская мова павінна быць у мерапрыемствах, розных фестывалях, конкурсах і гэтак далей. Нашы міжнародныя мерапрыемствы таксама павінны праводзіцца на беларускай мове, калі трэба, з перакладам на іншыя мовы. Напрыклад, ёсць фестываль «Звіняць цымбалы і гармонік», дзе ўся рэкламная і даведанная прадукцыя, вядзенне, рэжысёрскія і сцэнарныя матэрыялы рыхтуюцца на беларускай мове. Мы гэтым самым прыцягваем увагу нашых гасцей да таго, што карыстаемся вельмі прыгожай мовай... Мы — прадстаўнікі інтэлігенцыі, на нас ляжыць вельмі высокая адказнасць за захаванне, падтрымку і папулярызацыю беларускай мовы. Безумоўна, такая ж адказнасць ляжыць сёння на сферы адукацыі. Я асабіста лічу, што беларуская мова ў сферы адукацыі павінна выкарыстоўвацца больш шырока. Што тычыцца вышэйшых навучальных устаноў у сферы культуры, то вялікіх праблем у нас няма: большая частка вучэбнага працэсу арганізавана на роднай беларускай мове.

Ганна Валочка, загадчык лабараторыі гуманітарнай адукацыі Навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі, доктар педагагічных навук:

— Беларуская мова, як і руская, уведзена ў школьныя праграмы з першага класа. У 2, 3, 4-х класах колькасць гадзін размярковаўалася ў залежнасці ад мовы навучання. Калі руская мова навучання, то тады на ўрокі рускай мовы ідзе 3 гадзіны на тыдзень, а

на беларускую 2 гадзіны. І наадварот, калі беларуская мова навучання, то ўрокі беларускай 3 гадзіны і 2 гадзіны рускай мовы на тыдзень. Такая сітуацыя ў залежнасці ад мовы навучання была. І далей, з 2008 года, ужо беларуская і руская мова вывучаюцца ў аднолькавай колькасці, што ў рускамоўных, што ў беларускамоўных установах адукацыі. І ў аднолькавай колькасці гадзін: 5-6-я класы па 3 гадзіны, 7-9 — па 2 гадзіны. У старэйшых 10-11-х класах, як з беларускай, так і з рускай мовай навучання вучэбныя планы адводзяць 1,5 гадзіны ў тыдзень на урокі па мове. Многа гэта ці мала? Любы прадметнік, ці то фізік, ці то матэматык, скажа, што мала. Але калі ўлічыць тую сітуацыю, што ў старэйшых класах не так даўно ні рускай, ні беларускай мовы не было, калі ўлічыць, што да 2008 года была адна гадзіна на рускую і беларускую мовы, то паўтары гадзіны — гэта лепш...

Антон Васюкевіч, галоўны дырэктар Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё:

— У нас на радыё 24 гадзіны ў суткі гучыць беларуская мова ўжо 85 гадоў. Да свята мы падрыхтавалі тэматычны радыёдзень. Асаблівасць яго ў тым, што не толькі радыёжурналісты, але і ўдзельнікі нашых перадач будуць браць удзел у дыскусіях і абмеркаваннях на беларускай мове. Асабістая справа таго, хто прыйшоў на эфір, — выбар мовы. Звычайна мы гэтага патрабаваць не можам. Але мне прыемна адзначаць тэндэнцыю, што апошнім часам нашы госці, у тым ліку дзяржаўныя служачыя, эканамісты, эксперты, спрабуюць выкарыстоўваць беларускую мову ў нашым эфіры ў сваіх каментарыях.

Калі мы прымалі ўдзел у асамблеі Еўрапейскага вяршальнага саюза, там была прэзентацыя Міжнароднага дня родных моў, які праводзіцца ў Еўропе, мы праінфармавалі нашых калег, што таксама будзем прымаць актыўны ўдзел у гэтай акцыі. Мне вельмі прыемна, што нашы калегі з Еўрапейскага вяршальнага саюза ведаюць, як гучыць беларуская мова: мы накіроўваем ім перадачы падчас абмену вопытам, на ўдзел у міжнародных конкурсах і фестывалях.

Дырэктар радыёстанцыі «Беларусь» Навум Гальпяровіч адзначае, што ў слухачоў англамоўных перадач ёсць магчымасць вывучаць беларускую мову. Гэтыя ўрокі скачаюць, і не толькі семі эмігрантаў, але і людзі, якія проста хочучы ведаць і гаварыць па-беларуску. Такія ж перадачы створаны на нямецкай і польскай мовах.

Але навошта ехаць далёка, каб навучыцца паважаць родную мову? Як адзначыў **Аляксандр Лукашанец, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі**, нават існуючае заканадаўства, калі яго, безумоўна, выконваць, дае вялікія магчымасці для рэальнага пашырэння беларускай мовы ва ўсіх сферах ужытку. Справа не ў законе, а ў канкрэтных мерапрыемствах па яе пашырэнні — яны ўжо даюць свае вынікі.

Ларыса ЦІМОШЫК.

5 ТЭЗІСАЎ ПРА СУЧАСНЫ СТАН БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

ад Аляксандра ЛУКАШАНЦА, дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

1. Менавіта ў нашым дынамічным высокатэхналагічным свеце асаблівую актуальнасць набываюць праблемы гуманітарнага жыцця грамадства. Толькі захаванні сваю гістарычную памяць, нацыянальную культуру, нацыянальныя традыцыі, можна застацца чалавекам сярод людзей і ганарыцца сваім месцам у той супольнасці, у якой Бог наканаванам нам жыць. Нягледзячы на тое, што на нашым маленькім зямным шары налічваецца больш за 3,5 тысячы моў, мы сутыкаемся з той сітуацыяй, што вельмі імкліва мовы знікаюць з твару зямлі. А гэта страта не толькі для носьбітаў гэтай мовы, але і для ўсяго чалавецтва, таму што традыцыя частка той культуры, якую чалавецтва набыло за папярэдні перыяд. Для нашай рэчаіснасці, для нашай краіны адзначэнне Дня роднай мовы — добрая нагода пагаварыць і аб праблемах нашай роднай беларускай мовы — дзяржаўнай мовы нашай краіны, нацыянальнай мовы беларускага народа. З беларускай мовай ёсць пэўныя праблемы не ў плане развіцця яе сістэмы, а ў плане яе становішча і стану ў сучасным грамадстве, у плане яе запатрабаванасці як рэальнага сродку зносін.

2. Нягледзячы на тое, што зусім нядаўна беларуская мова занесена ў міжнародны атлас моў у групу, дзе знаходзяцца мовы ў стане рызыкі знікнення, мы павінны добра ўсведамляць, **што на сёння беларуская мова — гэта адна з найбольш пашыраных пісьмовых літаратурных моў свету.** З 3,5 тысячы моў свету не больш за 400 з'яўляюцца высокаразвітымі літаратурнымі пісьмовымі мовамі. Па падліках замежных спецыялістаў, беларуская мова ўваходзіць у першую сотню гэтых моў. А гэта значыць, што яна займае сваё належнае месца і сярод славянскіх моў, і на лінгвістычнай карце свету. Праблема нашай нацыянальнасці. Але мы павінны ведаць, што тая невялікая колькасць беларусаў, якія карыстаюцца беларускай мовай, усё-такі складаюць значную колькасць носьбітаў у параўнанні, скажам, з 100% носьбітаў іншых моў.

3. Беларуская мова — гэта высокаразвітая мова, якая можа паспяхова абслугоўваць усе сферы жыцця сучаснага грамадства. Ёсць вельмі істотныя праблемы з існаваннем беларускай мовы як сродку зносін у нашым грамадстве, але і на пачатку 21 стагоддзя беларуская мова выяўляе высокую ступень жыццяздольнасці і жыццёвасці. Беларуская мова вельмі вузкая, а часам сімвалічна прысутнічае ў афіцыйных сферах ужытку, разам з тым яна сёння рэальна запатрабаваная як сродка зносін у іншых сферах. Феноменам яе сённяшняга існавання з'яўляецца тое, што яна выяўляе тэндэнцыю да пранікнення ў новыя, вельмі актуальныя

для жыцця сучаснага грамадства сферы дзейнасці. Перш за ўсё, гэта сфера інтэрнэт-камунікцыі. Асабліва маладое пакаленне, якое мае справу з гэтай сферай дзейнасці, можа бачыць, наколькі шырока беларуская мова прадстаўлена ў гэтай прасторы. Па-другое, сучасная беларуская літаратурная мова дастаткова актыўна пранікае ў сферу, дзе яе абсалютна не было 20 гадоў таму, — у сферу набажэнства. Сучасная беларуская літаратурная мова гучыць і ў каталіцкім касцёле, і ў праваслаўнай царкве. А гэта значыць, што яна запатрабаваная як элемент духоўнага жыцця беларускага грамадства. Нягледзячы на ўсе праблемы, беларуская мова пашырае сваю камунікатыўную прастору.

4. Сёння беларускамоўным людзям не хапае беларускамоўнага асяроддзя. Але можна паглядзець на гэтую праблему з іншага боку. Беларускаямоўны асяродак не вычэрпваецца толькі літаратурнай мовай. Нацыянальная беларуская мова прадстаўлена яшчэ цэлым шэрагам іншых разнавіднасцяў: гэта і народныя гаворкі, і элементы сацыяльных дыялектаў, і той варыянт беларускай літаратурнай пісьмовай мовы, якую мы называем «тарашкевіцай», і беларускамоўная «трасянка» — тая частка вуснага маўлення, якую мы можам класіфікаваць як «пераважна беларускае маўленне з элементамі рускай мовы». Калі гаварыць пра сучаснае месца «трасянкі» ў камунікатыўнай прасторы, то яна фактычна пачынае адыгрываць ролю гарадскога прастомаўя. Вось і аказваецца, што беларускамоўная прастора ў нашым грамадстве значна больш шырокая. Але ёсць тая сфера, дзе павінна выкарыстоўвацца толькі беларуская літаратурная мова: гэта сфера школьнага навучання, афіцыйныя сферы ўжытку, СМІ.

5. Беларуская мова павінна перастаць быць фактарам канфрантацыі беларускага грамадства. Па моўнай прыкмеце і па адносінах да той ці іншай разнавіднасці мовы беларускае грамадства не павінна проціпастаўляцца. Беларуская мова павінна стаць адным з найбольш важных фактараў яднання беларускага грамадства, стаць сімвалам. З беларускай мовы, з тых ці іншых яе разнавіднасцяў павінны быць знятыя любыя ідэалагічныя і палітычныя ярлыкі. Прапагандай беларускай мовы павінны займацца людзі аўтарытэтыя, паважаныя, прыгожыя. Беларуская мова павінна прапагандавацца на ўсіх узроўнях, у першую чаргу ў сферы навучання, афіцыйнай дзяржаўнай дзейнасці і сродках масавай інфармацыі.

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.



ЯК СУПРАЦЬСТАЯЦЬ РОСТУ АДМОЎНАГА САЛЬДА?

Шляхі ліквідацыі дэфіцыту гандлёвага балансу наш карэспандэнт абмяркоўвае з беларускім эканамістам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Л.Ф. Заікам.



— У гады грамадзянскай вайны былі такі лозунг: «Усе на барацьбу з Дзянікіным!». Калі яго перайначыць, то сёння для нашай эканомікі надзвычай актуальны лозунг: «Усе на барацьбу з адмоўным сальда!». Чаму яго неабходна ліквідаваць «як клас» і чым гэтая з'ява пагражае ўсім нам, звычайным людзям, многія з якіх далёкі ад мудрагелістых эканамічных тэрмінаў?

— З'ява гэта сапраўды малапрыемная і дрэнна ўплывае на стан эканомікі краіны. З-за росту адмоўнага сальда гандлёвага балансу вымываюцца валютныя запасы і з часам можа ўзнікнуць небяспека стабільнасці курсу нацыянальнай валюты. Не выключана нават і дэвальвацыя, а яе наступствы вядомыя: рэзкі рост цэн і зніжэнне ўзроўню жыцця. А гэтага нікому не хочацца. Па выніках 2010 года адмоўнае сальда складала крыху менш за 10 млрд дол. ЗША. Па выніках крызіснага 2009 года — 7,3 млрд дол. ЗША. Відавочна, што сітуацыю трэба пераламаць.

У аснове нашага гандлёвага дысбалансу ў многім ляжыць, як гэта ні дзіўна прагучыць, недаацэнка схаванай пагрозы паскоранага росту спажывання. Глядзіце: летась валавы ўнутраны прадукт (ВУП) вырас на 7,6%, а зарплата — на 12%. Мы па-ранейшаму захапляемся імпартам як спажывецкіх тавараў, так і рознага абсталявання, запчастак. У мінулым годзе валютныя выдаткі на набыццё замежных камплектачых, матэрыялаў выраслі ў паўтара разы. Як тут не павялічвацца лічбе мінуса гандлёвага балансу!

Ведаецца, а былі перыяды ў 90-х гадах, калі Беларусь мела станоўчае гандлёвае сальда. І самае цікавае, што мы і не імкнуліся яго дасягнуць. Атрымлівалася неяк без асаблівых намаганняў. Цяпер прыйдзецца прыкласці велізарныя намаганні для таго, каб хаця б выйсці на нуль. Думаецца, невыпадкова старшыня Нацыянальнага банка Пётр Пракаповіч на адным з пасяджэнняў Савета Міністраў заклікаў за сярэдзіца менавіта на паступовым змяншэнні адмоўнага сальда гандлёвага балансу, бо выкананне праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2011-15 гады можа затармазіцца.

— Адмоўнае сальда гандлёвага балансу ўтвараецца з-за таго, што аб'ёмы імпарту пераабшчаюць экспарт. Значыць, трэба як мага больш нарошчваць аб'ёмы экспарту?

— Само сабой, але не толькі. Не менш важны кірунак — скарачэнне імпарту. Я ўжо неаднойчы казаў і мушу яшчэ раз паўтарыцца: мы занадта шмат спажываем імпартных тавараў — усялякіх. У тым ліку і такіх, без якіх маглі б абысціся. Беларусы не хочуць зберагаць свабодныя сродкі, а таму з нейкім не заўсёды зразумелым спажывецкім азартам трацяць грошы. Летась на 17% вырас узровень спажывання насельніцтва Беларусі. У сярэднім кожны працоўны з сотні заробленых долараў адкладвае толькі пяць. Гэта вельмі мала па сусветных мерках. Дык вось, скарачэнне тэмпаў спажывання станоўча паўплывае на паніжэнне адмоўнага гандлёвага сальда. Бо з часам мы сапраўды станем перад неабходнасцю ўзяць на ўзбраенне лозунг: «Усе на барацьбу з адмоўным сальда!». І пачынаць трэба будзе з сябе.

— Гэта так цяжка — абмяжоўваць свае патрэбы, бо да добрага чалавек хутка прывыкае.

— Навошта моцна сябе абмяжоўваць, але можна ж дадатковыя грошы пасля павышэння зарплаты аднесці ў банк, размясціць на рублёвым ці валютным дэпазіце. І краіне карысць будзе, і чалавеку з часам грошы акажуцца вельмі дарэчы. Але не. Мы лепш возьмем нятанныя крэдыт і купім дарагі джып.

— Імпартны, між іншым. Чаму імпорт ужо не першы год перамагае беларускі экспарт?

— Для нас сярод іншых прычын, якія ў той ці іншай ступені ўплываюць на рост адмоўнага сальда, галоўнай з'яўляецца гандаль з Расіяй. Гэта аснова гандлёвага дысбалансу Беларусі. Бо з краінамі Захаду мы ў цэлым маем станоўчае знешнегандлёвае сальда. Калі мы, як удзельнікі Мытнага саюза, будзем набываць у Расіі танную нафту, пасля перапрацоўкі прадаваць нафтапрадукты ў заходнія краіны, то адмоўнае сальда пачне хутка зніжацца. І ўвогуле варта было б павялічыць гандлёвую экспансію ў Расію, больш эфектыўна выкарыстоўваць стартаваыя магчымасці Мытнага саюза Беларусі, Казахстана і Расіі. Але гэта тэма асобнай размовы.

— А пакуль давайце пагаворым пра іншыя прычыны, якія садзейнічаюць росту адмоўнага сальда. Напрыклад, энергаспажыванні ў прамысловасці.

— Вялікая энергаёмкасць нашай прамысловасці, празмернае (па сучасных мерках) спажыванне энергарэсурсаў пры вялікіх цэнах на імпортныя энерганосьбіты таксама ўносіць значны ўклад у гэту праблему. Таму далей ужо нельга цягнуць, варта паступова пачаць цывільнымі спосабамі і без сацыяльных наступстваў для насельніцтва пазбаўляцца ад

стратных гаспадарак і прадпрыемстваў, прадаваць неэфектыўныя вытворчасці інвестарам. Зараз самы час для прыняцця рашучых мер па ўкараненні энергазберагальных тэхналогій на айчынных прадпрыемствах, рэалізацыі новых падыходаў у энергазберажэнні ў маштабах краіны. Новыя вытворчыя памышканні, у тым ліку і для малага і сярэдняга бізнэсу, узводзіць хутка і толькі з якасна новых энергазберагальных матэрыялаў. Замена паўсюдна традыцыйных электралюмпам на энергазберагальныя таксама дасць вялікую эканомію энергіі.

— У нашай знешнегандлёвай статыстыцы ёсць такая пазіцыя: «Краіны па-за межамі СНД». Да іх залічваюцца і дзяржавы Лацінскай Амерыкі. У Бразілію нядаўна ад'ехаў першы беларускі пасол. Што ён можа і павінен канкрэтна зрабіць для прасоўвання нашага экспарту?

— Бразілія і самая вялікая краіна гэтага кантынента, і вельмі перспектыўны рынак для збыту прамысловай прадукцыі многіх краін. Хоць і вельмі і вельмі няблізкі рынак. А таму для яго асваення патрэбна фарміраванне новай стратэгіі экспарту. Я маю на ўвазе

Зніжэнне тэмпаў спажывання станоўча паўплывае на скарачэнне адмоўнага гандлёвага сальда

стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў. Практыка многіх вядучых замежных, ды ўжо і беларускіх прадпрыемстваў паказвае, што гэта эфектыўны шлях працы са знешнегандлёвымі партнёрамі. Напрыклад, «Фальксваген» пабудоваў у Бразіліі свой зборачны завод па выпуску аўтамабіляў. А чаму б нашым гігантам індустрыі не заняцца пераносам часткі вытворчасці ў краіны Лацінскай Амерыкі? У той жа Бразіліі можна развіваць сетку прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў, МАЗаў, халадзільнікаў.

— Арабскі Усход усё больш ахопліваюць перамены. Наколькі важным для нас партнёрам могуць стаць яго краіны?

— Яны — патэнцыйна выгадныя партнёры. Так, арабскі Усход пакуль перажывае этап палітычнай нестабільнасці, але гэта часова. Сёння там ёсць і потым будзе патрэба ў прадуктах харчавання. І нашы малочныя вырабы, у прыватнасці, сухое малако, там будуць запатрабаваныя. Аб сельскагаспадарчым экспарце, асабліва малочным, апошнім часам у нас гаворыцца шмат. Аднак для яго павелічэння трэба як мінімум забяспечыць рост аб'ёмаў прадукцыі сельскай гаспадаркі, каб было чым гандляваць з далёкім замежжам. Гаворым «экспарт» — маем часцей за ўсё на ўвазе прадукцыю нашых вядомых беларускіх брэндаў. А варта стымуляваць і экспартную актыўнасць сярэдніх і малых прадпрыемстваў, развіваць іх здольнасць зарабляць валюту.

— Рэалізацыя такой складанай задачы, як паступовы вывад на нуль адмоўнага сальда,

запатрабуе мабілізацыі ўсіх магчымасцяў краіны, у тым ліку і яе выгаднага геаграфічнага становішча ў цэнтры Еўропы. Тут у нас шмат рэзерваў для папаўнення валютных рэзерваў?

— Дастаткова. Беларускі транзіт і прыдарожны сэрвіс — адзін з іх. Нагадаю, Саветам Міністраў зацверджаная стратэгія развіцця транзітнага патэнцыялу Беларусі на 2011—2015 гг. Чакаецца, што ў выпадку яе удалага выканання ўжо ў 2015 годзе агульны аб'ём прыбыткаў ад транзіту (без уліку прыбыткаў ад транзіту нафты і прыроднага газу па магістральных трубах-праводах) складзе 2,4 мільярда дол. ЗША, або 160,2% да ўзроўню 2010 года. Паслуг аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу — 1,2 мільярда (180,3%). Каб выйсці на намечаныя лічбы, дзевядзецца напружана папрацаваць. Прычым і з розумам і, я сказаў бы, з элементамі дзелавой хітрасці.

— І якім чынам можна хітрыць на транзіце? Аблічваюць і падманваюць?

— Барані Бог! Як вы маглі такое падумаць. Наадварот, ствараць найлепшыя, кажучы мовай эканамістаў, канкурэнтаздольныя ўмовы транзіту праз нашу краіну. Працаваць лепш у двух кірунках. Прымаць канкрэтныя захады па скарачэнні міжнародных грузаперавозак чыгуначным і аўтамабільным транспартам па тэрыторыі Беларусі. Яно і зразумела: усе адпраўшчыкі і атрымальнікі грузаў зацікаўлены ў іх хуткім і бяспечным руху праз тэрыторыю замежнай дзяржавы, у дадзеным выпадку Беларусі. Значыць, мы павінны ісці насустрач пажаданням кліентаў, думаць над тым, як паскорыць транзіт без страт яго якасці. А для гэтага варта хутчэй ствараць на тэрыторыі Беларусі запланаваныя 18 транспартна-лагістычных цэнтраў і 10 лагістычных цэнтраў, асабліва на пан'еўрапейскіх транспартных калідорах.

Іншая справа — прыдарожны сэрвіс. Праблематыку яго мы падрабязна абмеркавалі ў нашай папярэдняй гутарцы, таму не буду паглыбляцца ў яе. Дадам толькі, што вось тут у нас шырокае поле для таго, каб трохі запаволіць транзіт аўтаўладальнікаў-замежнікаў і іх пасажыраў па нашай краіне і па меры магчымасці надаць яму рысы прыемнага падарожжа. А для гэтага трэба усяляк ненавязліва пераконваць інтурыста не спяшацца, пераначаваць ноч-другую ў прыдарожнай гасцініцы, паспытаць прысмакі нацыянальнай кухні. Тактоўна падказваць адхіліцца ад маршруту і ў Барысаўскім раёне наведваць мясіны, якія памятаюць трагічнае адступленне арміі Напалеона, а ў Навагрудскім — музей і мясіны, якія памятаюць класіка сусветнай паэзіі Адама Міцкевіча. Ды ў кожным раёне ёсць нешта сваё адметнае і прывабнае для замежных турыстаў, толькі іх варта зацікавіць прыпыніць свой рух. Такі транзіт па аўтамабільных дарогах міжнароднага карыстання прынясе адчувальную валютную выручку.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Дорожно-строительного треста № 1, г. Витебск»

23 марта 2011 года в 14.00
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»

Собрание пройдет по адресу:
г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основных направлениях деятельности Общества на 2011 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2010 г. Отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2010 г. и о выплате дивидендов за 2010 г. Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2011 г.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской помощи).
9. О внесении изменений в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16 (Наблюдательный совет) с 18 по 23 марта 2011 года (время работы с 8.30 до 17.30), либо 23 марта 2011 года по месту проведения собрания, тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 12.30 до 13.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 23 марта 2011 года в 14.00.
Список акционеров для участия в собрании составлен по состоянию на 18 февраля 2011 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 300000398. Наблюдательный совет.

22 марта 2011 г. в 12.30 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Татьяна».

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основные направления деятельности Общества в 2011 г.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 г.
4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2010 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2011 году и первом квартале 2012 г.
6. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. Собрание будет проходить по адресу: г. Гомель, ул. Павлова, 26. Начало регистрации участников собрания: 12.00.

УНП 400068248

ШАШКИ


Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра
Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

ЧЭМПІЯНАТ БЕЛАРУСІ

Федэрацыя шашак у 16-ы раз аб'явіла яго па стварэнні на 64-клетачнай дошцы мініяцюр, праблем, эцюдаў і задач. У кожны раздзел дзавалюецца прадставіць па 6 задумак, агублікаваных пасля 9 красавіка 2009 года альбо новых. Калектыўны твор ідзе ў залік таму аўтару, хто яго даслаў на чэмпіят. Апошні дзень адпраўкі кампазіцый — 10 красавіка 2011 года. Яны накіроўваюцца на імя галоўнага суддзі-кардынатару Віталю Варушылы электроннай (vorush@yandex.ru) ці звычайнай поштай: 220030, Мінск, вул. К. Маркса, 10, 4-ы паверх, рэдакцыя газеты «Спортивная панорама». Спартыўныя праводзяцца па Правілах 2004 года з дапаўненнямі да іх. Пераможцаў чакаюць медалі і дыпломы. Прадугледжана і прысваенне адпаведных спартыўных разрадаў. Да ўдзелу дапускаюцца складальнікі, якія заглацілі ГА «Беларуская федэрацыя шашак» членскі ўзнос за гэты год. Тэлефон БФШ для давадак — 227-22-58.

АЎТАРСКІ-13/13

Гросмайстар СССР Леанід Вітошкін (Гомель) працягвае яго сваёй камбінацыяй:




Белыя: a1, b2, c3, d2, e1, f4, g3, h4 (8). Чорныя: a5, c5, c7, d6, f2, f6, f8 (7). Выйгрыш.

БЛІЦ-59/4

У якасці яго разв'язцы канструкцыю 6

на 7 вядучага рубрыкі:



Белыя: 15, 24, 25, 39, 41, 48 (6). Чорныя: 5, 7, 9, 13, 22, 36, 38 (7). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвайце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Мяхляніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ

Калі ласка, праверце свае рашэнні ранейшых заданняў.

Аўтарскія: 11/16 (У. Матус). 24-19, 28, 17, 3, 11, 5x, 13/3 (Л. Вітошкін). e1f8, a3, h2 (dc3A) f4 (ab2) c1 (a3) f8 (cb2) f6-g7 (a1) h8x. A(b2) e5 (dc3) h8 (a1) b2x і 13/4 (Л. Вітошкін). g3, f6, f4, h8 (d2) c3, a7 (b6A) c5 (e7) b6 (d6) a7 (e5) b8 (d4) f4 (c3) c1x. A(e7) b8 (ed6) a7 (e5) e3 (d6) h6 (d4) f8 (c5B) b4 (e3) e1x. B(e5) g7 (f4) c3 (g3) d4 (h2) g1x.

Бліц: 57/5 (М. Грушэўскі): fe3, l g5, c3 (a1) h8x. l f2? (b4/a5) e5= і 59/2 (В. Грабенка): VP: Z1 19-24 (40 AB) 15 (40-44) 27, 50 x. A(34-39) 15(32 CVp1) Z2 12(5D) 48(44) 40, 10, 25, 39 (45) 50 x. B(3) 40/45, 48(14) 20, 404x. C(49), 12/3(394) 21, 27, 50 x. D(14) 35(43) 21(48 E) 154x. E(49) 18, 7, 154x. Vp1 (44) 27. 50x. Z1 15? (Y1 32) =. Y1 (340?) 194...x. VP Z2 3? (5Y2- Y3) 35 (43)=. Y2(46?) 17(43) 38, 37, 47x. Y3(44?) 21, 27, 50x.

ЗАЛАТЫЯ ВЫРАБЫ БЕЗ КЛЕЙМАЎ

Дырэктар ювелірнай майстэрні, як высветлілі супрацоўнікі міліцыі Віцебшчыны, з парушэннем закона выконваў індывідуальныя заказы насельніцтва па вырабе ювелірных вырабаў і перадаваў заказчыкам выкананыя вырабы без клеймаў дзяржаўнай прабійнай інспекцыі.

Па звестках Упраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Упраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, такім чынам прадпрымальны ювелір летась прыняў ад грамадзян 106 заказаў. 64 выканаў. Зрабіў агульнай вагой залатыя вырабы ў 480 грамаў коштам 28 мільёнаў рублёў. А 42 заказы не выканаў (агульная вага залатых вырабаў 210 грамаў, кошт — 12,5 мільёна рублёў). Заведзена крымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ТРЫ АПЕЛЬСІНЫ, ТРЫ ЛІМОНЫ І ТРЫ ГРУШЫ

выкраў сярод белага дня з бутэрброднай у вёсцы Літвінавічы Кармянскага раёна 20-гадовы беспрацоўны. Прадавец добра ведала мясцовага жыхара, які спакусіўся на садавіну, і ён быў затрыманы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

МОВА... ЖЫВАЯ І МЁРТВАЯ

...Голас у тэлефоннай трубцы быў вельмі рашучы: чалавек, падобна, гадоў быў сказаць усё!.. Не перапыняла.

І ён казаў: што сам — на пенсіі, але працуе вартаўніком у парку (?), што падчас дзяжурстваў чытае ўсё, што трапіцца пад руку, у тым ліку і нашу газету, што ў нумары (за 15 лютага) двойчы перачытаў, што такое нацыя паводле рускага і беларускага слоўнікаў і не ўбачыў розніцы (нагадаю: паводле першага — «історычна сляжыцца ўстойлівае абшчына людзей, узнікшая на базе абшчыны языка, тэрыторыі, эканамічнага жыцця і псіхалогічнага складу, праяўляюцца ў абшчыне культуры». Паводле другога: «гістарычная супольнасць людзей, якая склалася падчас фарміравання агульнасці іх тэрыторыі, эканамічных сувязяў, мовы, культуры, псіхалагічных рыс»)... Што яму асабіста «па барабану», дзе, на якім месцы стаіць мова, што не трэба «сотрысаць воздух» ды трымацца за яе, як сляпы за плот, што мы ўжо даўно маглі б перайсці на рускую і не тлуміць мазгі сваім дзецям, што беларуская калі патрэбна — то хіба кучцы нацыяналістаў...

І... (ну нарэшце):
— Што вы там маўчыце? Няма чаго сказаць, так?
— Ёсць...
Было б каму слухаць.

...Той год запомніўся вяселлем: замуж выходзіла хрэсніца (сірата). Турбот было — з галавой. Само сабой у маладых (з запрашэннем гасцей, стромы, пошукамі тамады і музыкі, фота- і відэа-«здымшчыкаў», сцэнарам...); само сабой у іх родных (з залай, кухняй, падарункамі, грашыма), само сабою — у нас... Бо ну вельмі ж хацелася, каб вяселле (не здарма ж, мусіць, кажуць: якое яно, такое і жыццё) было прыгожым, каб запомнілася — найперш маладым — не толькі танцамі-гулямі ды напіткамі-наедкамі...

Хацелася, каб яны зразумелі, асэнсавалі, ШТО адбылося ў іх жыцці, наколькі гэта важна — для іх і іхніх сем'яў, наколькі адказна...

Данесці гэта з дапамогай звычайных слоў здавалася немагчымым. Доўга шукалі нейкія незвычайныя...

Сваю вясельную «прамову» пачалі са старога анекдота. Вечар, значыць, сям'я. Бацька на канале пры тэлевізары. Там наваны...

Сын, злавіўшы штось вухам, кажа яму, што вось словы «прэзідэнт», «прэм'ер-міністр», «КДБ» ды да іх падобныя ён чуе часта, а што за імі стаіць — пакуль што не ведае. «Дык гэта ж проста, — узяўся тлумачыць бацька, — у любой краіне, у любой дзяржаве ўсё гэтак, як і ў сям'і. Вось возьмем нашу: у ёй ёсць я — прэзідэнт, галава, якая ўсім кіруе, ёсць маці — прэм'ер-міністр, які вядзе ўсе гаспадарчыя справы, ёсць бабуля — яна ж міністр унутраных спраў, ёсць дзядуля — старшыня КДБ...» — «А мы? Мы з сястрычкамі хто?» — запытаўся малы.

«Вы, дзеткі — народ... Зразумейце?» — запытаўся бацька.

«Ну вядома ж!» — узрадаваўся малы. Але назаўтра...

Ён жа тэлефануе бацьку на працу і плача, кажа: «Татка, тут да нашага прэм'ер-міністра прыйшоў прэзідэнт суседняй дзяржавы, яны зачыніліся ў кухні — немаведама што там робяць. КДБ з міністрам унутраных спраў спяць, а народ перажывае, народ хвалюецца...»

Бясцэннікі, відаць, уявілі гэту карціну, бо доўга і дружна смяялася. Пасля чаго, ну вядома ж ахвотна, паднялі чаркі — за стварэнне новай сям'і, новай дзяржавы. І... усталі, бо тут жа загучаў яе гімн (прыгожы вальс, пад які, пяць гадоў правучыўшыся ў адной групе, гэтыя двое такі ўбачылі адзін аднаго!)... І заапладзіравалі, бо з'явіўся... дзяржаўны сцяг — два непарыўна счэпленыя сэрцайкі на невялічкім дрэўку.

А следам — маладой сям'і ўручылі сімвалічныя ключы ад «агульнай тэрыторыі» (пакойчыка ў доме матулі). І канверт з грашыма — для пачатку ўзрэгулявання эканамічных сувязяў.

— сцвярджае — «Можа!» (Бо ці не ўсе...)

Тады — трэцяе: «Ці можа сям'я (дзяржава) жыць, не знаходзячы агульнай МОВЫ, не маючы паразумення?»

Над сталамі павісла паўза, потым ціхае, яснае — «Не».

(Толькі адзін чалавек сказаў: «Я ж живу...». Але і ён, паглядзеўшы ў той бок, дзе сядзела жонка, праз паўзу «плюнуў»: «Хіба ж гэта жыццё?!»)

Высновы былі відавочнымі, але ж на ўсякі выпадак мы іх агучылі: гэта значыць, пажадалі маладым да скону берагчы самае галоўнае — свой гімн, свой сцяг і агульную мову.

...Вартаўнік з парку казаў, што трэба ўсім перайсці на агульную рускую і не «тлуміць мазгі». Але ж (і дзякаваць Богу!) у гэтай дзяржаве не ўсе «адрачэнцы», не ўсе Іваны, якія не помняць радні: нейкая сіла,

лаўкай, шукаць мясцовыя віды паліва.

Прычым тут яны? Як быццам ні-пры-чым. Але ж...

Любая — і сям'я, і дзяржава — любіць, калі да яе звяртаюцца з просьбамі, калі ў яе нешта пазычаюць-купляюць, калі цэняць яе скарбы, калі найгалоўнейшы з іх — мову — лічаць прыгажэйшай і лепшай (нават за родную!) і карыстаюцца.

Аднак — заканамернае пытанне — як карыстаюцца? Адкуль гэтыя «дзярэўня», «парань», «жэншчына», «сярэнь»? І... дакуль? Мо хопіць?...

Такі паварот нікому нават не сніцца, але ж...

Калі мы краіна — асобная, суверэнная і сапраўды незалежная, то трэба мець сваю агульную для ўсіх мову, сваю агульную тэрыторыю, свае эканамічныя сувязі...



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Усё? Як быццам! Грамада, вядома, гатова была выпіць — за найвышэйшыя пасады, якія, пачынаючы з сённяшняга дня, будуць займаць маладыя, за пшчоту і любоў, у якіх будзе расці іх народ... За бесклапотны сон старшыні КДБ і міністра ўнутраных спраў...

Але ж не! Прынамсі, пакуль. Бо не сказана самае галоўнае...

Пра яго здалёк, праз пытанні. Першае: «Ці можа сям'я (дзяржава) жыць, нека абыходзіцца без сваёй уласнай тэрыторыі — без жылта?»

Хор галасоў: «Можа!»

(Тут жа, дарэчы: «Хто абыходзіўся?» — лес рук, бо ці не ўсе спачатку жылі калі не ў розных гарадах і пакоях інтэрнатаў, то ў бацькоў альбо на здымных кватэрах).

Пытанне другое: «Ці можа сям'я (дзяржава) жыць, абыходзіцца без дастатку?»

Зноў жа хор галасоў: «Цяжка...», «Не хацелася б...». «Не дай ім Бог», але ж найгучней

нягледзячы ні на што, прымушае бацькоў вазіць сваю малечу ў беларускія садкі і школку — трымацца менавіта свайго, спаконвечнага...

Што да... Не, не чужога...

У гісторыі нашых гарадоў быў цікавы перыяд: жылныя дамы — гадамі, паўсоль — узводзіліся з батарэямі, убудаванымі ў сцены.

Атрымлівалася, вядома ж, прыгожа! Вядома ж, па-свойму, зручна (можна было, дарэчы, спіну пагрэць, як каля печкі, шпалеры лягчэй паклеіць...).

А тое, што цяпло ідзе на два бакі (у тым ліку палова!) на вуліцу), дык хто ж на гэта зважаў тады? Лічылнікаў у кватэрах не было і ў паміне, столькі грошай з пенсій, з зарплат за камуналку не бралі, трывожных размоў пра цэны на газ ніхто і не чуў...

Гэта потым многае змянілася — мы (і ў сваёй сям'і, і ў сваёй дзяржаве) сталі лічыць і думаць, сталі, як сякеру пад

што да таго вяселля, да той новастворанай сям'і, то ў яе ці не ўсё гэта цяпер ёсць: узаемаразуменне (галоўнае!), хай невялічка, купленая з дапамогай бацькоў і крэдыту, але кватэрка, праца і — дзякаваць Богу — нават «народ» (у асобе адной дачушкі).

Яна (Яна) з цікавасцю ставіцца да французскай мовы, якую нядрэнна ведае бацька, да англійскай, якой досыць дасканалы (хоць толку з таго...) валодае маці, да беларускай (гэта ў яе — адна з замежных), якую гады ў рады, але чуе ад нас.

А размаўляе яна па-руску. Што да гэтага дадаць?

Хіба два радочкі з таго ж тлумачальнага слоўніка: «Жывая мова — мова якога-небудзь існуючага народа, якая ўжываецца як сродак зносін». «Мёртвая мова — старажытная мова, на якой ужо не гавораць».

Валянціна ДОЎНАР.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень Стральцам неабходна завяршыць пачатую справу, а Львам — быць больш практычнымі

У АВЕН. Службовы абавязкаў стане яшчэ больш, і яны запатрабуюць празмернай напругі сіл. Пастарайцеся, каб стомленасць не адбівалася на адносінах з блізкімі людзьмі. У аўторак варта папесціць сябе чым-небудзь прыемным, каб змяніць надакучлівае аднастайнае становішча. Усе, што вы плануеце на сераду, абавязкова атрымаецца. У чарговыя важныя сустрэчы па розных прычынах могуць не адбыцца. Не хвалюцца, перанясце іх на наступны дзень. У суботу чакайце добрых навін.

У ЦЯЛЕЦ. Давядзецца прыкласці немалыя намаганні для таго, каб вашы планы ніхто не парушыў. Магчымыя дробныя бытавыя праблемы, якія ўзнікаюць на роўным месцы. Мае сэнс зняцца ўмацаваннем сяброўскіх сувязяў, каб больш паспяхова супрацьстаяць надбразычліўцам. У панядзелак дзейнічайце больш актыўна, начальства гэта заўважыць і ацэніць. У гэты ж дзень верагодныя і грашовыя паступленні. Паспрабуйце не зрываць сваё раздражненне на блізкіх людзях, будзьце больш памяркоўнымі — і ўсё патроху ўтрасецца. У суботу пагутарце са старэйшымі сваякамі: яны дадуць каштоўныя парады, якія дапамогуць пазбегнуць памылак.

У БЛІЗНЯТЫ. Змогаце пачаць рэалізоўваць свае планы і задумы. Але будзьце ўважлівымі: небяспечна як недапрацаваць, так і перапрацаваць. Актыўныя і рашучыя дзеянні ў аўторак могуць адкрыць новыя далягяды. На сераду і чацвер пажадана не прызначаць ніякіх важных сустрэч і мерапрыемстваў. Пятніца — добры дзень для рашэння назапашаных праблем. Нядзеля выдатна падыходзіць для зносін з сябрамі — вас чакаюць незабыўныя ўражанні.

У РАК. Тыдзень можа адкрыта прадэманстраваць усе вашы ўнутраныя комплексы. Што ж, тым лягчэй будзе з імі змагацца. Вас можа ахапіць глыбокая абывакавасць да ўсіх спраў. У такой сітуацыі строга супрацьпаказаны сыход у мір ілюзій. Нікога добрага вы гэтым не дасягнеце, тым больш што ўсё роўна вас вернуць на зямлю і прымусяць працаваць. Можна дабіцца шмат чаго, раскажаўшы начальству пра цікавую ідэю, якая прыйшла ў вашу галаву. І не забывайцеся пра дадзеныя вам абяцанні. Ды і пра тое, што вы камусьці паабяцалі, таксама.

У ЛЕУ. Ваша душа будзе патрабаваць романтикі, у той час як зоркі настойліва рэкамендуюць праявіць як мага большую практычнасць ва ўсіх галінах. Лёс можа даць шанец вырашыць шматлікія праблемы. Вельмі важна захоўваць пачуццё меры, у тым ліку і ў працы. У любых справах шукайце для сябе карысць, бо цяпер альтруізм не прынясе карысці ні вам, ні таму, для каго вы будзеце старацца. Давядзецца разлічыць толькі на свае сілы, бо сябры і сваякі пры ўсім жаданні нічым не змогуць дапамагчы.

У ДЗЕВА. Тыдзень вельмі напружаны, але затое і шматабяцальны. Паспрабуйце не толькі выказацца, але і прыслухоўвацца да суразмоўцаў. Ёсць небяспека, што стэрэатыпы перашкодзяць рэалізацыі планаў. У панядзелак або аўторак на вашым шляху могуць паўстаць ранейшыя страхі або пачуццё віны — давядзецца грунтоўна папрацаваць над сабой, каб яны не ператварыліся ў сур'ёзную праблему. У сераду варта сканцэнтравацца на найважнейшым. Напружаныя моманты будуць ужо ззаду, але менавіта ў гэты дзень важна здзейсніць рывок наперад і апянуцца ў першых шэрагах — чым бліжэй да мэты, тым лепш.

У ШАЛІ. Скажыце рашучае «не» ляноце, выкарыстоўвайце кожную магчымасць пусціць у ход свае веды і навыкі. Калегі будуць гатовыя падтрымаць і дапамогуць пераадолець цяжкасці. У аўторак прыкрае непаразуменне пагражае перайсці ў канфлікт, але прадухіліце яго будзе цалкам у вашых сілах. У другой палове тыдня зможаце дамагчыся ўсяго, чаго пажадаеце, за кошт ветлівасці і тактоўнасці. Больш слухайце, чым гаварыце. У суботу вас могуць наведваць цікавыя ідэі — запішыце іх або раскажыце пра іх блізкім.

У СКАРПІЁН. Фартуна то хмурыцца, то хітра падлашчваецца да вас, прапаноўваючы разнастайныя забавы і рамантычныя прыгоды. На гэтым тыдні мае быць маса цікавых сустрэч, званкоў, кантактаў — як у асабістым жыцці, так у і дзеловай сферы. На працы пастаўце сабе рэальную мэту і планавана дамагайцеся яе рэалізацыі, бо для гэтага надыходзіць спрыяльны час. У суботні дзень можна здзяйсняць самыя вар'яцкія і рызыкаўныя крокі, галоўнае — захоўваць упэўненасць у сваёй праваце і нікому не жадаць зла.

У СТРАЛЕЦ. Неабходна прадумаць і рацыяналізаваць метады працы. Паспрабуйце не марнаваць лішнія сілы на мітусню і пустыя зносіны. Цяпер вельмі важна не ствараць сабе перагрузак на працы, бо стан здароўя нашмат важней. Пік нарузак можа прыйсціся на панядзелак. У аўторак вас могуць чакаць засмучэнні і расчараванні. Калі папрасіць дапамогі — не адмаўляйце, але і не прымайце груз чужых праблем на свае плечы. Неабходна давесці да завяршэння пачатую справу.

У КАЗЯРОГ. Вы як ніколі раней блізкія да таго, каб дасягнуць выршыні. Мора вам будзе не вышэй калена, цяжкасці толькі разахвацяць і стануць стымулам да развіцця. У аўторак можа збыць цікавая інфармацыя, аднак не спяшаіцеся з прыняццем рашэння. У пятніцу могуць адбыцца важныя падзеі, якія дазваляць увасобіць планы і задумы ў жыццё. У гэты дзень могуць быць асабліва паспяхова завершаныя штотдзённыя справы. У суботу займіцеся сабой. Памятайце, што гэты дзень спрыяльны для развіцця вашых здольнасцяў.

У ВАДАЛЕЙ. Калі хочаце пазбегнуць непаразуменняў з дзелавымі партнёрамі, якія пагражаюць дайсці да судовых разглядаў, прасачыце за сваімі выказваннямі і тонам, бо іншы раз нават самае бяскрыўднае вастраслоўе бывае небяспечным для жартуніка. У сераду можаце многага дасягнуць, паспрабуйце не сядзець ні хвіліны без справы. Але і не спяшаіцеся — гэтым вы толькі адсуеце канчатковы вынік. Дзяліцеся сваімі ведамі з тымі, каму гэта неабходна. У суботу можа закруціць віхура бытавых праблем.

У РЫБЫ. Спрабуючы зрушыць горы на сваім шляху, вы можаце трохі не разлічыць і пераацэніць свае сілы. Больш цікаўцеся праблемамі сваіх калег і падначаленых — тады вашы намаганні не будуць дарэмнымі. І вы толькі выйграеце ад сітуацыі, якая склалася. Не трэба вінаваціць сябе ў тым, што змяніліся адносіны з некаторымі знаёмымі: вашым поспехам сёння можна толькі пазаздросціць, а людзі так слабыя... Надыходзіць удалы час для тых, каму неабходна перайсці на новую працу. Хто шукае — той заўсёды знайдзе. Пачынайце асвойваць новыя камп'ютарныя праграмы, гэта можа апянуцца сур'ёзнай дапамогай у пасоўванні па кар'ернай лесвіцы.

Гайненский сельский исполнительный комитет Логойского района (Продавец) ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 3 (ТРЕХ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Лот 1 — земельный участок № 1 в д. Александрино, площадью 0,25 га, кадастровый номер 623280800101000013, начальная цена 3750000 белорусских рублей;

Лот 2 — земельный участок № 2 в д. Александрино, площадью участка 0,25 га, кадастровый номер 623280800101000012, начальная цена 3750000 белорусских рублей;

Лот 3 — земельный участок № 4 в д. Мураванка, площадью участка 0,2442 га, кадастровый номер 623280808101000020, начальная цена 4300000 белорусских рублей.

Целевое назначение земельных участков — строительство и обслуживание жилого дома.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/счет № 3600619021104 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, УНП 600181697. Аукцион состоится **21.03.2011 г. в 11.00** по адресу: Логойский район, д. Гайна, ул. Советская, 14. Заявление на участие и необходимые документы принимаются **до 18.03.2011 г. до 17.00** по адресу: Логойский район, агр. Гайна, ул. Советская, д. 14.

КОЛЬКІ МОЖНА ПРАТРЫМАЦА БЕЗ СЭКСУ?


Што можа быць цудоўнай, чым рамантычна вярэра, якая плаўна перацякае ў не менш рамантычную ноч, праведзеную ў абдымках сваёй «палавінкі»? Але, на жаль, у жыцці бываюць такія перыяды, калі гэтай «палавінкі» няма побач ці яна ўвогуле адсутнічае. Што ж тады рабіць? Як доўга можна абыходзіцца без сэксу?

На думку сэксологаў, жанчыны з-за асаблівасцяў сваёй фізіялогіі без непрыемных наступстваў могуць значна даўжэй абыходзіцца без сэксу, чым мужчыны. У мужчын цяжэй у сярэднім заканчваецца прыкладна на трэцім тыдні, у той час як жанчына можа «пратрымацца» да двух месяцаў. У залежнасці ад сэксуальнай актыўнасці, з-за адсутнасці сэксу ў чалавека з'яўляецца незадаволенасць, характэрная раздражняльнасць, азлобенасць, неапраўданы ўспышкі гнева. Прычым жаночая незадаволенасць больш заўважная, паколькі дамы больш эмацыянальныя і ў меншай ступені ўмеюць трымаць сябе ў руках.

У розным узросце сэксуальная актыўнасць моцнага полу розная, як і само стаўленне да сэксу. У 20 гадоў мужчына маляды і гарачы, узровень тэстастэруну зашкальвае, таму хлопцы гатовы займацца «гэтым» дзе заўгодна і з кім заўгодна. У такі перыяд самасцвярджэння больш значным з'яўляецца колькасць, а не якасць. Менавіта ў гэты час мужчына вучыцца, набіраецца вопыту. Жанчыне, якая хоча пабудаваць адносіны з 20-гадовым мужчынам, неабходна быць гатовай да сэксу ў любы час дня і ночы і ў любым, абсалютна любым, месцы.

Мужчына ў 30 гадоў ужо не так моцна зацyklены на сэксе. У гэтым узросце ў яго з'яўляюцца іншыя прыярытэты, ён больш засяроджаны на кар'еры і сям'і. Бліжэй да 30 большасць мужчын пабіраюцца шлюбам, абзаводзяцца дзецьмі. У такі перыяд можа з'явіцца звышпланавая праца, бытавыя праблемы. Усё гэта прыгнятае і фізічна знясіляе, таму сэкс становіцца больш запланаваным як сродак для зняцця напружання. У такі перыяд вельмі дарэчы прыйдзецца разнастайнасць сэксуальнага жыцця, сцвярджае Invivio.net.

Калі мужчына набліжаецца да 40-гадовага ўзросту, ён напрамую сутыкаецца з праблемамі «крызісу сярэдняга ўзросту». На думку сэксолога, паміж мужчынамі ў 30 і ў 40 гадоў няма



вялікай розніцы, але з псіхалагічнага пункту гледжання розніца вялікая. Мужчына пачынае больш часу аддаваць падтрыманню сваёй фізічнай формы, клопату пра здароўе. Самым галоўным страхам становіцца прастатыт і сэксуальная дысфункцыя. На самай справе, не усё так дрэнна. Часта пасля 20 гадоў мужчыны становяцца цудоўнымі сэксуальнымі партнёрамі, паколькі цяпер яны канцэнтруюцца не на колькасці, а на якасці.

ПРА ШТО МУЖЧЫНА МАРЫЦЬ ПАСЛЯ СЭКСУ?

Колькі жанчын крывіцца на сваіх мужных «палавінах» за тое, што адразу пасля інтымнай блізкасці яны літаральна правальваюцца ў сон. А пагаварыць?! Аднак сэксологі сталі на абарону гэтай мужчынскай «звычкі». Аказалася, што ў іх сэкс і сон непарыўна звязаны і, як правіла, партнёр адразу засынае па прычыне моцнага стамлення любоўным працэсам. 85 працэнтаў апытаных мужчын прызналіся, што вельмі стамляюцца пасля бурнага інтымнага «марафону» і хочуць толькі аднаго — паспаць. І толькі 15 працэнтаў маюць вытрымку на размову «пасля сэксу».

Калі жанчыне пашчасціла апынуцца ў ложку з адным з тых нямногіх мужчын, якія не пачынаюць соладка храпіць, заснуўшы сном немаўляці яшчэ да таго, як яна скончыла фразу «Мілы,

гэта было цудоўна...», то варта пацікавіцца, якія думкі раяцца ў яго галаве...

Калі вы даўно з ім у шлюбе, то хутчэй за ўсё гэта будзе штосьці падобнае на:

«Цудоўная яна, мая Леначка (Танечка, Волечка і інш.). Смешная такая. Спіць дзяўчынка і ў сне ўсміхаецца. Напэўна, быў аргазм. Ці нават два? Колькі гадоў разам, а я так і не навучыўся адрозніваць сапраўдны ад імітацыі...»

«Падмане мяне Сярога з гэтым новым працоўным месцам ці не? Калі не, тады можна машыну на новую памяняць. І футра ёй набыць — даўно просіць. І рамонт зрабіць. Не, на рамонт, напэўна, не хопіць... Ды і на футра, хутчэй за ўсё, таксама. Можа, ну яе, гэтую машыну? Калі я ў апошні раз рабіў жонцы варты яе падарунак? А не — зусім нядаўна, калі яна худзець сабралася. Я ж набыў ёй касцюм для арабскіх танцаў і набор тарак для мorkвы! Нямецкі, між іншым... Добра, што ўзгадаў. Тады мяняем машыну. У канторы ў нас усе ўжо замянілі, нават сакратарша Леначка. Адзін я, як лох, езджу на разваліне...»

«Цікава, ці здраджвала яна мне за гэтыя гады, што мы ў шлюбе? І колькі разоў?.. Можна толькі здагадацца. Учора яна зноў успомніла пра тую анараксічку з бухгалтэрыі. Хоць у мяне і не было з ёй нічога. Амаль што... А ў адказ на справядлівы довад цешчы, што кожны мужчына ў жыцці хоць раз павінен пазнаёміцца з анатоміяй швабры, разрыдалася. Дурніца. Адзіны раз цешча сказала нешта разумнае...»

«А якім арлом я быў, калі ў нас усё толькі пачыналася! Мы ж не абміналі ніводнаго цёмнага вугла!»

«Вой, у маёй Ленкі новая радзімка на «пятай кропцы». Ці я яе ўжо дзесьці бачыў? Дзе? І на кім? У Рыты яна не такая, падобная на Людкіну...»

«Можа, разок «Віягру» паспрабаваць? А жонцы не казаць — хай падзівіцца...»

«Вось бы нашы ў фінал выйшлі...»

Калі вы ў шлюбе нядаўна, варыянты могуць быць прыкладна наступнымі:

«Я самы шчаслівы мужчына на Зямлі. Нічога больш не трэба, абы толькі ўсё заставалася, як ёсць. Каб яна гэтак жа побач спакойна спала...»

«Стаміў я яе. Спіць. Але я крышачку адпачну, і мы паўтормы. Потым адаспіцца...»

«Як бы гэта ёй патлумачыць, што з пэўнымі часткамі мужчынскага цела трэба абходзіцца больш далікатна...»

«Кропка G... Няўжо яе пошукаю я павінен прысвяціць усё сваё жыццё? А калі яна як Атлантыда — ніхто не бачыў, а легенды ходзяць?..»

«А што ў нас у халадзільніку смачненькага засталася?»

«А што калі я ціхенька ўстану і прайду гэты ўзровень хуценька? Я якраз зразумею, дзе гэты артэфакт схаваны?..»

Калі ж ваш сэксуальны партнёр пакуль што не акаляцываны, то думкі яго ідуць у наступным кірунку:

«Здаецца, ёй таксама хараша са мной...»

«Цікава, маю машыну ў яе двары не «разуюць»?»

«Піць хочацца. І курыць. А ў яе ёсць яшчэ нехта, акрамя мяне? Можа, палазіць па яе мабільніку?»

«Нешта скажаць ёй трэба, напэўна. А ў галаве пуста. Ну не казаць жа «дзякуй!» А калі скажу, што кахаю, раптам жаніцца прыйдзецца?!»

«Як міла яна прыкрывае нос далонню. А кацяне з-пад коўдры трэба выкінуць. Ці пакінуць?»

«Ранкам трэба паспець яшчэ разок, і не спазніцца ў офіс...»

«А можа, жаніцца ўжо?..»

Калі вы — выпадковасць у яго жыцці, то ў яго галаве можа круціцца нешта кшталту:

«Ну, нішто сабе, але Танька лепш...»

«Нарэшце яна замаўчала, можна расслабіцца...»

«А ў дзяўчыны цэлюліт...»

«Няўжо яна спадзяецца, што я ажанюся?.. Дурніца...»

«І на ГЭТА я патраціў вечар і 100 тысяч?!»

«Як жа яе клічуць?»

«Няўжо давядзецца мяняць нумар тэлефона? Інакш дастане званкам... Трэба занесці яе нумар у «чорны спіс»...»

«Трэба пайсці паесці і ехаць, пакуль яна не прачнулася...»

Дзеля справядлівасці варта адзначыць, што вельмі часта думкі жанчын пасля сэксу мала чым розняцца ад мужчынскіх — з папраўкай на манікюр, новую стрыжку ці сукенку. Але калі вы прачнуліся, а ён — усё яшчэ побач, яго рука ляжыць на вашым сцягне і коўдра пад вамі падторкнутая, значыць, усё цудоўна. І ў яго галаве правільныя думкі.

Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ДЛЯ ЯГО, АДНАГО

Мужчына ў самым росквіце

Калі ваш каханы зазірае ў люстэрка толькі тады, калі голіцца, — самы час заняцца яго «выхаваннем». Для пачатку падарыце яму што-небудзь з мужчынскай касметыкі (тым больш што і нагода ёсць — Дзень абаронаў Айчыны) і пры гэтым пастарайцеся абгрунтаваць, чаму вы падарылі менавіта гэта.

Пяць аргументаў, каб пераканаць мужчыну карыстацца:

1. **Дэзандарантам (антыперспірантам), туалетнай вадой, гелем для душа** — мужчынская скура схільная да тлустасці, а г.зн. і да павышанай патлівасці.

2. **Сродкамі пасля галення** — яны ўвільгатняюць скуру і тым самым не дапускаюць яе старэння. А мужчынскія маршчыны хоць і больш познія, аднак і больш глыбокія.

3. **Шампунем для штодзённага мыцця** — вам падабаецца, калі ў яго чыстыя, прыемныя навобмацак, без перхаці валасы. Акрамя таго, гэта вялікі плюс да яго рэпутацыі.

4. **Манікюрным наборам** — яго дагледжаныя рукі ацэнюць не толькі вы, але і калегі: вітацца за руку з тым, у каго няма бруду пад пазногцямі і плям ад нікаціну на пальцах, намага прыемней.

5. **Крэмам для ног для барацьбы з пахам поту** — калі мужчына перабывае чаравікі, пах поту можа адразу звесці на нішто ўсе яго старанні па стварэнні рэпутацыі.

Што павінна быць у мужчынскай касметыцы

Сродак	Для чаго	Дзеянне	Каму прызначаны
Пена для галення	Рыхтуе скуру твару да галення і змякчае яе	Паніжае рызыку раздражнення скуры	Усім, хто не карыстаецца электрабрытвай
Ласьён пасля галення	Танізуе і ахаладжае скуру	Дзэзынфікуе скуру пасля кантакту з брытвай	Тым, хто мае тлустую скуру
Бальзам пасля галення	Знімае раздражненне і дорыць камфорт	Устараняе адчувальнасць скуру	Мужчынам з сухой адчувальнай скурай
Гель для душу	Пах надае мыццю адчуванне камфорту	Ачышчае, араматызуе, увільгатняе скуру	Усім
Дэзандарант	Араматызуе скуру, устараняе непрыемныя пахі	Нейтралізуе пах, не блакуе поры	Тым, хто цэлы дзень знаходзіцца сярод людзей
Антыперспірант	Перашкаджае потавыдзяленню	Блакуе поры і выдзяленне поту	Тым, хто вядзе актыўны лад жыцця
Увільгатняльныя сродкі	Заспакойваюць і абараняюць мужчынскую скуру	Змагаюцца з сухасцю і грубасцю скуры	Тым, у каго праблемная скура
Туалетная вада ці духі	Каб ад скуры ішоў прыемны пах	Надае мужчыне шарм і сэксуальнасць	Усім

ПАДКАЗКІ ДАСВЕДЧАНЫХ

Як выбраць гальштук

Гальштук — даволі загадкавы аксесуар: нягледзячы на сваю бессэнсоўнасць і адсутнасць функцыянальнай нагрукі, ён нейкім чынам застаецца ў гардэробе мужчын ужо не адно стагоддзе. На што трэба звярнуць увагу, выбіраючы гальштук?

● Расфарбоўка гальштука павінна спалучацца з колерам касцюма і сарочкі. Для дзелавога касцюма падбірайце класічны гальштук: аднатонны, у палоску, з дробным набіўным малюнкам. Клетка, а асабліва касая клетка, да месца з адзеннем свабоднага стылю.

● З трох абавязковых складнікаў іміджу дзелавога чалавека — касцюма, сарочкі, гальштука — толькі адзін можа быць у палоску ці клетку, астатнія павінны быць аднатоннымі.

● Класіка адпаведнасці касцюма, сарочкі і гальштука — цёмны касцюм, светлая сарочка і больш цёмны гальштук.

● Пакладзіце гальштук на далонь. Калі яго шырокі канец звісае свабодна і не закручваецца, то ён будзе ляжаць роўна і калі вы завяжаце вузел. Высакаякасны гальштукі сшытыя з трох розных кавалкаў, а большасць «камерцыйных» — з двух.

● Даўжыня гальштука павінна быць такой, каб у завязаным выглядзе ён прыкрываў спражку рэменя. Шырыня залежыць ад шырыні лацканаў піжжака. У сярэднім яны бываюць ад 7 да 9 см. Вузел мусіць быць тугім, аднак калі вам падабаецца, то можна зрабіць складачку пры выхадзе з вузла.

● Калі мужчына худы і вузакплечы, яму супрацьпаказаны шырокія гальштукі з буйным малюнкам. Гэтае «задавальненне» добрае толькі для «вясёлкі» мужчын. Стройным жа варта выбіраць больш вузкія гальштукі з дробным малюнкам. Чорны гальштук — элемент форменнага адзення або знак жалобы. Гальштук-матылёк дарэчы толькі ў спалучэнні з вярчэрным касцюмам, яшчэ лепш — са смокінгам.

● Нарэшце, «залатое» правіла: гальштук не павінен адцягваць увагу ад самога чалавека. Таму лепш, калі ён будзе няяркім, цяжнейшым за сарочку і не вельмі кантрастным да піжжака.

Як даглядаць гальштук

Для таго, каб ваш гальштук служыў вам верай і прадаў, неабходна прытрымлівацца простых правілаў:

● Кожны раз, пасля таго як вы знімеце гальштук, акуратна развязвайце вузел. У адваротным выпадку не здзіўляйцеся, чаму на ім так хутка ўтвараюцца складкі.

● Захоўвайце гальштук у падвешаным стане. Калі ў вас у шафе няма спецыяльнай рэйкі для гэтай мэты, завяжыце сабе спецыяльную драўляную гладка адпаліраваную вешалку.

● Калі вы водзіце аўтамабіль, старайцеся не дапускаць судакранання гальштука з рэменем бяспекі — трэнне не надае гальштuku прывабнасці.

● Калі ў вас ёсць гальштук з натуральнага шоўку, яго не абавязкова насіць кожны дзень. Дарагім гальштукам патрабуецца адпачынак.

● Гальштук лепш не мыць і не прасваць — ён можа згубіць форму і сапсавацца. Ад плямаў выратуе хімічэтка, а ад складак такі спосаб: акуратна, каб не утварылася новых зморшчын, накруціце гальштук на палец, затым зніміце і пакіньце ў такім стане на нейкі час.

● Калі вам трапіцца ў краме спецыяльны мяшок для захоўвання гальштукаў у чамадане, не шкадуіце грошай. Гэта сапраўды патрэбная рэч.

Дарагую матулю, ласкавую бабулю **Ніну Мікалаеўну Бычынскую** шчыра віншую з 70-годдзем. Зычым моцнага здароўя, душэўнага спакою, шчасця. Няхай лёс табе падорыць доўгае жыццё, твае вочы не ведаюць слёз, а сэрца болю. Дзякуем за твой штодзённы клопат пра нас, уважлівасць, цяпленне, дапамогу і падтрымку ва ўсім. Мы цябе вельмі любім і паважаем.

Дни бегут, как ветер, без оглядки. Светит солнце и метут снега, Только, знаешь, на любом десятке Ты для нас все так же дорога. Всем нужна, никем не заменима. Любим очень-очень мы тебя, Пусть печали пронесутся мимо. Будь здорова, береги себя.

Дзеці, унукі.

Здарэнні

ВЫРАТАВАЎ АПАВЯШЧАЛЬНІК... З СУСЕДНЯЙ КВАТЭРЫ

У цэнтр аперацыйнага кіравання пры Мінскім гарадскім упраўленні МНС паступіла паведамленне пра пажар у кватэры, размешчанай на першым паверсе дзевяціпавярховага жылога дома па вуліцы Галадзёда. Тэлефанавалі самі жыхары шматпавяржкі.

Аднак прыбыўшае падраздзяленне ніякіх знешніх прыкмет пажару не назірала (вокны кватэры выходзілі на супрацьлеглы бок дома). І толькі падчас разведкі было выяўлена загаранне хатняй маёмасці ў аднапакёўнай кватэры. З яе з дыягназам «атручэнне прадуктамі гарэння» ў стане алкагольнага ап'янення былі выратаваны гаспадар жылля 1958 года нараджэння, непрацуючы грамадзянін і грамадзянка 1954 года нараджэння, пенсіянерка. Яны былі дастаўленыя ў бальніцу хуткай дапамогі.

Высветлілася, што гэтая кватэра была абсталяваная пажарным апавяшчальнікам, які яшчэ ў 2008 годзе ўстанавіў ЖЭС-39. Аднак ён не спрацаваў па прычыне адсутнасці элемента сілкавання. На шчасце, суседзі аказаліся больш адказнымі людзьмі і свой апавяшчальнік утрымлівалі ў належным парадку. Гэта і дазволіла ім даведацца пра пажар у іншай кватэры і папярэдзіць магчымыя чалавечыя ахвяры.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Рог паціху корпаўся ў сметніку, час ад часу азіраючыся: ці не ідзе хто-небудзь. Людзі розныя. Каторы прайдзе — не зверне нават увагі, а іншы ня добра гляне і аблае. А некаторыя і паскудства ўтварыць могуць. Як было надоечы. Шукаў ён бутэлькі па сваёй тэрыторыі і не заўважыў, як з-за рога выйшла група хлапчукоў. Здаровыя ўсе, як бугаі, не скажаш, што і падлеткі. Заржалі табуном. Адзін падляцеў да яго:

— Ну што, бамжара, як жы-веш?

І тут жа ўдарыў нагой па твары. Рог зваліўся, заенчыў, а яны ржучы задаволеныя. А потым паднялі яго, закінулі ў сметнік і пайшлі. Яму было вельмі крыўдна і балюча. Яно, быццам бы, і не прывыкаць. Колькі ўжо яго абражалі, штурхалі, ляялі. Але ў той раз было чамусьці няцерпна балюча ад таго, што вась так — проста, проста... Ды што зробіш, такая яго доля. Калі ты бомж — ты ніхто. Рог гэта засвоіў добра і крыўду доўга ніколі не трымаў.

Сёння з самага ранку хмурылася. З неба час ад часу церушыла дробнай снегавай крупкай, дзьмуў сцюдзёны вецер. Чорныя ўкамянелыя таполі матлялі голлем у такт ветру.

Непрытульнасцю і сіверам надзяліла сённяшні дзень прырода. Вароны і тыя не снавалі, як звычайна, каля сметнікі. Нешматлікія людзі, што беглі па сваіх справах, праходзілі ўгнушы галаву ў плечы, хутаючыся ў паліто і курткі. Сам жа ён да холаду ўжо прыцяпеўся. Таму можна спакойна прайсціся па тэрыторыі ў пошуках сякіх-такіх прыпасу. У старой ірванай скураной сумцы з лейбам «Adidas» ужо ляжала некалькі яблыкаў, паўбохана яшчэ не чэрствага хлеба, кавалак каўбасы. За плячамі, у рукзаку, коўзалася пяць

МІХАСЬ Зізюк — наш даўні і адметны з плыні самацёку аўтар. У свой час быў у ліку пераможцаў нашага конкурсу. Схільны да эпічнасці пісьма, што часам перашкаджала лакальнай форме апавядання. Але ў яго творах заўсёды прысутнічае думка... і сур'ёзнасць. Спадзяюся, што чытачы адчуюць гэта і ў новым творы Міхася. Творы жорсткім і сумным, але ж у нечым і літасцівым, і высокім.

Віктар КАЗЬКО.

ці шэсць пустых бутэлек. Трохі назбіралася. Калі прайсціся па ўсёй тэрыторыі, то і зусім будзе няблага. Рог уздыхнуў, паволі выбраўся са сметнікі і пакрочыў далей. Вечарэла. Зноў зацёршыла дробным снегам, падобным на рысавыя зярняці. Ён усміхнуўся сам сабе такому параўнанню. Не, і сапраўды, крупнікі нагадваюць рыс. А які ён, той сапраўдны рыс, калі яшчэ ляжыць ва ўпакоўцы, у краме? Ці памятае Рог?

Рогам ён быў не заўсёды. Калісьці ён быў Рогавым Аляксандрам Пятровічам, нядрэнным майстрам па рамонце бытавой тэхнікі. Правіў пральныя машыны, прасы ды шмат чаго яшчэ. Знаёмых было шмат, усім быў патрэбен. Хто грошы даваў, а хто і магарыч. Асабліва суседзі. Як з іх грошы браць. Так, неўпрыкмет, і ўцягнуўся. У адзорэнне ад многіх, ён ніколі не буюніў. Выг'е — і спаць. Жонка лялася, вядома, дык то баба, яна павінна ляцца на мужыка. Потым ён стаў больш выпіваць, кожны дзень. Да таго часу дачка ўжо вырасла, пайшла вучыцца. Ды жонка стала хварэць. Працягнула пару гадоў і сканала. Дачка падчас вучобы хлопца знайшла сабе, пераехала да яго. Маўляў, жыць буду з ім. Неікім грамадзянскім шлюбам. Напрыдумлялі распусту. Як гэта жыць нераспісаным? Але яго было ўсё роўна. З працы Рог вытурнылі. Ды сябры не далі сумаваць: штодзень кватэра патанала ў папойках. У рэдкіх гадзіны прасвятлення задумваўся: што ж ён робіць, што будзе далей? Але пасля першага ж кілішка гэтыя думкі зніклі. Якраз у той час і з'явіўся злэшчасны Ахмет, «гарачы хлопец» з Каўказа. Ён даваў Рогу грошай на выпіўку, нават прадукты прыносіў калі-ні-

калі. Казаў, што Рог яму падабаецца і яны могуць пасябраваць. Але хутка «сяброўства» скончылася. Ахмет паказаў яму лісток з пазыкамі. А там набегла, па яго падліках, круглая лімба. Ён прапанаваў Рогу прадаць кватэру. А за гэта абяцаў спісаць

Міхась ЗІЗЮК

РОГ

доўгі і даць іншую кватэру, крыху горшую. Рог спачатку вагаўся. Ахмет хадзіў некалькі дзён да яго і прыстрашыў, што за даўгі Рог будзе харкаць крывёю. Яму прыйшлося пагадзіцца. Дачцё ён нічога не паведамаў, бо нават і нумара тэлефона не ведаў. Вырасціў, што потым паведаміць свой новы адрас. Пасля пераафармлення кватэры Ахмет прапанаваў абмыць пагадненне. Яны выпілі ў аўтамашыне, і Рог заснуў. А прагнуўся на сметніку, у суседнім горадзе. Зразу меў, што яго ашукалі. Ён застаўся без кватэры, без грошай і дакументаў. Выйсця не было. Некалькі дзён Рог бадзёўся па звалцы. Потым пазнаёміўся з такім жа таварышам па няхчасці. Той прапанаваў перабрацца на гарадскую ўскраіну, у падвал. Там і цяплей, і сытней. Яны перабраліся. А праз колькі дзён таварыш недзе згінуў. Проста не з'явіўся начаваць, і больш Рог яго не бачыў. Абжывацца прыйшлося самому. Рог зразумеў: каб выжыць, ён павінен быць непрыкметным. Нікога не чапаць, нікому не замінаць, быць, як той казаў, цішэй вады,

ніжэй травы. Так ён і рабіў. Вось ужо два гады ён жыве ў падвале шматкватэрнага дома. Мае ўтульны куток каля цэплатрасы, сваю тэрыторыю, на якую ніхто не квапіцца.

Рог алдзёў апошні сметнік і вырашыў: на сёння ўсё, пара і дамоў. Ён абсталываў сабе даволі нядрэннае жылло, там ціха і цёпла. Можна будзе павячэраць, ёсць нават крыху «чарніла». Ад гэтай думкі ногі самі рушылі шпарчэй. Па абледзянелых прыступках ён спусціўся ў падвал і ўпэўненым крокам накіраваўся да свайго «жытла». Вось і прыхаваная бутэлька. Саладкаватая



вадкасць прыемным цяплом разлілася па жылах. А што, сёння не самы горшы дзень быў. Можна крыху і адпачыць. Розныя думкі палезлі ў галаву. От, некалі яму пашанцаваў. Ён знойдзе ў сметніку сумку з грашыма. Ужо не раз знаходзілі ў сметніку каштоўныя рэчы. Ён чуў такое ад бывалых бамжоў. Вось тады ён зажыве. Па-першае, купіць цэлую крынку «чарніла». Па-другое, купіць сабе кватэру. А па-трэцяе... Што будзе па-трэцяе, ён пакуль не ведае. Але абавязкова нешта прыдумае. Так, некалі яму абавязкова пашанцаваў.

Цяго saladкія думкі перапыніла цяжкая валтузня, нейкія незразумелыя гукі. Падсвядома Рог адчуваў, што там робіцца нешта няадобрае. Бо ў такі позні час ніхто не палезе ў засмечанае сутарэнне. Але ж што там адбываецца? Можна, гэта нечым пагражае і яму? Рог паціху пасунуўся наперад і асцярожна выглянуў з-за рога. Спачатку ён нічога не зразумеў. А калі зразумеў, то ў яго перахапіла дыханне. Мітуслівае святло маленькага ліхтарыка выхапіла з цемры скурчаную дзю-чынку год дзясці-дваццаці з

19 лютага 2011 г. ЗВЯЗДА

заклееным скотчам ротам. Яна сядзела каля сцяны, адчайна падавала мыкаючыя гукі і вадзіла перад сабой здзічэлымі вачамі. Каля яе стаяў высокі малады хлапец і скрозь зубы сіпеў:

— Сядзі ціха! Чуеш, што кажу? Калі будзеш паводзіць сябе добра — мы цябе адпусцім. Разумееш, што кажу?

Дзючынка не разумела. Гукі перайшлі ў скуголенне, яна нават паспрабавала прыпадняцца. Тады другі, той, што трымаў ліхтарык, ударыў яе нагой:

— Табе ж сказалі — сядзі ціха. Мы толькі крыху пазабавляемся. Будзеш нас слухаць, і ўсё будзе добра. Давай, Дзімон, трымай яе, я першы.

Рог умомант устаеў. Што ж гэта робіцца? Няўжо яны будуць гвалтаваць беднае дзіця? Ці яны нелюдзі якія? Што за свет цяпер, калі такое магчыма? Яму ўспомнілася дачка, яго Каця. Чамусьці згадаў, як ён веў яе за руку ў першы клас. З вялікімі белымі бантамі, ранцам, з неспраўнай дзіцячай сур'ёзнасцю яна ішла па вуліцы. І ён тады ганарыўся, што ў яго падрасла такая прыгажуня. Як даўно было ўсё тое. І дзе цяпер Каця, дзе цяпер ён... Як недарэчна склалася жыццё. Чаму ён не павёў гэтак жа ўнучку ці ўнучку? Што ён зрабіў са сваім жыццём? Рогу раптам падалося, што гэта яго маленькую Кацю хочаць згвалтаваць, зруйнаваць яе жыццё, як ён зруйнаваў сваё. Яго кінула ў жар. Рог рашуча вылез са схованкі. Святло ліхтарыка трывожна прыпала да яго.

— Глян, Дзімон, бомж. Ты адкуль узяўся тут, бамжара?

— Хлопцы, адпусціце дзючыну. Што ж вы вырабляеце? Ці ж так можна? — з надрывам выгукнуў Рог.

— Ну ты даеш, бамжара, — зарагатаў той, што трымаў ліхтарык. — Абаронца знайшоўся. А ну, валі адсюль. Калі не — то закапаем тут жа, на месцы.

— Хлопцы, па-добраму пра-шу, — Рог зрабіў крок наперад. — Ага, ты хочаш, каб цябе правучылі. Зараз...

На яго рушыў Дзімон. Але як толькі Дзімон падступіў да яго, Рог ударыў гвалтаўніка падрыхтаваным загадзя кавалкам арматуры. Удар трапіў таму ў плячо, Дзімон гучна заенчыў не сваім голасам, схпіўся за балючае месца і аж прысеў ад болю.

— Ну, бамжара, трымайся, — зароў другі гвалтаўнік і кінуўся на Рога. У ягонай руцэ бліснуў нож.

— Бяжы, дзючынка, бяжы, — што ёсць моцы закрычаў Рог, — я затрымаю іх.

Ён замахнуўся арматурай на нападаючага. Той адскочыў і асляпіў святлом ліхтарыка Рога. Рог закрыў рукою вочы, спрабаваў яшчэ раз ударыць, але адчуў нешта халоднае і адначасова гарачае ў жываце. Востры боль пранізаў цела. Ён выдыхнуў і захлынуўся крыкам. Пасля адчайна схпіўся за руку, што на нейкі момант затрымалася каля яго і, падаючы, з усіх сіл упяўся зубамі ў перадплечча нападаючага. Пацягнуў за сабою і гвалтаўніка. Той упусціў ліхтарык, захрыпеў ад болю і паспрабаваў вызваліць руку. Другой рукою ён стаў лупіць Рога па галаве. Але Рог не здаваўся. З апошніх сіл ён сціснуў зубы і рукамі абшчаперыў нападаючага. Ужо страчваючы прытомнасць, ён чуў, як тупалі дзіцячыя ножкі па бетоне, як недзе ўдалечыні бухнулі дзверы.

«Уратаваў, дапамог, паспеў. У яе будзе добрае і доўгае жыццё. Хай жыве, невядомая Кацюша», — апошняя думка адляцела ў вышыню разам з прытомнасцю. Нядоўга кружыла ў цёмным скляпенні, вырвалася праз нябачную адтуліну, паднялася над домам, над горадам, над зямлёю і ціха паплыла ў далёкія хвалі Сусвету.



МАКАРОНА ПА-ФЛОЦКУ
ДА 23 ЛЮТАГА

У святочнай макароне па-флорцы ёсць свая іскрынка

Вазьміце: шампінёны, філе курыцы, памідоры, вяршкі, макарону (буіныя ракушкі), сыр, соль, перац, маяран, часнок. Агурок з зялёнівам для ўпрыгожвання.

Наразаем буйнымі кавалкамі філе курыцы. Шампінёны і памідоры рэжам на буйныя долькі. Выкладваем усё на патэльню. Абсмажваем на алеі з дабаўленнем вяршкоў 5—7 хвілін. Прыпраўляем маяранам, перцам. Здрабняем у блэндары (або з дапамогай відэльца) філе, шампінёны і памідоры да ўтварэння аднароднага пюрэ. Адварваем макарону ў кіпячай вадзе прыблізна 10 хвілін. Макароны фаршыруем атрыманым пюрэ (калі такой буйной макароны вы не знойдзеце, тады проста перамешваем атрыманую масу з макаронай.) Фаршыраваную макарону пасыпаем дзёртым сырам і ставім у духоўку на 5 хвілін, каб сыр раславіўся. Можна прыгатаваць грыбны соус. Шампінёны рэжам на тонкія пласцінкі. Абсмажваем на алеі з дабаўленнем вяршкоў. Дадаём на смак перац і соль. Пасля здрабняем у блэндары. У соус дабаўляем дробна насечаны часнок і зялёніва. Талерку паліваем грыбным соусам. На соус выкладваем макарону.

**СВІНІНА З ГРЫБАМІ
«ШЧАСЦЕ ПАЛКОУНКА»**

Нам спатрэбіцца: 200 г мяса, 0,5 кг свежых (або 100 г сухіх) грыбоў, 1 яйка, 20 г крухмалу, 30 г алею, 2 чайныя лыжкі соевага соуса, 2 чайныя лыжкі гарэлкі, 1 галоўка часнаку, 20 г зялёнай цыбулі, 10 г імбіру.

З яйка, вады і крухмалу робім кляр. Мясца нарэзаць тонкімі брусочкамі, абмакнуць у кляр і абсмажыць у фрыжыры або на патэльні ў вялікай колькасці алею. Грыбы адварыць да паўгатаўнасці, нарэзаць дробна і абсмажыць у невялікай колькасці алею. На гатовыя грыбы выкладзіць мяса. У асобным посудзе загадзя гатуецца соус, змяшаўшы булён (30—50 г), соевы соус, гарэлку, зялёную цыбулю, нарэзаную кавалачкамі, дробна

Дарагія нашы мужчыны! Сёння я не разлічваю на вашу ўвагу да кулінарнай рубрыкі, паколькі мы з нашымі цудоўнымі чытачкамі будзем гатаваць вам сюрпрыз да надыходзячага Дня абаронцаў Айчыны. Вельмі спадзяюся, што ўрачысты стол выкліча ў вас толькі станоўчыя эмоцыі. Несумненна, любы мужчына, які нават не служыў у войску, ацэніць гэтыя смачныя стравы, асабліва калі яны будуць прыгатаваныя з любоўю. Са святам, джэнтльмены! А мы, вашы верныя сяброўкі, будзем з нецярпеннем чакаць ад вас падзякі. Вячэра — гэта толькі пачатак вечара!

пасечаныя часнок і імбір, соль і крухмал, разведзены ў халоднай вадзе (1 чайная лыжка на 100 г вады). Гэты соус, добра размяшаўшы, выліваюць на грыбы з мясам, перамешваюць і праз хвіліну здымаюць з агню. Соус павінен загусцець. Гэта ж можна зрабіць з ялавічынай і баранінай.

**БУЖАНІНА
«СПАБАСЦЬ МОЦНАГА ПОЛУ»**

Спачатку гатуем марынад: на 1 кг свініны паўтары сталовыя лыжкі солі (можна крыху менш), сталовая лыжка воцату, 3 лаўровыя лісты, некалькі гваздзічак некалькі гарошынак чорнага перцу, чвэрць чайнай лыжкі молатага перцу, можна прывябіць пару сталовых лыжак белага віна. Усё гэта заліць 0,5 л вады, закіпяціць, заліць гарачым марынадам мяса і паставіць у халоднае месца на суткі.

Далей свініну шпігуюм часнаком і ставім у духоўку, разагрэтую да 180 °С. Уніз, пад бляху, — патэльню з вадою. Калі мяса пакрыецца скарыначкай, падліваем у патэльню, дзе яно запякаецца, марынад. У час запякання кавалак трэба перыядычна пераварочваць. Запякаць трэба прыкладна 2 гадзіны.

**ЯЗЫК ПАД ПІЎНЫМ
СОУСАМ «ПРАТАРШЧЫК»**

Вазьміце: язык ялавічыны, 1/4 шклянкі карычневага цукру, 1,5 сталовыя лыжкі крухмалу, шклянку піва, соль на кончыку нажа, жменьку дробных цёмных разынак, 10 галоўка гваздзікі, палачку карыцы, 1 сталовую лыжку сметанковага масла.

Язык зварыць і астудзіць. У каструльці змяшайце карычневы цукар, крухмал, піва, соль, разынку. Укруціце ў палатняную тонкую сурвэтку гваздзіку і карыцу, завяжыце ніткай і апусціце ў гэтую ж каструлю. Давядзце сумесь да кіпення і варыце 10 хвілін на павольным агні, памешваючы. Дастаньце мяшочак з вострымі прыправамі, дадайце масла, перамяшайце. Халодны язык падайце з гарачым соусам. Вось убачыце — ваш рыцар забудзе пра хакей.

ФРЫКАДЭЛЬКІ ПАД ВІСКІ «КУЛІ-ДУРЫ»

Нам спатрэбіцца: 200 г свінога філе, 400 г вяндрліны, 3 кавалкі белага хлеба без скарынкі, 2 сталовыя лыжкі віскі, яйка, цыбуліна, 2 сцяблы сельдэрэю, 1/2 шклянкі вады, соль, перац, гарчыца.

Прапусціце праз мясарубку філе, вяндрліну

і хлеб, перамяшайце ўсё. Дадайце 2 сталовыя лыжкі віскі, ваду, яйка, надзёртыя цыбуліну і сельдэрэй, спецыі. Скачайце з гэтага фаршу невялікі шарыкі, раскладзіце іх на блясе, запякайце ў разагрэтай да 180 °С духоўцы хвілін 15.

**ЗАКУСАЧНЫЯ БЛІНЧЫ ТОРТ
(ГАРАЧЫ АБО ХАЛОДНЫ)**

Блінчыкі гатуем звычайным спосабам, складваем у стос, праслойваючы любым паштэтам. У паштэт можна дадаць папярэдне адвараныя, абсмажаныя і дробна пасечаныя грыбы. Грыбы можна ўзяць салёныя або марынаваныя, на смак. Смачная і прастая ў прыгатаванні начынка атрымаецца з нацёртых крутых яек, змяшаных да пастападобнага стану са смажанай цыбуляй, смятанай і сечаным зялёнівам. Дарэчы, праслойваць можна вельмі рознымі здробнымі прадуктамі, якія маюцца пад рукой, у тым ліку змяшанымі з гарачым бульбяным пюрэ. Так што вы можаце кожны раз надаваць гэтаму закусачнаму тарту зусім новы смак.

Самае простае — праслаіць блінчыкі тонкімі лускаткамі салёнай чырванай рыбы. Пасля таго, як торт гатовы, яго можна прагрэць 10—12 хвілін у разагрэтай да 180-200 °С духоўцы або падаць на стол халодным. (Гэта ўжо залежыць ад вашага густу і начынку.) Пасля змазаць зверху густой смятанай з зялёнівам і прыправамі, пасыпаць цёртымі жаўткамі і ўпрыгожыць падручнымі сродкамі.

**ВІШНЁВЫ ПІРОГ
З КАНЬЯКОМ
І ДА КАНЬЯКУ
«ГЕНЕРАЛ АРМІІ»**

Вазьміце: 1 упакоўка слоенага цеста, 400 г марожанай вішні без костачкі, 2/3 шклянкі звычайнага цукру, 1/2 шклянкі карычневага цукру, 2 сталовыя лыжкі молатай карыцы, 3 сталовыя лыжкі каньяку, 1 яйка, сметанковае масла.

Цеста падзяліце на дзве няроўныя часткі. Змажце бляху маслам, расцягнуце вялікую частку цеста так, каб краі звисалі з бляхі. Пасыпце цеста звычайным цукрам, на яго выкладзіце пласт адталых вішань. Зверху пасыпце карычневым цукрам, карыцай, спірысніце каньяком. Накрыйце меншай часткай цеста, зашчыпайце краі. Накаліце «накрывку» пірага відэльцам, змажце ўзбітым яйкам і пастаўце ў разагрэтую да 220 °С духоўку на 20—30 хвілін. Падавайце пірог цёплым або халодным, з узбітымі з некалькімі кроплямі каньяку вяршкамі і цукровай пудрай.

АНЕКДОТ У ТЭМУ:
На сустрэчы, якая прайшла 23 лютага, расійскай дэсантнікі сардэчна аддзячылі Валянціну Юдашкіну за распрацоўку новай формы адзення. Пасля сустрэчы мадэльер быў дастаўлены ў рэанімацыйнае аддзяленне інстытута імя Скліфасоўскага.

Да светлага свята 23 лютага Міністэрства абароны выпусціла дадатковы тыраж віншавальных павестак з ваенкамата.

Салдат! Памятай: калі ты спіш — праціўнік не дрэмле! Сні даўжэй і часцей — вымотвай ворага бяссонніцай!

ОАО «Технолит Полоцк»

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 25 марта 2011 г. в 14.00 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателя прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансово и хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределения прибыли и убытков Общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
6. Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций, утверждения решения о выпуске акций Общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики Беларусь.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
8. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении органа печати Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет председателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 17 марта 2011 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 12.45 до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав, удостоверенных акциями».

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2011 г. УНП 300083521.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1

Фота 4 →

Месца прычалу суднаў

Нажоўка

Карэнны жыхар Рыгі

«Гервія» фільма «Сівіцы»

Усходні струнны інструмент

Інструмент рымара

2

Строі →

Радзіма Адысея

Рака Чапаева →

Фота 1

Фота 5

Прадмет мэблі

Рака ў Якуціі →

Лодакоп рускага флоту

Парыжская ...

Гуляш па-татарску

Мяч за полем →

Сын Ляды, бог каханьня

Гультай

Сталіца Іспаніі

«Німб» вакол Месяца

Сябар Герды

3

Жанр А. Лунд-Стрэма

Род папугая

Яго з'ялі абарыгены

Вода-праводны ...

Учарашні жаніх

Манета Ізраіля

Опернае сопа

Пачатак дня

Плантацыя дачніка

Наёмны рабочы памешчык

4

«Прышчэпка» карабля

Птушка міру

Фота 3

Магазін

Горад у Нармандыі

5

Самая масавае мастацтва

Брус на мацце

Тып плода

Пушкінскі персанаж

Фінансавая ўстанова

Фота 2 →

СЕННЯ

Месяц
Поўня 18 лютага.
Месяц у сузор'і Дзевы.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.22	17.26	10.04
Віцебск	7.14	17.13	9.59
Магілёў	7.12	17.16	10.04
Гомель	7.05	17.16	10.11
Гродна	7.37	17.42	10.05
Брэст	7.37	17.46	10.09

Імяніны

Пр. Дарафеі, Марфы, Марыі, Хрысціны, Анатоля, Васіля, Дзмітрыя, Івана.
К. Альжбеты, Міраславы, Арнольда, Міраслава, Пятра.



Фота Сяргея АЛЯКСАНДРАВА.



«ПАКЛАНІСЯ ПРОДКАМ, КАБ ЛЕПШ ЖЫЛОСЯ ЖЫВЫМ», або Бацькоўская субота напярэдадні Масленіцы

Мы ўжо неаднаразова адзначалі, што адной з прынцыпова важных адметнасцяў як каляндарных, так і сямейна-родавых святкаванняў беларусаў з'яўляецца абавязковая пашана сваіх продкаў — даўно і нядаўна памерлых суродзічаў. Таму і ў гэтым выпадку перад тым, як Масленіца «ўзарвецца» агульнабеларусым баляваннем, напярэдадні, у суботу, кожная сям'я ладзіла памінальную вячэру. Каб зразумець спецыфіку рытуальнай бяседы ў гэты вечар, неабходна яшчэ раз звярнуцца да агульнай схемы народнага календара, у прыватнасці, да таго яго сектара, які ахоплівае час паміж Піліпаўскім і Вялікім пастамі.

- На працягу двух тыдняў арганізм чалавека пераводзілі з саракадзённага Піліпаўскага посту ў самы энергаёмсты перыяд, які ў народным асяроддзі атрымаў назву Мясаяд. Гэты ж самы прынцып павольнага, пластычнага пераходу на працягу тых жа двух тыдняў вытрымліваўся падчас пераводу арганізма з Мясаяда ў Вялікі пост (праз «мясапуст», або праз Масленіцу).
- Натуральна, што эпіцэнтрам такога пераходу ў даўня (дахрысціянскія) часы была памінальная, бацькоўская субота. А калі ўлічыць, што якраз яна магла быць пярэдаднем Новага года, які калісьці святкавалі вясной, то зразумела, што яе мадэлявалі па прынцыпе «падобнае выклікае падобнае». Каб надыходзячы год быў багатым, святочны стол накрывалі так, як значна пазней гэта пачалі рабіць на калядную Шчадруху. У сувязі з гэтым у некаторых раёнах Віцебскай і Мінскай абласцей «масленічныя Дзяды» называлі Тоўстай радзіцельскай суботай.
- Сярод абавязковых рытуальных страў памінальнай суботы былі перш за ўсё куцця, бліны і аўсяны кісель, царкоўная просвірка (там, дзе яе можна было набыць). А затым ужо падаваліся самыя розныя прысмакі: смажаная каўбаса, варанае мяса, халадзец, саланіна, вараная бульба, квашаная капуста, грыбная поліўка. Памінальныя вячэры не абыходзіліся і без пляшкі гарэлкі.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

Нядзеля, 20 лютага

Дэвіз сённяшняга дня — рух, хай месцамі і броўнаўскі — гэта значна лепш, чым манументальнае ўзвышэнне над навакольным ландшафтам. Да таго ж, поўная адсутнасць напружання і бачнага няўзброеным вокам негатыўна прынясе добры эмацыйны фон без перакосаў з перагінамі, што ўжо само па сабе з'яўляецца важкім плюсам. Выдатны выхадны дзень, які заслужоўвае таго, каб правесці яго актыўна і ярка.

Панядзелак, 21 лютага

Інтуіцыя і натхнення можа не хапіць, каб «прыкрыць» неабдуманасць, крытычнасць і некаторую адарванасць ад рэальнасці. І хоць тут будзе шмат залежаць ад асаблівасцяў кожнага з нас, сумна не павінна быць нікому. Хуткая рэакцыя і добрыя ўмовы для працы галавой дапамогуць вырашыць пытанні, якія патрабуюць гэтых якасцяў.

Аўторак, 22 лютага

Першая палова дня зможа ўнесці свежы струмень у любоў, нават самую звычайную і нецікавую справу, а таксама паставіць інтуіцыю на службу практычным завабам. Сёння не час сядзець на барзе ў чаканні чуда. Трэба дзейнічаць.

Серада, 23 лютага

Гэты час пачатковага паскарэння і актыўнага ўздзеяння на ўсе працэсы —

жаданне і ўменне знаходзіць агульную мову з навакольнымі разам з добрым настроем і імкненнем быць у гущы падзей, безумоўна, стануць добрай дапамогай у руху да вызначаных вяршыняў.

Чацвер, 24 лютага

Спробы ўзваліць на сябе больш намінальнай грузаздымальнасці не толькі не прыносяць чаканага выніку, але і наўрад ці дададуць пазітыўных эмоцый. А вось калі падсыці да пытання ўзважана — не замахвацца на недасяжнае і лакалізаваць амбіцыі, сканцэнтраваны на рэальных мэтах, то дзень здольны стаць плённым.

Пятніца, 25 лютага

Сёння варта больш давяраць уласнай інтуіцыі, прынамсі, шанцаў прыйсці да патрэбнага адказу такім шляхам не менш, чым праз доўгі і старанны разлік. Добры час для зносін і развіцця стасункаў з блізкімі людзьмі.

Субота, 26 лютага

Дзень абяцае выдатныя ўмовы не толькі для ўзнаўлення і папаўнення нашых засекаў адпачынкам, цікавымі зносінамі і пазітыўнымі эмоцыямі, але і працягне радаваць добрымі перадумовамі для працы галавой — пры наяўнасці адпаведнага жадання можна прасунуцца даволі далёка і хутка.

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па гарызанталі: Спадарожнік. Ладзіць. Ітака. Убор. Урад. Стол. Калыма. Таў. Аўт. Кай. Лодар. Дзяж. Маж. Рыба. Кук. Сухар. Раянак. Агарод. Паравяк. Кіно. Ола. Рэя. Баравак. Якар. Голыб. Плана. Акула. Дракон. Дулар. Алеска. Акт. Брута. Шыла. Банк. Лель. Рур. Ружа. Мадрыд. Род. Барада. «Ярмак». Каністра.

У лабараторыі па вынаходніцтве нанатэхналогій прыбіральшчыца выцерла пыл на 3 мільёны еўра.

Дзве сяброўкі.
— Анечка, прывітанне! Як справы? Замуж яшчэ не выйшла?
— Ды які замуж! Універсітэт трэба скончыць, кар'еру хачу зрабіць, і наогул, наперадзе цэлы свет непазнаных магчымасцяў!
— Не завуць?
— Не завуць...

Усяго за адну ноч п'яны вартаўнік гістарычнага музея можа паваліцца ў XVII, XVIII і XIX стагоддзях.

— Пан барон, гэты ўчынак паказвае вашу ўнутраную высакароднасць!
— Што значыць «ўнутраную»? Ды я, блін, з усіх бакоў арыстакрат!

Трайное салта і кулёк праз галаву зрабіла Аліна Кабаева для свайго мужа... а трэба было б амлет!

